

У нумары:

✓ «Чытаем разам!» — далучайся!

Часопісы «Бярозка» і «Вясёлка» распачынаюць рэспубліканскую акцыю, каб папулярываваць беларускую кнігу сярод школьнікаў

➤ 4

✓ Край захаванай спадчыны

Пра сваю працу распавядае дырэктар Гомельскай гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Таццяна Уласава — лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

➤ 5

✓ Год — мінулы, літаратура — сучасная

Агляд снежаньскіх нумароў часопісаў «Польмя», «Нёман», «Маладосць»

➤ 7

✓ Кампазітар — гэта Прафесія!

Сустрэча музычных дзеячаў за «круглым сталом»

➤ 10-11

✓ Міфалогія асіметрыі



Крытык Ірына Шаўлякова аналізуе беларускую прозу XXI стагоддзя

➤ 13

✓ Новы імпульс дзяржаўнай бібліяграфіі

Папярова картамэка сыходзіць у небыццё

➤ Дадатак «Кніжны свет»

Атлант айчыннае літаратуры

Мікола МЯТЛІЦКІ

Такі ён — вялікі і духоўна трывалы літаратурны мацярык Івана Шамякіна. Яшчэ і сягоння на яго прасторах трапляецца новае, ранш не вядомае. Так, у часопісах «Маладосць» і «Польмя» змешчаны дзённікавыя старонкі з даваеннага юнацтва і апошніх гадоў жыцця, першыя вершы, апавяданні і «Грузінская апавесць». Уважныя спадчыннікі рыхтуюць новае з пісьменніцкага архіва, што неўзабаве патрапіць на старонкі нашых літаратурных выданняў і ўвойдзе ў паўнаважкі Поўны збор твораў пісьменніка, які рыхтуецца акадэмічным Інстытутам мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы і першыя тамы якога ўжо ўбачылі свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура».

Што ж сягонняшняму грамадству гаворыць творчасць Шамякіна? Героі твораў пісьменніка жывуць паўдзённымі клопатамі свайго часу, змагаюцца за сваю айчыну ў бітвах кровапралітнай вайны, з радасцю пераможцаў будуць на руінах і папялішчах новае жыццё, жывуць справамі вёскі, думаюць пра новае архітэктурнае аблічча нашых гарадоў, турбуюцца чарнобыльскім лёсам суайчыннікаў, занепакоена тужаць аб развале вялікай адзінай краіны, жорстка судзяць вёрткіх нуварышаў новага часу, шукаюць страчанага прытулку. Сапраўдным гуманізмам, як касцёр цеплыні, дыхаюць і дыхаюць шамякінскія старонкі, даводзячы нам, беларусам, запаветную вынашаную пісьменнікам ісціну: жыццё на зямлі пры любых абставінах павінна заставацца па-чалавечы адказным і годным.

Мне выпала шчасце два дзясяткі гадоў быць побач з пісьменнікам. Чуць яго мудрае слова. Было шэраг сустрэч, некалькі памятных вандровак па Беларусі. Народ паспраўднаму любіў пісьменніка, з гарачай любоўю сустракалі яго чытачы і ў родным Гомелі, горадзе даваеннага юнацтва, і ў Лепелі, і ў Глыбокім. На літаратурных сустрэчах пісьменнік быў заўсёды ўзрушаным, як пачатковец. Бо выносіў на людзі свае ўласныя перажыванні, занепакоенасць, прамаўляючы, як бы раіўся, шукаў маральнага апірышча для апраўдання або асуджэння ўчынкаў сваіх герояў. У Глыбокім, дэманструючы на прэм'ерным паказе фільм «Эпілог», таленавіта створаны незабыўным рэжысёрам Ігарам Дабралобавым, яшчэ раз прыгадаў гісторыю напісання апавесцей «Вернісаж» і «Адна на падмостках», якія сталіся сцэнарнай асновай карціны. «Я хачу аднаго, каб наша жыццё не было такім — жорсткім і бесчалавечым...» — сказаў тады пісьменнік са сцэны. Яго турбаваў лёс творчай інтэлігенцыі Беларусі, хацелася, каб творчыя людзі як мага хутчэй займелі запатрабаванасць на новых падмостках жыцця, каб іх рэальны ўдзел у сучасным жыцці быў значным і чутным.

Іван Пятровіч Шамякін... Пачынаючы з першых даваенных і ваенных вершаў, з апавесці «Помста», напісанай у пераможаным Берліне сорок пятага на дабротнай нямецкай паперы нейкіх пазбіраных бланкаў, разгортваецца перад намі вялікі літаратурны шлях сапраўднага майстра слова, поўны самых значных творчых дасягненняў. Гэта цэлы шэраг апавесцей, п'ес, апавяданняў, публіцыстычных артыкулаў, з якімі пісьменнік рэгулярна выступаў у перыядычным друку, і, безумоўна, кнігі для дзяцей і дзённікавыя запісы, якія сталіся запаветнай кнігай пісьменніка «Роздум на апошнім перагоне».



Фота з архіва сям'і Шамякіных.

Сягоння, напярэдадні сумнага 25-годдзя чарнобыльскай катастрофы, хочацца прыгадаць той хваляючы клопат пісьменніка, які сагрэў не адно чалавечае сэрца заступніцкай увагай у трывожныя дні далёкага ўжо 1986 года. Як дэпутат Вярхоўнага Савета СССР Іван Пятровіч адразу ж пасля пачутай весткі пра аварыю рушыў у сваю выбарчую акругу — Рэчыцу, Хойнікі, Брагін, Нароўлю, каб на ўласныя вочы пабачыць усё тое, што адбылося, каб знаходзіцца побач з пацярпелымі людзьмі. Мне выпала быць з ім у адной з такіх паездак, стаць сведкам пісьменніцкага нераўнадушша да лёсу людзей, калі тагачаснымі партыйнымі ўладамі замоўчваліся маштабы катастрофы. Я памятаю і тую паваротку ў вёску Веляцін за Хойнікамі, дзе ў адзін з першых пасляваенных гадоў малады Іван Шамякін жыў і пісаў свой самы шчасліва спанадзейлівы раман «У добры час». Як тады марылася пісьменніку, што зямное жыццё наша будзе светлым, бязвоблачным. І вось цяпер, глянуўшы ў далёкую памяць, у бок апрамененага Веляціна, пісьменнік прызнаўся нам, сваім спадарожнікам, што напіша новы раман пра гэту зямлю, што збірае для яго матэрыял. І гэтым раманам неўзабаве стала «Злая зорка». Сюжэтнае развіццё твора супадае з самой хронікай падзей. Яго галоўныя героі рэальна пазнавальныя, выхаленыя з самога трывожнага тагачаснага жыцця. Зажурана-прачула гаворыць пісьменнік пра чарнобыльскае Палессе: «Такое і ў кіно не бачылі. Бачылі спаленыя вёскі,

пустыя, адкуль людзі адыходзілі ў лясы ці іх выганялі гвалтоўна на смерць, на здзек, на доўгае падарожжа ў Германію. Але на ўсіх тых вёсках — ляжаў след вайны, разбурэння. А тут жа ўсё дагледжанае і... усё нікому не пагрэбанае. Сушацца на платах гладышкі, на тых жа платах і на вярхоўках у двары поцілкі, коўдры, андаракі, спадніцы, бялізна, многа добрага адзення — мылі, сушылі перад святамі. За шыбамі вокнаў гардзіны, квяцістыя фіранкі. У адной хаце акно засталася адчыненым, і вецер калыша фіранкі. «Аганёк» кветкамі-зорачкамі лапушыста лезе з акна, як бы хоча пацалавацца з бэзам. Як ён буйна цвіце, бэз, ледзьве не ў кожным гародчыку!» Гэта ўбачанае той чарнобыльскай вясной, якая апаліла сабой паўсвету, зрабіўшы наш беларускі лёс постчарнобыльскім.

Пакручастымі дарогамі лёсу Іван Пятровіч Шамякін пранёс сапраўднаму лебядзіну вернасць каханай жанчыне — жонцы, незабыўнай Марыі Філатаўне. Пакаленні зачыталіся і зачытваюцца старонкамі юнацкага лёсу, пройдзенага праз выпрабаванні вайны, герояў «Трывожнага шчасця» Пятра Шапятавіча і Сашы Траянавай. Гэта адзін з самых аўтабіяграфічных твораў пісьменніка. І завяршыўся ён ужо на злеме XX стагоддзя прачулай апавесцю-рэквіемам «Слаўся, Марыя!», прысвечанай памяці дарагога чалавека, стаў своеасаблівым гімнам беларускай жанчыне.

Пісьменнік-франтавік Іван Пятровіч Шамякін глядзеў заўсёды бяз-

літасна мужа ў вочы жыццю. Адным з самых хваляючых святаў у шамякінскай сям'і быў Дзень Перамогі. Пісьменнік часта сустракаўся з маладымі воінамі — прадаўжальнікамі ратнае справы яго франтавога пакалення. Такія сустрэчы адбываліся і ў Цэнтральным Доме афіцэраў, і непасрэдна ў воінскіх часцях, куды пісьменнік ахвотна выязджаў па запрашэнні ваенна-шэфскай камісіі Міністэрства абароны. Чуючы памяць сваёй вайны, Шамякін жадаў маладым байцам толькі мірнага неба над галавой. Запісаў у сваім дзённіку пасля адной такой сустрэчы: «На канцэрце плакаў, як бабёр, — так расчулілі дакументальныя кадры вайны, франтавыя песні. Я па прыродзе сентыментальны. Але не да такой ступені: раней ад песень не плакаў. 9-га глядзеў «А зоры тут ціхія» — зноў наплакаўся. Сам сацыяльна падобныя сюжэты. Яны, тыя з фільма, мае равесніцы, але мне ўяўляліся ўнучкамі. Божа мой! Які гэта страх — вайна!»

У жалобнай зале Цэнтральнага Дома афіцэраў 15 кастрычніка 2004 года развіталася Беларусь са сваім любімым пісьменнікам. Каля труны стаялі сівельныя папличнікі, маладое пакаленне мінчан рушыла няспынным патокам — несла апошнія жывыя кветкі вялікаму сыну Бацькаўшчыны.

Ён адыходзіў і адначасна вяртаўся. Вяртаўся, каб стаць духоўнай сутнасцю нашага жыцця, каб мужна і стойка бараніць жыццёвыя каштоўнасці на новых віражах айчыннай гісторыі.

Пункціры

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь узнгародзіла нагрудным знакам “Выдатнік друку Беларусі” дырэктара ўнітарнага паліграфічнага прадпрыемства “Віцебская абласная друкарня” Яўгенія Ларычова і загадчыка сектара рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі і кантролю за выкананнем заканадаўства прававога ўпраўлення Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Віктара Гурэцкага.

Лаўрэатамі прэміі імя Васіля Віткі сталі пісьменнікі Мікола Мятліцкі, Павел Саковіч і мастачка Настасся Лебядзінская. Прэмія заснавана дзіцячым часопісам “Вясёлка” для аўтараў лепшых публікацый і ўручаецца штогод. Атрыбутамі прэміі з’яўляюцца спецыяльны дыплом і медаль.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расіі Вячаслава Дабрыніна з 65-годдзем. “У Беларусі ведаюць і шануюць Вас як цудоўнага артыста, аўтара любімых мелодый, з якімі ідзе па жыцці ўжо некалькі пакаленняў”, — сказана ў віншаванні.

Да 85-годдзя малодшага сына Якуба Коласа, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, доктара тэхнічных навук і паэта Міхася Канстанцінавіча Міцкевіча Літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа падрыхтаваў літаратурную імпрэзу “І паўтарыўся бацька ў сыне”. У дзень нараджэння Міхася Міцкевіча адкрыецца таксама выстаўка, прысвечаная яго творчасці.

Дадатковыя спектаклі па сацыяльных цэнах прапануе прыхільнікам опернага мастацтва Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. 5 лютага на сцэне тэатра — опера П. І. Чайкоўскага “Іяланта”, 12 лютага — опера Дж. Расіні “Севільскі цырульнік”. Пачатак спектакляў — у 12 гадзін.

Экспазіцыя Гомельскага абласнога музея ваеннай славы ўпершыню будзе прадстаўлена за мяжой. У музеі Гордана Хайландэра ў шатландскім горадзе Абэрдзін з 1 лютага 2011 года пачне працаваць выстаўка “Гомель — беларускі горад у Другой сусветнай вайне”. Выстаўка працягне сваю работу да 20 чэрвеня 2011 года. Акрамя таго, вядуцца перамовы з музеем Супраціўлення ў французскім горадзе Клермон-Феран аб арганізацыі выстаўкі, прысвечанай тэме партызанскага руху на тэрыторыі вобласці ў гады вайны.

Чатырнаццаць творчых калектываў з Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы прынялі ўдзел у VI міжнародным фестывалі “Фальклор без межаў”, які праішоў у Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці. Канцэртнымі пляцоўкамі фестывалю сталі дамы культуры ў васьмі сельскіх населеных пунктах раёна і ў горадзе Іванаве.

Спаўняецца 15 гадоў папулярнаму музычнаму фесту “Рок-карандаш”. З гэтай нагоды арганізатары вырашылі падрыхтаваць асабліваю імпрэзу. Цырымонія ўзнагароджання лепшых беларускіх рок-музыкаў пройдзе 18 лютага 2011 года ў фармаце галаканцэрта. У спісе гасцей — галоўныя героі ранейшых цырымоній, акрамя рок-князёўны 2007 года Вольгі Самусік, якой не стала ў снежні 2010 года.

З вялікім поспехам у Віцебску праішла прэм’ера дзіцячага спектакля “По шчыему веленню”, праект абласной філармоніі. У аснову пастаноўкі лёг музычны твор расійскага кампазітара Уладзіміра Чарняўскага, які пашыраны, упрыгожаны харэаграфічнымі нумарамі і ператвораны такім чынам у мюзікл. Самі стваральнікі спектакля лічаць яго вялікай удачай.

Падрыхтавала
Ірына МАСЛЯНЦЫНА

За падзеяй

Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ

У Вялікай зале Палаца Рэспублікі адбылася ўрачыстая цырымонія ўступлення на пасаду новаабранага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнка.

Грамадзяне зрабілі свой выбар, аддаўшы пераважную большасць галасоў Аляксандру Лукашэнку — вопытнаму і вядомаму палітыку. Сваім выбарам краіна прызнала выніковасць працы дзеючага Прэзідэнта і пацвердзіла давер да яго ў гэты лёсавызначальны час.

Інаўгурацыя — знамянальная і ўрачыстая падзея ў жыцці краіны. З 21 студзеня пачаўся новы адлік прэзідэнцкага тэрміну, стратэгічна мэта якога — вывесці Беларусь у лік лідараў тэхналагічнага і інтэлектуальнага развіцця.

А якімі бачацца напрамкі творчага пошуку дзеячаў літаратуры і мастацтва ў гэты перыяд?

Карэспандэнт “ЛіМа” папрасіў адказаць на гэтае пытанне вядомых пісьменнікаў.

Георгій МАРЧУК, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі:

— Старэйшаму пакаленню, як вучыў адзін народны пісьменнік, каб застацца ў кантэксце беларускай літаратуры, трэба актыўна шукаць мажлівасці перавыданняў сваіх твораў.

Ад маладых чакаем адкрыццяў у поўнай свабодзе творчасці. Даследуйце душу сучаснага беларуса ў кантэксце асэнсавання рэчаіснасці. Шукайце сваю тэму і сваіх герояў.

Няма камедыі, сатыры. Час адкрыць у Мінску тэатр камедыі.

Алег САЛТУК, паэт (Віцебск):


— Хацелася б, каб наш Прэзідэнт і ўладная вертыкаль, нягледзячы на ўсе праблемы, а іх нямала, звярнулі ўвагу і на пісьменнікаў. Дзяржаўная заклапочанасць павінна адчувацца ў выданні кніг, аплаце нашай працы.

А нам у сваю чаргу патрэбна пісаць пра рэальнае жыццё, а не

Выбар зроблены!

“За мінулыя гады намі закладзены магутны фундамент для доўгатэрміновага, стабільнага развіцця. Цяпер галоўная задача — перайсці ад аднаўлення і захавання да шматразовага прымнажэння ўсяго створанага. Галоўнай рухаючай сілай росту павінна стаць дзелавая актыўнасць, творчы патэнцыял грамадзян”.

(З выступлення А. Р. Лукашэнка на ўрачыстай цырымоніі ўступлення на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь)



Фота БелТА

лётать у мроях. Значныя творы з’яўяцца тады, калі мы сур’ёзна задумаем пра час і пра сябе ў гэтым часе. Усе працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве, павінны дэталёва аналізавацца. Мы закліканы паказваць героя свайго часу і антыгероя. Колькі ўжо можна перапісваць гісторыю сем’яў Сапегаў, Сангушак ды іншых князёў і магнатаў, фантазіраваць пра іх дабрыню і святасць?!

На мой погляд, у полі зроку літаратараў павінны знаходзіцца рабочы і калгаснік, доктар і настаўнік, інжынер і вучоны, а не эстрадны спявак-аднадзёнка, узведзены ў зорны ранг эстрадай і тэлебачаннем. Напэўна, хопіць ужо на тэлеэкранах “мыльных” серыялаў, розных эстрадных балбатуноў і смехачоў. І літаратурных таксама.

Асабіста я за літаратуру духоўную і душэўную, і разам з тым — грамадзянскую, каб чытач змог знайсці ў ёй адказы на пытанні: навошта жывём, дзе жывём, як жывём, чым жывём і чым будзем жыць? Нікому не схавацца ад гэтых пытанняў. І ад сябе таксама. І перш чым сесці за вершы ці прозу, варта цвёрда адказаць сабе: з кім ты? за што ты? супраць каго ты? Не адкажаш — лічы, што твая праца марная.

Валянціна ПАЛКАНІНА, член СП Саюзнай дзяржавы, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі “Мастацкая літаратура” (Мінск):

— Творчасць, на маю думку, не вымяраецца пяцігодкамі, яна адбываецца на працягу ўсяго жыцця. Як

запанаваць вялікі твор, калі душа яшчэ бездапаможная, зайздросная, капрызная, уцягнутая ў хаос супярэчнасцей?.. Творчы пошук, як мне здаецца, пачынаецца з сябе, калі задаюцца галоўныя лёсавызначальныя пытанні: “хто я”, “навошта жыву?”, “куды іду?”, калі пісьменнік духоўна ўзрастае. А на шляху ўдасканалення душы адкрываецца мноства тэм, якія перастаюць быць схемай, шаблонам, а становяцца жывой гісторыяй, адкрыццём. Такія творы не праходзяць для чытача бяследна. Бо па сутнасці людзі ўжо перанасыціліся нізкапробнай “развлекалкай”, шукаюць духоўнай падпідкі, зразумелі, што пустата нічога не дае, а чарнота наклікае бяду. І калі пісьменнік твор выпакуте, перадаць яму рытм свайго сэрца, пройдзе з ім па ўсіх горкіх і радасных дарогах, то напісанае стане для чытача парадай і падтрымкай у нашым складаным прагматычным свеце. І справа не ў аб’ёмах, а ў сіле шчырасці.

Што датычыць кірункаў, то, мне здаецца, беларуская і руская літаратура будуць узаемна ўзбагачацца. Пераклады на беларускую мову твораў, якія напісаны па-руску, дадуць магчымасць захаваць іх аўтараў для беларускай літаратуры. А пераклады на рускую мову пашыраць рамкі творчасці беларускіх пісьменнікаў, зрабяць іх пазнавальнымі ў іншых літаратурных колах.

Застаецца дадаць, што пісьменнік — гэта не той, хто піша, а той, якога чытаюць. Будзем жа чакаць кніг, што стануць добрымі сябрамі чытачоў.

Узнагароды

Прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры, мастацтва, журналістыкі і аматарскай творчасці

Камісія па прэміях Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі разгледзела матэрыялы па работах, творах і кандыдатах, якія вылучаны на саісканне прафсаюзных прэміяў 2011 года, і паведамляе, што да ўдзелу ў конкурсе на саісканне прэміяў дапушчаны:

I. За творы прозы, паэзіі і драматургіі (адна прэмія):

1. **Славамір Антановіч** — за гістарычны раман “Вавугусте девяносто першого...”;
2. **Мікалай Кавалевіч** — за зборнік вершаў “Вертоград обретенный”;
3. **Васіль Ткачоў** — за кнігу “Снукер”.

II. За музычныя творы, канцэртна-выканальніцкую дзейнасць (адна прэмія):

1. **Сяргей Аўдзееў** — за словы, музыку, падрыхтоўку і выпуск кліпа песні “Хоккей — это сила”;
2. **Алег Елісеенкаў** — за песні апошніх гадоў на вершы беларускіх паэтаў (2007 — 2010 гг.);
3. **Танна Кароткіна** — за паэму “Трунвальд” для аргана і літаўраў;
4. **Міхаіл Судзін** — за музычны альбом “Длинная дорога”.

III. За работы ў галіне тэатральнага мастацтва і кінамастацтва (адна прэмія):

1. **Валерый Анісенка** (рэжысёр-пастаноўшчык), **Марына Шуста** (мастак-пастаноўшчык), **Ігар Сігаў** (артыст) і **Людміла Сідаркевіч** (артыстка) — за стварэнне спектакля “Каласы пад сярпом тваім” паводле рамана У. Караткевіча ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі (2008 г.);
2. **Аляксандр Ждановіч** — за галоўныя ролі С. Галубкова ў спектаклі С. М. Кавальчыка “Бер” (прэм’ера ў 2009 г.) і Герарда Эскабара ў спектаклі К. Занусі “Дзева і Смерць” (прэм’ера ў 2010 г.).

IV. За творы жывапісу, скульптуры, графікі і прыкладнага мастацтва (адна прэмія):

1. **Сямён Дамарад** — за стварэнне серыі пейзажаў “Зямля беларуская” (2007 — 2009 гг.);
2. **Аляксей Дзёмчанка** і **Ігар Свянціцкі** — за студэнцкі праект “Утульны дом” — роспіс лесвічных клетак жылых дамоў (2010 г.);
3. **Уладзімір Новак** — за стварэнне серыі карцін на тэму спорту і партрэтаў алімпійскіх чэмпіёнаў (2007 — 2009 гг.);
4. **Юрый Падолін** — за выкананне рэстаўрацыйных работ помнікаў беларускай культуры (Нясвіжскі і Мірскі замкі, музей “Пространство Хаима Сутіна” ў г.п. Смілавічы) (2010 г.).

V. За лепшы твор аб прафсаюзях (адна прэмія):

1. **Алена Вашкевіч** і **Максім Мінчукоў** — за фільм “Первый день молодого специалиста” (2009 г.);
2. **Ала Даніліна** і **Аляксандр Аляксанаў** — за мультымедычны фільм “Мы и профсоюз” (2010 г.).

VI. За актыўную работу па развіцці народнага мастацтва і аматарскай творчасці працоўных (адна прэмія):

1. **Уладзімір Кірута** — дырэктар культурна-забаўляльнага рэспубліканскага даччынага ўнітарнага прадпрыемства “Культсэрвіс” Мінскага трактарнага завода.
2. **Узорны цымбальны аркестр “Першацвет”** ДУА “Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 13 г. Мінска”.

VII. У галіне журналістыкі (адна прэмія):

1. **Барыс Крэпак** — за распрацоўку канцэпцыі і падрыхтоўку матэрыялаў рубрыкі “Вяртанне імёнаў” і матэрыялы, прысвечаныя 65-годдзю Вялікай Перамогі, апублікаваныя ў газеце “Культура” ў 2010 годзе;
2. **Рыгор Мацюшнікаў** — за цыкл праграм “Сацыяльнае партнёрства” на радыёстанцыі “Беларусь” (снежань 2008 г. — жнівень 2010 г.).

Камісія звяртаецца з просьбай да творчых саюзаў, культурна-асветных устаноў, прафсаюзных і грамадскіх арганізацый, калектываў прадпрыемстваў і навучальных устаноў, грамадзян рэспублікі правесці абмеркаванне кандыдатур на саісканне прэміяў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі 2011 года ў галіне літаратуры, мастацтва, журналістыкі і аматарскай творчасці.

Ваши прапановы, водгукі, заўвагі просім накіраваць да 5 сакавіка б.г. на адрас: Савет Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, Камісія па прэміях ФПБ (накой 915), пр-т Пераможаў, 21, 220126, г. Мінск, тэл. 203 95 83.

Літабсягі

Патрыётаў трэба гадаваць

“Круглыя сталы”, якія вайскоўцы праводзяць сумесна з беларускімі літаратарамі на базе “Студыі ваенных пісьменнікаў” пры Цэнтральным ДOME афіцэраў — ужо добрая традыцыя. Чарговае пасяджэнне прысвячалася ваенна-патрыятычнай тэме на старонках айчынных перыядычных выданняў.

Ірына МАСЛЯНЦЫНА,
фота Кастуся Дробава

Начальнік упраўлення інфармацыі, прэс-сакратар галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Беларусі Уладзімір Макараў падкрэсліў безумоўную важнасць ваенна-патрыятычнага выхавання ў першую чаргу моладзі, каб прадухіліць у далейшым паўтарэнне “падзей на плошчы”. Дырэктар РВУ “Літаратура і Мастацтва” Аляксандр Карлюкевіч выказаў занепакоенасць тым, што са старонак сучасных літаратурных твораў знікае дзейсны, станоўчы герой. Паменшала добрых, якасных твораў героя-патрыятычнай тэматыкі на старонках літаратурна-мастацкіх часопісаў. У асноўным цяпер гэта паэзія і публіцыстыка. Выступіўшы паведамаў, што “Літаратура і Мастацтва” плануе выпуск кнігі

ўспамінаў А. Сулянава пра Васіля Быкава, героя-патрыятычных нарысаў. Зусім нядаўна быў выдадзены ўнікальны альбом плакатаў — “Родина-мать зовёт!”. Сумесна з Беларускай дзяржаўнай музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны рыхтуецца альбом “Оружие Победы”, у якім будуць прадстаўлены экспанаты часоў Другой сусветнай са сваёй уласнай гісторыяй.

Галоўны рэдактар часопіса “Польмя” Мікола Мятліцкі расказаў, што ў мінулым годзе на старонках часопіса было апублікавана нямала твораў ваеннай тэматыкі. Падзей з’явілася апавесць М. Фядосіка “Служу Радзіме”. У пятым нумары быў надрукаваны спецаб’ект “Ванок Перамогі” — творы салдат Вялікай Айчыннай. На працягу ўсяго года публікаваліся нарысы пра герояў Савецкага Саюза, якія, на шчасце, яшчэ жывуць сярод нас. Гэты



праект, названы “Вечны агонь Перамогі”, можа і павінны стаць асобнай кнігай. Старшыня Мінскага гарадскога аддзялення СПБ Міхась Пазнякоў паведамаў пра вынікі літаратурнага конкурсу сярод моладзі, арганізаванага мінскімі пісьменнікамі. На конкурс было прыслана больш як 1600 твораў патрыятычнай тэматыкі з розных рэгіёнаў Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі. Галоўны рэдактар часопіса “Нёман” Аляксандр Бадак падкрэсліў, што ваен-

на-патрыятычная тэматыка для гэтага выдання мае важнае значэнне. І сёння ў Беларусі, пэўна, ніводны іншы часопіс не звяртаецца да яе так часта і плённа.

А заключным акордам мерапрыемства стала ўрачыстае ўзнагароджанне літаратураў-патрыятаў юбілейнымі медалямі “65 лет Велікай Перадзі”.

На здымку: выступае Мікола Мятліцкі.

3-пад пяра

У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылося чарговае творчае пасяджэнне паэтычных клубаў “Пегас” і “Жнівень” прадпрыемстваў ЗАТ “Атлант”. На працягу некалькіх гадоў прафкамам “Атланта” выдадзены чатыры зборнікі вершаў завадчан пад агульнай назвай “Сопричастность-принялжнасць”. Шматлікія паэтычныя творы членаў клубаў друкаваліся на старонках газет, гучалі па радыё і на тэлебачанні, былі пакладзены на музыку і сталі песнямі. Добрай традыцыяй правядзення пасяджэнняў стала запрашэнне да ўдзелу ў мерапрыемстве знакамітых беларускіх пісьменнікаў.

Алена ЖДАНОВІЧ

Дыпломы і падарункі атрымалі юныя пераможцы тэлепраекта-конкурсу “Час чытаць”, наладжанага Цэнтральнай дзіцячай бібліятэкай імя А. Гайдара г. Барысава сумесна з тэлеканалам “Свет-ТВ”, — Аня Грудзько, Каця Кумагерчык і дзеці “Хрыстаславы”. На працягу месца праходзілі тэледымкі дзіцяцей і падлеткаў, якія прадстаўлялі добрыя чароўныя гісторыі, знойдзеныя імі ў кнігах, — чыталі вершы, пераказвалі казкі, паказвалі інсцэніроўкі розных дзіцячых твораў. Узнагароджанымі сталіся тыя, хто набраў найбольшую колькасць галасоў тэлеглядачоў і найвялікшую колькасць балаў ад журы.

Дар’я ВАЛКАВЕЦ

Паэт Міхась Сазончык прадставіў на суд чытача новую кнігу “Роздум”. Яна — пра дзень сённяшні і дзень наступны. Гэта — хваляванне за лёс Бацькаўшчыны, клопат пра будучыню, пра тых ідэалаў, якія павінны прыняць маладыя, каб пражыць жыццё годна і сумлена. Родны край паэт успрымае як Божы дар, які не павінен “загінуць у полімі новай вайны”. Гаворачы пра Беларусь увагуле, аўтар не забываецца і пра сваю малую радзіму — Аршаншчыну, з любоўю апявае Нясвіжчыну, з якой звязаны лепшыя гады жыцця. Кніга ўжо знайшла прыхільнікаў сярод амагараў паэзіі, чытачоў бібліятэк Нясвіжскага раёна.

Валянціна ШЧАРБАКОВА

Галерэя “Акадэмія” Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў падрыхтавала чарговую экспазіцыю “Fertum.by”. Свае творы прадставілі студэнты і выпускнікі двух факультэтаў БДАМ — мастацкага дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Наведвальнікам работы спадабаліся. Будучыя майстры маюць добры густ і цудоўна арыентуюцца ў складаных лабірынтах сучаснага дызайну і скульптуры.

Уладзімір СТАРАСЦЕНКА

Артылія

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ,
г. Светлагорск

Галерэя ў школе

Гэта карцінная галерэя размясцілася на трэцім паверсе Азарыцкай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Факт сам па сабе незвычайны. А калі ўлічыць, што ўсе карціны ўвасобілі маляўнічасць таго ж самага гарадскога пасёлка і што аўтарам іх з’яўляецца вядомая беларуская паэтэса Соф’я Шах, дарэчы, выпускніца гэтай школы, то незвычайны факт набывае асабліваю адметнасць.

пазнавальнасць, а мастацкая: праз мастацкасць праглядаюць пачуцці, узгаўляецца час. Тое, што Соф’я Шах перадусім паэтэса, бачна і тут. Вобразная акцэнтаванасць, лірычная трапятлівасць, адчуванне пейзажнай незвычайнасці ў звычайным... “Прага жыцця”, “Вячэстая краса”, “Бярозавая святло”, “Апошнія “курлы”, “Моц каранёў”, “Лясецкі вартавы”, “Памкнёнасць”... Ды і карціны, якія маюць больш прэзаічна-дакладныя назвы (“Азарыцкі палац”, “Бібліятэка”, “Від на бальніцу”, “Былая Андрэеўка”, “Школа-інтэрнат”, “Будынак гарпасялкавага Савета”...), напісаныя з такім адчуваннем родных мясцін, што ўспрымаюцца як неад’емнасць прывабных Азарычаў.

Шлях да выяўленчага мастацтва ў паэтэсы быў незвычайны. Амаль 15 год дапамагала яна аўтару гэтых радкоў у клопатах па кіраўніцтве Светлагорскай карціннай галерэяй “Традыцыя” імя Германа Пранішнікава. А гэта — знаёмства не толькі са шматлікі-

мі экспазіцыямі, але і з іх знымі аўтарамі (Г. Вашчанкам, Л. Шчамялёвым, В. Шаранговічам, В. Альшэўскім, В. Зінкевічам ды многімі іншымі), наведванне іх майстэрняў. Адна з персанальных выставак Соф’і Шах мела вызначальную назву: “І фарбамі спяваць паспрабавала”. Аднак цяпер, “спяваючы фарбамі”, яе паэтычная душа не перастае спяваць словамі. Прынамсі, кожны азарыцкі жывапісны твор дапаўняецца вершаваным. Дый не толькі вершамі да азарыцкіх карцін абмяжоўваецца паэтэса. Яна — аўтар вяжка вяжкоў санетаў пад назвай “Азарычы”. Так што ўсёй сваёй творчай памкнёнасцю Соф’я Шах сцвярджае вернасць дарэгімі мясцінам. Пра гэта сведчыць і яе карцінная галерэя ў роднай школе. Дарэчы, школа, шмат у чым дзякуючы намаганням таленавітага дырэктара Таццяны Цяцерыч, лічыцца адной з лепшых у Калінкавіцкім раёне.

На здымку: Соф’я Шах “Былая сажалка”.



Сорак сваіх жывапісных твораў, прысвечаных родным мясцінам, падаравала Соф’я Мікалаеўна школе. Кожны з іх нібы сцвярджае: прыгажосць побач з намі, трэба толькі заўважыць і адчуць яе. Між іншым, праз карціны ўзноўлена і тая прыгажосць, якая па розных прычынах была зруйнаваная часам. Велічна паўстаюць у трыпціху Соф’і Шах азарыцкія храмы. Тыя, што былі, і той, што будзе, узвядзенне якога яшчэ не завершана. Усе работы, прадстаўленыя ў галерэі, прасякнутыя замілаваным адчуваннем маленства, настальгіяй па ім.

Распазнавальнасць — вось што найперш прывабляе наведвальнікаў школьнай галерэі. Але гэта зусім не фатаграфічная рас-

Повязі

Марына ВЕСЯЛУХА

Музычныя густы рыцарства

У выдавецтве “Кнігазбор” пры падтрымцы Польскага Інстытута ў Мінску пабачыла свет новая кніга гісторыка, даследчыка беларускай музычнай культуры, лідара гурта “Стары Ольса” Зміцера Сасноўскага “Музычная культура рыцарскага саслоўя Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага”. Храналагічны перыяд, якому прысвечана гэтая работа, — XIII — XVIII стст. — прамежак часу паміж утварэннем ВКЛ і знішчэннем “Рэчы Паспалітай абодвух народаў”.


следуючы гісторыю беларускай музычнай культуры, — расказвае Зміцер Сасноўскі, — я заўважыў, што можна асобнымі раздзеламі вылучаць вайсковую музыку. Маючы павагу да рыцарскага саслоўя і ведаючы багатую культуру вайсковай музыкі, вырашыў зрабіць падборку такіх матэрыялаў. Але паколькі Каралеўства Польскае і ВКЛ шчыльна кантактавалі і знаходзіліся ў вайсковым саюзе, размежаваць рыцарскую музыку гэтых дзяржаў было вельмі складана. Да таго ж многія крыніцы

не ўдакладняюць, з якога месца паходзіць малюнак, пэўна з’ява вайсковай музыкі”.

Прадставіць вайсковую музыку асобна ад жыцця рыцарскага саслоўя вельмі складана. Бо, напрыклад, у 70-х гадах XVI ст. прыдворная Гарадзенская капэла караля Стэфана Баторыя ператваралася ў вайсковую, паходную капэлу ў той час, калі каралеўскі двор выязджаў на вайну. Яна таксама выконвала ролю парадную, магла быць і камернай капэлай. “У выніку давялося ад перша-

пачатковай задумы разгледзець толькі вайсковую музыку, што практычна ўжывалася падчас войнаў, паходаў і бітваў, прыйсці да ідэі апісаць музычную культуру рыцарскага саслоўя ў цэлым”, — згадвае Зміцер.

Сярод адметнасцей новай кнігі — багатая іканаграфія. Тут выкарыстаны мініяцюры, гравюры, партрэты, фрагменты фрэсак з выявамі музычных інструментаў. У асобным раздзеле прадстаўлены “Народныя спевы пра рыцараў”. “Гістарычна так складалася, — тлумачыць аўтар, — што многія творы рыцарскай тэматыкі натуральным чынам трапілі ў народнае асяроддзе, але з-за войнаў і ў выніку рабаўніцтва замкаў зніклі з дакументаў вышэйшых саслоўяў. Так некаторыя з іх дажылі да нашага часу ў выглядзе народных песень”.



Вайсковая музычная культура — значная частка агульнай культуры XIII — XVIII стст. З’яўляючыся адметнасцю жыцця прывілеяванага саслоўя, яна часта згадваецца ў літаратуры, ёсць і іканаграфічныя крыніцы, што сведчаць пра развіццё вайсковай музыкі. “Да-

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ выказваюць глыбокае спачуванне пісьменніку Ээкаву Анатолю Мікалаевічу з прычыны напаткаўшага яго вялікага гора — смерці МАЦІ.

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ глыбока смуткуюць у сувязі са смерцю пісьменніка Мікалая Трафімавіча ЧАДОВІЧА і выказваюць шчырыя спачуванні яго блізім і родным.

Саюз пісьменнікаў Беларусі глыбока смуткуе з прычыны смерці грамадскага дзеяча і вядомага кінематаграфіста Юрыя Мікалаевіча ЦВЯТКОВА і выказвае шчырае спачуванне яго родным і блізім.

«Чытаем разам» — далучайся!

Алеся ЛАПШКАЯ

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, рэдакцыя часопісаў «Бярозка» і «Вясёлка» прапануюць усім жадаючым далучыцца да правядзення рэспубліканскай акцыі «Чытаем разам». Галоўны рэдактар «Бярозкі» Алена Масла, галоўны рэдактар «Вясёлкі», старшыня праўлення Беларускага дзіцячага фонду Уладзімір Ліпскі, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Вясёлка» Анастасія Радзкевіч прэзентуюць свой праект чытачам «ЛіМа».

Уладзімір Ліпскі: Менавіта чытво — незвычайная дзея выхавання душы. Яно дае пачуццё сувязі з нечым высокім, пранізлівым, што кранае да самага споду. Апошнім часам моладзь перастала чытаць, таму ўзнікла жаданне не сядзець склаўшы рукі — асабліва нам, пісьменнікам, рэдактарам, — а ўзбудзіць прагу маладых чытачоў да сапраўднага мастацкага слова.

Алена Масла: Я нядаўна была на сустрэчы з чытачамі ў дзіцячай бібліятэцы № 1 — прыходзілі пяцікласнікі з 42 школы — і замест 45 хвілін мы размаўлялі з дзецьмі цэлыя дзве гадзіны! Якіраз у 11 — 12 гадоў іх найважнейшай хвалоюць пытанні ўзаемаадносін чалавека з чалавекам, чалавека са светам. Як бы ні развіталася тэхніка, чалавек заўсёды застаецца ў духоўных пошуках, у якіх дапамагаюць добрыя кнігі з добрай скіраванасцю. Чытанне — гэта выхаванне чалавека. Таму з 2006 г. у ЗША, дзе камп'ютарызацыя даўно праведзена, распрацоўваюць нацыянальную праграму па вяртанні цікавасці грамадства да чытання. Супрацоўнікі сацыялагічных інстытутаў ЗША сцвярджаюць: чалавек, які мала чытае і толькі спажывае інфармацыю праз камп'ютар, мае значна ніжэйшы IQ, чым чалавек, які любіць кнігі. Той, хто чытае, мае больш высокі творчы патэнцыял, ён здатны самастойна мысліць і выдаваць прадукт. То бок, тэхніка гадуе грамадства спажываючы, дзеткі ж, якія чытаюць, — гэта людзі развітыя, духоўныя, адукаваныя.

Анастасія Радзкевіч: Кніга для дзяцей, для вучняў пачатковых класаў абавязкова павінна заставацца ў традыцыйным папяровым абліччы, бо чытаць з ранняга ўзросту з камп'ютара, з электроннага носбіта не зусім добра. Шкада, што сёння моладзь у 16—18 гадоў чытае значна менш, чым чыталі ў свой час мы. Чытанне дае магчымасць развівацца, павялічваць эрудыцыю, пашыраць слоўнік, кавы запас, асэнсоўваць духоўныя, маральныя праблемы.

А. М.: Я як маці лічу: калі ў цябе няма часу займацца з дзецьмі альбо ты не хочаш гэтага рабіць — ты аддаеш малых тэлебачанню, камп'ютару. Калі ж ты хочаш з імі займацца, то адзін з найлепшых спосабаў баўлення часу — сумеснае чытанне кнігі. І тут ужо кожны з дарослых робіць, па-першае, выбар — займаецца ён дзецьмі ці не, — і, па-другое, нясе за гэта адказнасць.

У. Л.: Рэспубліканская акцыя «Чытаем разам» мае на мэце прыцягнуць школьнікаў да чытання кнігі. Наш праект падтрыманы на самым высокім узроўні: мы вялі перамовы з міністэрствам адукацыі, культуры, інфармацыі — усе згадзіліся на правядзенне акцыі, бо гэта вельмі патрэбна.

А. Р.: Каб зацікавіць чытаннем, мы сабралі сапраўды натхнёных людзей. Калі будзе ўнутраны запал, матывацыя, дзеці абавязкова захочуць прачытаць прапанаваныя кнігі.

А. М.: Мы імкнёмся не толькі далучыць да чытання моладзь, але і разварушыць дарослых, аб'яднаць людзей, неабыхавых да кнігі, да дзяцей. «Бярозка» разам з часопісам «Бібліятэка прапануе» з верасня 2010 года праводзіць акцыю «Чытаем па-беларуску!». І няхай узнікне яшчэ з дзясяткаў акцый, няхай далучацца новыя людзі, ство-

Праблема нізкай цікавасці да кнігі даўно абмяркоўваецца і аналізуецца. Аднак, каб змяніць сітуацыю, неабходны канкрэтныя дзеянні.

Мала напісаць добрую кнігу — трэба яшчэ і зацікавіць магчымага чытача. І вось пісьменнікі ўзяліся за справу папулярнага беларускага кнігі сярод сучаснай моладзі — зрэшты, прывабіць да чытання школьнікаў працей, чым дарослых, бо на дапамогу абавязкова прыйдуць бацькі, настаўнікі, бібліятэкары.



Фота Кастуся Дробова

рацца новых ініцыятыўных групы — мы разам, па кропельцы, зборомся ў ручайку, а можа, і ў раку!

У. Л.: Сутнасць праекта — вызначыць 14 кніжак і правесці іх, «кагнуць» да чытача. Будзе вызначана 14 раёнаў — па два ў кожнай вобласці і два ў Мінску. Распачаць акцыю ўзяўся Дзяржынскі раён — там будуць чытаць маю кніжку «Азбука жыцця». Яна

курс малюнкаў па прачытаных кнігах «Як я ўяўляю кнігу», абмеркаванне любімых кніжак, якія дапамаглі зразумець і адчуць нешта новае, — «Разам з кнігай вырастаем», сумеснае чытанне твораў аўтараў часопісаў «Вясёлка» і «Бярозка».

Алеся Лапшкая: Якія кнігі, якія мерапрыемствы будуць прапанаваныя вучням 10 — 11 класаў?

« У лютым 2011 года распачынаецца рэспубліканская акцыя «Чытаем разам», якая будзе доўжыцца да лютага 2012 года. Удзел у акцыі прымуць 14 раёнаў (па два з кожнай вобласці і адзін з горада Мінска). Кожнаму раёну будзе прапанавана адна з 14 вызначаных арганізатарамі кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў, якая будзе чытацца і абмяркоўвацца на разнастайных культурных мерапрыемствах. Удзел у акцыі могуць прыняць усе ахвотныя!

ўжо ёсць у раёне ў колькасці 300 асобнікаў. Гэта не проста кніга для дзяцей, гэта дзіцячая энцыклапедыя ад «А» да «Я» — адказы на складаныя пытанні, якія задаюць дзеці: што такое дзяржава, інфармацыя, спадчына? Пасля кожнага раздзела ідуць дамашнія заданні: пытанні, рэбусы. Паглядзім, што ў гэтай кнізе зацікавіць дзяржынскіх дзяцей.

А. Р.: Дзя акцыі нарадзілася менавіта ў Дзяржынскім раёне: мы былі запрошаны туды на раённую навагоднюю ёлку і падчас узнагароджвання лепшых вучняў-пераможцаў конкурсаў і алімпіяд падумалі: трэба пачаць чытаць кніжкі раёнамі — выхаваўчыя творы вядомых беларускіх аўтараў. Першым, хто падтрымаў нас, быў Вацлаў Іванавіч Матусевіч — незвычайна інтэлігентны чалавек, загадчык аддзела адукацыі Дзяржынскага раёна.

У. Л.: Да акцыі будуць далучаны вучні 1 — 11 класаў. На працягу месяца ў раёне будуць чытаць пэўную кнігу, у выніку мы вызначым лепшых чыгальнікаў, і іх дэлегацыя павязе эстафету ў іншы раён (галоўнае, каб не ў сваёй вобласці — так цікавей!). А чаму б не? Дзяржынскія школьнікі павязуць эстафету, напрыклад, у Міёрскі раён, а потым дэлегацыя наведзе Полацк — уяўляецца, якія яны вернуцца натхнёныя!

А. Р.: Прапанова Уладзіміра Сцяпанавіча пра эстафету — прыклад таго, як генеруюцца новыя ідэі... А сярод ужо распрацаваных намі мерапрыемстваў — інтэраваныя майстар-класы з рэкамендацыямі пісьменнікаў, кон-

лютага 2011 года па люты 2012 года. Безумоўна, абраныя кнігі напісаны на вартым узроўні, але мы не імкнёмся вылучыць іх як найлепшыя ў беларускай дзіцячай літаратуры. Што ж датычыць раёнаў, у якіх будзе праводзіцца акцыя, то ў некаторых з іх — напрыклад, у Барысаўскім — мы ўжо маем тасункі з настаўнікамі, бібліятэкарамі і абавязкова далучым іх да акцыі. Дзесьці давядзецца знаёміцца, шукаць кантакты...

У. Л.: Вядома, мы будзем імкнуцца далучыць да ўдзелу тых раёнаў, дзе нарадзіліся аўтары кніг, а таксама зыходзіць са зместу твораў. Так, для чытачоў з Лагойшчыны будзе, спадзяюся, цікавай мая кніга «Янкаў вянок», бо ў гэтых мясцінах прайшло дзяцінства і юнацтва Янкі Купалы — тут Купала працаваў, тут пахаваў свайго бацьку і сяціёр. А жыхары іншага раёна, што прыедуць у госці, каб працягнуць эстафету, абавязкова наведваюць Акапы, што былі для Купалы роўнымі пушкінскаму Міхайлаўскаму.

А. Р.: У рэспубліцы яшчэ няма вопыту правядзення акцыі такога маштабу, таму, каб вызначыць дакладны пералік мерапрыемстваў, што будуць праводзіцца ў школе альбо ў бібліятэцы, мы будзем зыходзіць з рэкамендацый тых хто непасрэдна працуюць з

дзецьмі. Хацелася б праводзіць падчас акцыі апытанні для вызначэння колькасці чытачоў і іх прыхільнасцей, — да мерапрыемстваў і пасля правядзення акцыі.

А. Л.: Папулярнасць дзіцячых кніг у значнай ступені трымаецца на створаных паводле іх мультфільмах. Што робіцца ў нас у гэтым кірунку?

А. М.: Адносна нядаўна на «Беларусьфільме» былі зняты мультфільмы паводле народных казак — прычым, на беларускай мове. Але куды яны падзеліся, чаму іх няма на тэлебачанні, чаму іх не раскручваюць? Згадаем, напрыклад, славетную Астрыд Ліндгрэн. Яе творы і героі — яскравыя, запамінальныя. Але папулярнасць Карлсана і Пені — у тым ліку і вынік магутнай піяр-кампаніі. А чаму б нам не заняцца стварэннем свайго нацыянальнага брэнда, які пасля будзе доўга прыносіць народнаму прыбытак?

У. Л.: Напрыклад, ходзіць у парк імя М. Горкага маленькі цягнічок — і кіруе ім звычайны дзядзька. А чаму б не апрадуць у форму машыніста хлопчыка, які быў бы Міколкам-паравозам? Міколка — вядомы персанаж нашай дзіцячай літаратуры, гэтаксама як Вася Вясёлкін, што жыве ў нас у рэдакцыі.

А. М.: Галоўнае, што падчас акцыі адбудзецца дыялог з аўдыторыяй і ў людзей штосьці зрушыцца. Калі я была ў Швецыі, то пазнаёмілася са шведскай дзіцячай літаратурай — яна сапраўды цікавая, і я атрымліваю вялікае задавальненне, калі чытаю пераклады твораў шведскіх пісьменнікаў на беларускую мову. Але ў нас пішуць зусім не горшае, хай сабе параўноўваюць мастацкія тэксты розных культур увогуле неляга. Проста шмат хто з дзяцей і іх бацькоў абсалютна не мае уяўлення пра тое, што адбываецца сёння ў нашай літаратуры. Акцыя «Чытаем разам» будзе выдатнай магчымасцю расказаць пра беларускіх дзіцячых пісьменнікаў і іх кнігі.

А зараз увага! Калі вы з'яўляецеся работнікам устаноў культуры і адукацыі, калі працуеце ў бібліятэцы альбо ў цэнтры дзіцячай творчасці — наведваемляце пра свой намер падтрымаць арганізатараў акцыі «Чытаем разам»! Дасылайце прапановы на электронныя скрыні bjarozka@mail.ru ці vyaseika@mail.by альбо тэлефануйце ў рэдакцыю часопісаў «Бярозка» (288-24-62) і «Вясёлка» (200-92-61, 204-62-83).

Вы можаце стаць і звычайным удзельнікам акцыі: набывайце кнігі сучасных беларускіх дзіцячых пісьменнікаў, чытайце іх разам з дзецьмі ці ўнукамі і дасылайце свае ўражанні ад кнігі і ад іх сумеснага чытання ў рэдакцыю «ЛіМа». Цалкам магчыма, што вашы бесстароннія арыгінальныя розумы над сюжэтамі і героямі твораў, над афармленнем дзіцячых кніг будуць надрукаваныя на старонках нашай газеты. Чытайма разам!

На здымку: удзельнікі размовы.

Шаноўныя чытачы!

Калонка з анкетай пісьменніка займела грамадскі рэзананс, які запатрабаваў працягу размовы. Поруц з гутаркамі пра мастацтва і творчасць ёмка і праўдзівыя словы пісьменнікаў становяцца сапраўднай завочнай дыскусіяй. Нам хацелася б адкрываць і іншыя грані і адценні ў сучаснай літаратурнай плыні. Таму мы прапануем вашай увазе тры наступныя пытанні. Публікацыя адказаў на іх будзе чаргавацца з ранейшымі анкетами, якія яшчэ засталіся ў рэдакцыйным партфелі.

1. Як вы лічыце: ці павінна ў агульнай літаратурнай плыні прысутнічаць масавая літаратура? Ці згодны з думкай, быццам культура ўсяго грамадства абавязкова мае маскульт сваім ценем?

2. Якія кнігі, на вашу думку, цікавыя чытача? Ці праўда тое, што поспех літаратара ўсё больш залежыць ад майстэрства дызайнера і мастака, які афармляе кнігу, ад яе знешняга выгляду?

3. Якім ён ёсць, наш сучаснік? Што ў яго характары надае аптымізму?

Край захаванай спадчыны

Ірына ТУЛУПАВА,
фота аўтара

Сярод гістарычных помнікаў

Культурная сталіца 2011 года — Гомель — сустракае гасцей, як быццам не клапацячыся пра ўражанне, якое пра сябе створыць. Часцей так бывае сярод людзей: калі чалавек, перакананы ў сваіх поглядах і звычках, які годна пачувае сябе ў грамадстве, дбае толькі пра той след, які застанеца ад сустрэчы з калегам, аднадумцам, сябрам. Устаноў культуры ў горадзе шмат, і яны не даюць чалавеку стаць тым нецікаўным мінаком, якому ў гэтым жыцці ўсё аб'якава: і адноўленыя вехі гісторыі, рысы якіх увасоблены ў адрэстаўраваным палацы Румянцавых — Паскевічаў, і веліч Вялікай Перамогі, падрабязны шлях да якой прасочвае Гомельскі абласны музей ваеннай славы, і мудрасць продкаў, занатаваная ў рэчах, сабраных у філіяле Веткаўскага музея народнай творчасці. Ходзячы па пакоях ды калідорах гэтых устаноў, сам сабе толькі і падзівішся, чаму не завітаў сюды раней: настолькі арганічныя яны ў абласным цэнтры. І Гомельскі палац цяпер — твор мастацтва, унутры якога — яшчэ сотні мастацкіх твораў: у кожным пакоі, на кожнай сцяне, кожнай паліцы: тут быў таксама вялікі збор кніг, якія любілі яго гаспадары...

З думкай пра горад і яго жыхароў не прамінеш і яшчэ два будынкі, дзе назапашана найбольш значная інфармацыя: у навуковых крыніцах, мастацкіх тэкстах, публіцыстычных артыкулах. Дзве галоўныя кніжныя скарбніцы — Гомельская абласная і Гомельская гарадская бібліятэкі — таксама навідавоку, у цэнтры. Фасад Гомельскай абласной бібліятэкі выходзіць на плошчу Перамогі, Гомельскай гарадской — на вуліцу Савецкую. Яны някідкія, але заўважныя: у Гомельскай абласной як помніка архітэктуры пачатку 60-х гадоў XX стагоддзя, у гарадской — да таго яшчэ — як нядаўна абноўленай пасля рамонта.

Эмацыянальны выбух

Рамонт будынка, нядаўна праведзены перад усяленнем сюды Гомельскай гарадской бібліятэкі, толькі падраўнаваў рысы гісторыі. І — як быццам вызначыў характар дзейнасці ўстановы, якая тут размесціцца: краязнаўчы. Пераезд у гэтае старое-новае памяшканне Гомельскай гарадской бібліятэка імя Герцэна сумясціла са святкаваннем свайго юбілею: ёй у 2009-м споўнілася 90!

Гледзячы на бібліятэку цяпер, лічы гэтыя, каб яны адклісалі ў свядомасці, паўторыш неаднойчы: настолькі яна сучасная. Расчыніш дзверы — і ўбачыш шырокую, адпаліраваную да мармуровага бляску лесвіцу, якая нагадвае шыкоўныя палаты. Але ўзімешся на другі паверх — і перад вачамі разгортваецца карціна жыцця XXI стагоддзя. Стагоддзя сучасных тэхналогій і магчымасцей. І сурэне вас найперш выстаўка выданняў пра Беларусь.

Па ходу дырэктар бібліятэкі Таццяна Уласава, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам

Адным з лаўрэатаў спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва 2010 года стала дырэктар Гомельскай гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Таццяна Уласава. На высокім дзяржаўным узроўні адзначана дзейнасць па распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.

культуры і мастацтва 2010 года, патлумачыць: на першым паверсе размяшчаецца аддзел абанемента. Другі распачынае інфармацыйна-пошукавая зона, аказваюцца інтэрнэт-паслугі. Для наведвальнікаў створаны электронны каталог, ёсць свой сайт. Магчымасці для аддаленых карыстальнікаў — выключныя: маюць высакаўтасны Інтэрнэт, уласныя краязнаўчыя базы даных.

Як жа чытачы ўспрынялі такі пераезд і змену іміджу? Эмацыянальна чытач адрэагаваў імгненна, гэта можна прасачыць па ўхвальных запісах. Узрасла колькасць чытачоў: за 2010 год да 20 з лішкам тысяч павялічылася лічба наведванняў. Рэзка ўзрасла кнігавыдача: на 60 тысяч асобнікаў.

Менавіта ў цяперашнім памяшканні пасля доўгага перапынку ўпершыню адкрылі дзіцячы аддзел. Цэнтральная гарадская бібліятэка толькі ў трыццаці гады XX стагоддзя абслугоўвала дзяцей! Цяпер тут больш як тысяча хлопчыкаў і дзяўчынак. Пры тым, што бібліятэка знаходзіцца ў цэнтры горада і маладых сем'яў не так і шмат.

Расказваць пра людзей

“Нам шчасціць праз усю дарогу на людзей, — працягвае думку Таццяна Уласава. — Яны дапамагалі пераконваць скептыкаў, хто не спяшаўся развітацца са сваімі кансерватыўнымі поглядамі на бібліятэку. Дзякуй богу, што знайшліся тыя, хто нам падказваў і дапамагаў. На кожным этапе яны былі. А хацелася, каб і залы бы-

“Гарадское краязнаўчае таварыства на базе бібліятэкі працуе 12 гадоў. Энтузіясты яго стварэння — выкладчыкі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, супрацоўнікі палацава-паркавага ансамбля, прыватныя асобы. За гэты час прайшло 83 пасяджэнні, па выніках пасяджэнняў выдадзі зборнікі краязнаўчых матэрыялаў. Да прыкладу, у 2010 годзе адно з пасяджэнняў мела назву “Таямніцы народнай душы: абрадавы фальклор Гомельскага раёна”. Асноўная мэта ў працы краязнаўчага таварыства — расказваць пра невядомыя старонкі гісторыі горада, вобласці.

лі адпаведныя. І мэблю, якой так захапляюцца наведвальнікі, выраблялі на прадпрыемстве “Гомельдрэў”.

Альбо кажуць: пакажыце, дзе напісана, што ў бібліятэцы павінна быць выставачная зала? — а я ведаю, што яна павінна быць! Фактычна ўсе выстаўкі маюць краязнаўчы кірунак.

Таму што мэта — расказаць пра людзей, якія жывуць у горадзе”.

Выстаўкі — разнапланавыя. Сумесна з аддзелам адукацыі Гомельскага гарвыканкама праводзілі конкурс, прысвечаны гербу горада, якому 450 гадоў. Работы школьнікаў паказвалі ў розных тэхніках: саломка, вышыўка, нават вырабы з цеста.

Да дня абароны дзяцей прайшла выстаўка лялек. Праз выстаўку даведаліся пра захапленні дарослых людзей. Анжаліка Шабалтас — член Саюза мастакоў Беларусі — стварае аўтарскую ляльку. Шэсць сваіх работ па-



даравала бібліятэцы. Святлана Бацунова, якая жыве ў Гомелі і з дзяцінства займаецца вышыўкай, прэзентавала ў бібліятэцы выставу сваіх твораў: вышытыя крыжыкам карціны, пераважна сюжэты Рафаэля. На маскоўскай міжнароднай выстаўцы сярод 600 удзельніц яна трапіла ў дзясятку лепшых.

Выстаўка Клуба калекцыянераў — людзей вельмі адукаваных і сур'езных, у каго найбагацейшыя калекцыі, — уразіла шмат абліччасцю: былі выстаўлены мініяцюры кнігі, грашовыя знакі, “акопная” літаратура, нават нацельныя крыжыкі (быў крыжык далёкага XII стагоддзя). Таксама — абрадавае ліццё, манеты. Калекцыі шануюць, таму вельмі рэдка іх выстаўляюць. Пospех быў нечуваны.

Да дня горада была падрыхтаваная выстаўка, прысвечаная творчасці пісьменнікаў-гамельчан. Усяго ж летась прайшло 27 выставак.

Працаваць... і зноў нараджацца

Цяпер бібліятэка пачала рыхтаваць уласныя краязнаўчыя бібліяграфічныя выданні, у тым ліку штогадовы агляд “Гомель: людзі, падзеі, факты”. Краязнаўчы кірунак з’яўляецца прыярытэтным і пры стварэнні электронных інфармацыйных рэсурсаў: “Мастакі і пісьменнікі Гомеля”, “Гомель: старонкі гісторыі”, базы даных пра ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны — ураджэнцаў Гомеля. Таксама ў распрацоўцы база “Вуліцы Гомеля”, “Гістарычныя дзеянні”.

Гарадское краязнаўчае таварыства на базе бібліятэкі працуе 12 гадоў. Яго дзейнасць падтрымліваюць выкладчыкі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, супрацоўнікі палацава-паркавага ансамбля, прыватныя асобы. За гэты час прайшло 83 па-

сяджэнні, па выніках пасяджэнняў выдадзі зборнікі краязнаўчых матэрыялаў. Да прыкладу, у 2010 годзе адно з пасяджэнняў мела назву “Таямніцы народнай душы: абрадавы фальклор Гомельскага раёна”. Асноўная мэта ў працы краязнаўчага таварыства — расказваць пра невядомыя старонкі гісторыі горада, вобласці. На базе матэрыялаў, якія распрацоўваюцца навуковай грамадскасцю і бібліятэкарамі. Задача — росшук і апрацоўка інфармацыі. Пасля — яе папулярызацыя.

Цяпер ствараецца музей рэдкага аўтографа, які плануецца адкрыць сёлета.

— Што ж такое краязнаўства? — пытаюся ў Таццяны Савельеўны, уганараванай менавіта за ўкараненне інавацыйных форм работы па распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.

— Гэта вельмі шырокае паняцце. Але галоўнае — людзі, якія жывуць у гэтым краі, чым яны займаюцца, як уплываюць на развіццё свайго горада, сваёй малой радзімы. Што яны могуць зрабіць, каб яна стала прыгажэйшай. Гісторыя любой краіны складваецца з іх лёсаў.

— А што такое інавацыі?

— Ведаецца, час мяняецца. І мы шмат выкарыстоўваем традыцыйных форм працы. Але каб быць цікавымі, трэба не адставаць ад часу. Бібліятэкар цяпер робіць шмат таго, што не з’яўляецца ўласна бібліятэчнай працай. Тая ж выставачная дзейнасць. Альбо элементы музейнай справы. Але мы лічым, што так больш раскажам чытачам. І ў электронным выглядзе інфармацыю даводзім. Запусцілі новыя серыі краязнаўчых бібліяграфічных выданняў. У мінулым годзе — “Імя ў гісторыі”, “Дата ў гісторыі”. Ёсць краязнаўчы выпуск: “Гомель: людзі, падзеі, факты”. Праходзіць год, па матэрыялах друкаваных выданняў, робім выпускі, дзе храналагічна паказана, што адбылася ў горадзе.

— Дзе ж рытууюць краязнаўцаў-бібліятэкараў?

— Ды яны нараджаюцца самі! Пры ўмове, што ёсць цікавасць да гэтай дзейнасці. А калі няма, праваліш справу. Калі знаёмы з гэтым светам, усё зробіш як трэба.

На здымку: дырэктар Гомельскай гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Таццяна Уласава.

Першы крок

Яшчэ адно

Свята кнігі

Пра сваю першую бібліятэку распавядае паэт, намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Польмя” Уладзімір МАЗГО:

— Чытаць я навучыўся вельмі рана, яшчэ да школы, маючы дома “Азбуку” і “Буквар”. У першым класе адразу ж запісаўся ў школьную бібліятэку. Чытаў запоем, прагна, не адрываючыся, аддаючы перавагу прыгодніцкім і гістарычным кнігам. Паступова пашырала кола бібліятэк і любімых аўтараў, фарміраваўся мастацкі густ. Кнігу сёння не заменіць ні тэлевізар, ні камп’ютар. Толькі кніга здольная быць для нас самым верным і самым шчырым сябрам, якому можна даверыць свае думкі і ўражанні.

Шмат цудоўных людзей, сапраўдных майстроў бібліятэчнай справы сустракалася за гэты час на жыццёвым шляху. І адна з іх — Яніна Шматко. Пазнаёмліся мы ў Зэльве, калі Яніна Людвікаўна працавала загадчыцай бібліятэкі ў зэльвенскай сярэдняй школе № 2. Зямлячка прапанавала мне кожны год на пачатку вясны праводзіць у роднай школе свята кнігі з удзелам беларускіх пісьменнікаў. Задума падалася даволі цікавай, і я адразу ж пагадзіўся. Так з’явіліся “Зэльвенскія сакавіны”, якія праводзіцца ўжо каля двух дзясяткаў гадоў.

Юныя чытачы пад кіраўніцтвам Яніны Шматко рыхтаваліся да кожнага свята загадзя: складалі праграму, развучвалі творы гасцей, рыхтавалі музычныя нумары. Такія сустрэчы з творами выклікалі ў школьнікаў павышаную цікавасць да вывучэння роднай мовы і літаратуры, да знаёмства з музычным мастацтвам, да спасціжэння сакрэтаў творчасці. Разам з пісьменнікамі ў школу прыязджалі кампазітары, артысты, дзеячы культуры і мастацтва. Гэта Юрка Голуб, Мікола Маляўка, Уладзімір Марук, Алена Таболіч, Якаў Навуменка, Алг Елісеенкаў, Анатоль Грэкаў, ансамбль “Берагіня”, Наталія Матыліцкая ды іншыя. Беручы пачатак са школьнага, свята паступова пашырала да гарадскага і раённага.

Вечарыны

Маладосць душы

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

“Вы сабраліся тут з нагоды майго дваццацігоддзя, таму жадаю ўсім маладосці”, — такімі словамі сустрэў запрошаных на святочную вечарыну ў Дом літаратара юбіляр Аляксандр Вашчанка. Сказаў і заінтрыгаваў. А сапраўды, колькі ж “стукнула” гэтаму энергічнаму, напоўненаму новымі ідэямі і планами творцы? Таямніцу выддаў старшыня Мінскай гарадской арганізацыі СПБ Міхаіл Пазнякоў, павіншаваўшы юбіляра з 60-годдзем.

Працуючы большую частку жыцця школьным настаўнікам музыкі, Аляксандр Пятровіч прывык сувымраць рытм свайго жыцця з рытмам жыцця сваіх вучняў. А можа, ён проста па прыродзе сваёй цікаўны чалавек. А цікаўны імчаць па жыцці, акрыленыя новымі праектамі.

Юбілейная вечарына сталася для творцы — пісьменніка, барда, даследчыка даўніны, перакладчыка — своеасаблівым праектам. Заднаго боку — прэзентацыя ўсёй шматграннай творчасці, з другога — адмысловым справаздачным канцэртам. Аляксандр Пятровіч праз літаратуру і музыку пераказаў гасцям сваё жыццё. І была тут, як узгаданне пра маленства, “Калыханка”, напісаная на словы Янкі Купалы; і аўтабіяграфічнае апавяданне пра выпадковую сустрэчу хлопчыка-музыканта з выдатным гарманістам Мадрыдам, прачытанне са сцэны радыёэржысёрам Алегам Вінярскім; і цудоўнае выкананне дуетам з падроўным сынам песні, стылізаванай пад бардаўскую творчасць старажытных кельтаў. Кожны зацікаўлены мог набыць кнігу Шпілеўскага ў перакладзе і з каментарыямі Аляксандра Вашчанкі.

«Не, класікі не паміраюць...»

Алесь МАРЦІНОВІЧ



Калі паспрабаваць коратка вызначыць, хто ж ён, І. Шамякін, то, бадай, найбольш дакладна зробіў гэта ў сваіх згадках «Вернасць» Алесь Савіцкі:

«Чалавек, які не прымае зло і прызнае найвышэйшай вартасцю здольнасць дарыць людзям толькі дабро.

Салдат, які прайшоў Вялікую Айчынную вайну ад першай яе крывавай зарніцы да салюта Перамогі над знішчанай дашчэнтку гітлераўскай ваеннай машынай.

Шчаслівы бацька, які выхаваў чацвярых дзяцей, а яшчэ больш шчаслівы дзядуля, акружаны ўнукамі.

Творца сусветнага ўзроўню, які напісаў дзясяткі раманаў, апавесцей і іншых літаратурных твораў, перакладзеных з беларускай мовы на дзясяткі іншых моў; агульны нагляд яго твораў лічыцца ў мільёны паасобнікаў і працягвае кожны год прырастаць.

Усё гэта ён, Іван Пятровіч Шамякін, народны пісьменнік Беларусі, чыё імя на зямлі беларускай ведае і стары і малы; ён — без перабольшання — эпоха. І на яго кнігах духоўна выпявала не адно пакаленне нашых людзей».

З вялікай душэўнай цеплынёй, хораша піша пра І. Шамякіна Мікалай Чаргінец. Свае ўспаміны назваў проста, але разам з тым і сардэчна, так, як кажуць пра блізкага чалавека, па імені і па бацьку — «Іван Пятровіч». Ужо гэтага дастаткова, каб зраўнець, як шмат значыў І. Шамякін у жыцці Мікалая Іванавіча, які глыбокі след пакінуў, як клопатна ставіўся да кожнага, каму патрэбная была ягоная падтрымка. Успаміны М. Чаргінца, аднак, не толькі пра І. Шамякіна, але і пра Андрэя Макаёнка, Мікалая Матукоўскага, а таксама пра жонку І. Шамякіна — Марыю Філатаўну.

Па сутнасці, гэта нават і не ўспаміны ў іх традыцыйным разуменні, а невялікая аповесць пра тое, з кім яго лучыла душэўнае і духоўнае пабрацімства. Лаўлю сябе на думцы, што М. Чаргінец, знайшоўшы для гэтага час, мог бы гэтак значна пашырыць, удакладніць тое, пра што гаворыцца мімаходзь. Не сумняваюся, што атрымаўся б твор не менш цікавы і значны, чым аповесць самога І. Шамякіна пра А. Макаёнка. Але і тое, што з'явілася з-пад яго пера, сведчыць пра тое, наколькі М. Чаргінец, застаючыся лакальным, можа сказаць шмат.

Іосіф Хаўратовіч («На чале энцыклапедычных ведаў»), які падчас працы І. Шамякіна галоўным рэдактарам Беларускай Савецкай Энцыклапедыі быў

А ўсё-такі цудоўную прыдумалі... Не, я маю на ўвазе не тое, пра што з такім натхненнем спяваў некалі Уладзімір Высоцкі: «Чудесную религию придумали индусы», а серыю «ЖЗЛБ» — выдавецкі праект, ля вытокаў якога стаялі Уладзіслаў Мачульскі, Віктар Праўдзін і Віктар Шніп. Канечне, паколькі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ён выходзіць толькі з 2004 года, яму яшчэ далёка да знакамітай серыі «ЖЗЛ». Тым не менш задума ўдалася. Якіх толькі імёнаў у ёй не напаткаеш! Уладзімір Мулявін (кніга, прысвечаная яму і славутаму ансамблю «Песняры», стала першыным), Міхаіл Пташук, Мікалай Яроменка, Міхаіл Фінберг, Расціслаў Янкоўскі, Мікалай Чаргінец... А нядаўна «ЖЗЛБ» папоўнілася кнігай пра Івана Шамякіна «Летапісец эпохі». У гэты аб'ёмны том, укладзены Алесь Шамякінай, увайшлі шматлікія матэрыялы, што дазваляюць лішні раз упэўніцца у тым, які велізарны ўнёсак І. Шамякіна ў развіццё беларускай літаратуры. Ёсць і мажлівасць даведацца, што за чалавек ён быў, якія схільнасці меў, чым захапляўся. Адкрыць для сябе ўсё тое, што і патрапляе пад вызначэнне «Жыццё знакамітых людзей Беларусі».

ягоным намеснікам, падае ня-мала таго, што звязана з працай Івана Пятровіча на гэтай адказнай пасадзе. Аўтар прыходзіць да высновы, з якой нельга не пагадзіцца: «Праз многія гады, з вышыні сённяшняга часу, можна ўпэўнена сцвярджаць: гэты перыяд быў яе (галоўнай рэдакцыі Энцыклапедыі. — А. М.) залатым векам». Чытач, які сочыць за энцыклапедычнымі выданнямі, у правільнасці такой высновы можа ўпэўніцца па тым, як шмат іх, знакавых, з'явілася за час «шамякінскага рэдактарства».

Гэтаксама праўда на баку Янкі Сіпакова («Увесь лад жыцця»), калі ён сцвярджае: «Праца Івана Шамякіна ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі засталася цэлаю эпохаю ў беларускай літаратуры. Сябруючы з многімі дзяржаўнымі кіраўнікамі асабіста, ён ведаў куды пайсці і да каго звярнуцца па любым пытанні. Яго паважалі і яго слухаліся. Таму пры ім у Саюзе пісьменнікаў было спакойна, яму, здавалася, нічога ніколі не пагражала. Нават ужо не працуючы там, Шамякін жыў клопатамі Саюза — рэкамендаваў маладых таварышаў на пісьменніцкія пасады, клапаціўся пра часопісы, кідаўся ратаваць Дом літаратара, які пабудаваны менавіта пры ім. М'яне ўгаворваў на намесніка рэдактара часопіса «Маладосць» — нават аб'ектыўку для ЦК напісаў».

З тых, хто добра ведаў Івана Пятровіча, знаходзіўся з ім у сяброўскіх адносінах, — і Уладзімір Ліпскі. Таму ягоныя згадкі пра сустрэчы з І. Шамякіным, сумесную працу ў Саюзе пісьменнікаў ураджаюць такімі сведчаннямі, якія мог прывесці толькі той, хто добра ведаў яго. Але Уладзімір Сцяпанавіч (зрэштгы, як і шмат якіх аўтараў гэтай кнігі) удала выходзіць за межы асабістага, няхай і важнага, паказваючы, якога выдатнага сучасніка мы мелі ў асобе І. Шамякіна. І не толькі пісьменніка, а і чалавека: «Іван Пятровіч Шамякін — з вялікай літары Чалавек. Калі ён сябраваў, то сябраваў верна і аддана. Калі браўся дапамагчы маладому аўтару атрымаць кватэру ці тэлефон, то дабіваўся свайго. Калі душа плакала, то ён не хаваў гэтага. Калі душа яго радавалася, то ад святла дабрыні і пяшчоты хораша было ўсім, хто яго акружаў».

Што ні старонка кнігі «Летапісец эпохі», то абавязкова штосьці такое, што пашырае ўяўленне пра І. Шамякіна, дазваляе ўбачыць яго з нейкага іншага боку ці прыгадаць тое, што яшчэ не было сказана. Але калі часам і мільгне ўжо вядомае, гэтаму не

здзіўляешся. І. Шамякін, калі мець яго на ўвазе як Асобу, быў адзін. Прытым Глыба, Велічыня, Маштабнасць... Можна яшчэ нямаля эпітэтаў прывесці, характарызуючы яго.

Аднак І. Шамякін — адзін, а тых, хто прамаўляе пра яго слова, шмат. І ўсе яны ў той ці іншай ступені кантактавалі з ім. І перад кожным Іван Пятровіч раскрыўся аднымі і тымі ж характэрнымі для яго рысамі, бо не ўмеў (і не хацеў) штосьці недагаворваць, паводзіць сябе няшчыра. Адсюль часам і ствараецца ўражанне, што быццам навава далучаецца да ўжо вядомага. Але на гэта не звяртаеш увагі, бо на першы план выступае іншае: даверлівасць інтанацый, падзейная і фактычная насычанасць згадак. Гучыць свайго роду споведзь пра таго, каго любіў і паважаў, хто быў, ёсць і будзе для цябе заўсёды жывым.

Ва ўсякім разе, менавіта так успрымаеш успаміны Алены Васілевіч, Уладзіміра Гніламёдава, Раісы Баравіковай, Міколы Мятліцкага, Георгія Марчука, Галіны Васілеўскай, Генрыхы Далідовіча, Генадзя Бураўкіна,

«Што ні старонка кнігі «Летапісец эпохі», то абавязкова штосьці такое, што пашырае ўяўленне пра І. Шамякіна, дазваляе ўбачыць яго з нейкага іншага боку ці прыгадаць тое, што яшчэ не было сказана. Але калі часам і мільгне ўжо вядомае, гэтаму не здзіўляешся. І. Шамякін, калі мець яго на ўвазе як Асобу, быў адзін. Прытым Глыба, Велічыня, Маштабнасць... Можна яшчэ нямаля эпітэтаў прывесці, характарызуючы яго.

Анатоля Бутэвіча, Ніны Чайкі, Рыгора Сакалоўскага, Івана Стадольніка, Ганада Чарказяна, Уладзіміра Сауліча, Навуна Гальпяровіча... Дый іншых таксама, хто палічыў для сябе абавязкам згадаць Івана Пятровіча.

Над усімі гэтымі ўспамінамі — я думаю, што ўсё, хто пісаў пра І. Шамякіна, не пакрыўдзіцца за такое маё сцвярджанне — дамінуюць успаміны дачок Івана Пятровіча, Ліны, Таццяны і Алесі: «Успаміны пра маленства», «Іван Шамякін і вёска», «Апошнія дні майго бацькі». Дамінуюць, бо гэта самыя дакладныя сведчання пэўных момантаў ягонага жыцця і творчасці. Дый як жа іначай, калі ўсё гэта гучыць з першых вуснаў.

Асабліва цікава тое, што напісана старэйшай дачкой пісьменніка. Магчыма, я і памыляюся, але гэта, як мне здаецца, ці не першае выступленне Ліны Іванавы ў друку. Тым больш цікава чытаць, як яна, вяртаючыся ў гады свайго маленства, не толькі перадае тое, што асабліва за-

помнілася ёй, але і ў пэўнай ступені паказвае тую атмасферу, у якой фарміраваўся пісьменніцкі талент Івана Пятровіча, як паступова І. Шамякін становіўся менавіта І. Шамякіным — класікам нацыянальнай літаратуры.

Змешчаны і творы самога Івана Пятровіча. Гэта дзённікавыя запісы апошніх гадоў, а таксама запісы, аб'яднаныя назвай «Даваенны сшытак». А. Шамякіна знайшла яго — правільней, тое, што ад яго засталася (сшытак не мае ні вокладкі, ні першых, ні апошніх старонак), летам 2004 года, калі разбірала кніжныя шафы ў дачным гаражы бацькі. Так і прыйшла да чытача, кажучы словамі Алесі Іванавы, «першая публікацыя першых спробаў п'яра» І. Шамякіна. Як і ягонае апавяданне «Выпрабаванне пачуццяў», напісанае ў 1945 годзе, калі будучы пісьменнік знаходзіўся яшчэ ў дзеючай арміі, «твор быў дасланы Васілю Вітку, які працаваў у той час адказным сакратаром часопіса «Беларусь».

Апавяданне гэтае не было надрукавана, але, на шчасце, яго збераглося ў архіве Цімоха Васільевіча. Цяпер можна з гэтым

творам пазнаёміцца, адчуўшы, наколькі малады на той час аўтар, намацаваўшы сваю сцяжыну ў літаратуры, кіраваўся прынцыпамі высокай маральнасці, выпрабавуючы на яе і герояў свайго апавядання — сяржанта Налётава, у якога на радзіме засталася сям'я, і дзіўчыну Маргарыту, якую ён пакахаў, але не змог пераступіць праз сваю колішнюю любоў.

Дзённікавыя ж запісы, у першую чаргу апошніх гадоў, — гэта па сутнасці тое, чым жыў усенародна прызнаны і любімы пісьменнік у той час, калі ўсё бліжэй падступаў да мяжы, за якой жыццё пераходзіць у іншае вымярэнне і пачынаецца вечнасць. Тады І. Шамякін жыў клопатна і заклапочана. Не столькі пра сябе думаў, колькі пра лёс роднай мовы, народа, літаратуры. Пра лёс Беларусі. Разам з тым, ні ў чым не даваў сабе паслаблення.

Прынамсі, шмат чытаў. У прыватнасці, пра гэта сведчыць запіс, датаваны 30 лістапада 2000 года: «Цяпер у мяне

асабліва цікавае да біяграфій пісьменніцкіх. Прачытаў бадай усе біяграфіі Маруа. У ЖЗЛ — Чэхава, Гогаля. Сяргей прынёс два тамы «Пушкін в воспоминаниях современников». Зараз чытаю Ю. Лебедзева «Тургенев». Сумнавата — не Маруа: менш пра жыццё (Івана Сяргеевіча, пра Паліну Віярдо), больш — пра сацыяльна-эканамічнае становішча ў Расіі ў 50-60 гг., да рэформеннай і пасля рэформеннай. Навошта мне гэта? — часам думаю. Але нічога не прапускаю — усё чытаю. Прагнасьць».

9 снежня — чарговае прызнанне: «Зараз маё начное чытанне — Авідзій. О Божа! Навошта мне Авідзій?! У 80 гадоў! Растрываю рэшткі сіл. Ці такая актыўнасць прадаўжае жыццё?». Запіс ад 24 снежня 2000-га: «Шкаду, што мала чытаю сучасных рускіх раманаў. Ды і сваіх». Маюцца на ўвазе творы, напісаныя беларускімі пісьменнікамі. Хоць Іван Пятровіч не прапускаў таго, што варта ўвагі. Пры гэтым радаваўся таленту аўтара. Радаваўся так, як гэта ўмеў рабіць толькі ён: «З захапленнем чытаю кнігу У. Ліпскага «Я. Праўдзін апавяд пра твой і мой радавод». Даўно мне хацелася напісаць радаслоўную свайго роду. Цікава. Не хапіла духу. Не мог я аддаць гады архіву. Валодзя, вучынь мой, зробіў подзвіг. А. Міхальчанка, старшыня Камітэта па архівах, у пасляслоўі назваў Ліпскага «Калумбам архіўнай справы». Сапраўды Калумб! Малайчына! Такая кніга будзе жыць вечна! Гэта праца за ўсіх гісторыкаў, літаратуразнаўцаў».

І, нягледзячы на тое, што здароўе падводзіла ўсё больш і больш, жыў новымі творамі. Не мог гэтага не рабіць. Прызнанне ад таго ж 24 снежня: «Засвярбелі рукі пісаць. Шукаю сюжэт. Ці знайду?».

Ёсць у кнізе і раздзел «Радасць зноў ці трывожнае шчасце...», змест якога склалі вершаваныя прысвячэнні Івану Пятровічу. Кола аўтараў прадстаўнічае: П. Прануза, В. Макаравіч, М. Мятліцкі, П. Прыходзька, М. Калачынскі, М. Аўрамчык, В. Лукша, В. Шніп. Сівалічна гучыць верш В. Лукшы «Класікі не паміраюць»:

Не, класікі не паміраюць —
Такі іх несмяротны род.
Што напісаць
не паспяваюць,
За іх дапісвае народ.


Таму, вобразна кажучы, і дапісвае, што класікі беларускай літаратуры, а ў дадзеным выпадку І. Шамякін, — плоць ад плоці народа, яны выразальнікі ягоных дум і спадзяванняў. Яны летапісцы эпохі і адначасова летапісцы жыцця свайго народа, а таму... Дазволю сабе звярнуцца і да верша «Начное акно Івана Шамякіна» Генадзя Пашкова, які змешчаны не ў гэтым раздзеле, а дапаўняе згадкі Г. Пашкова пра Івана Пятровіча «Пад ліўнем ля аркі»:

І хай сабе —
з нагоды,
без нагоды,
я паўтару,
хоць колькі пройдзе год:
калі пясняр такі ёсць у народа,
то за яго
наклон табе,
народ!..

Больш нічога дадаваць і не трэба.

Год — мінулы, літаратура — сучасная

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ



Паэтычная нізка Юркі Голуба, як заўсёды, на вышыні. Наогул, даўно трэба было б ужо з усёй сур'ёзнасцю пачаць гаварыць пра гэтага неардынарнага паэта, бо так, як ён, у Беларусі сёння не піша ніхто. Найперш я тут маю на ўвазе высокую культуру верша, што і пацвярджае чарговая падборка. Галоп, алітэрацыя, метафара, спалучаная са складанавыгінастай рыфмай, выклікаюць на памяць першыя кнігі Барыса Пастарнака. Але галоўнае, што хацелася б адзначыць, — надзвычай дакладны метрычны малюнак (найцікавейшы ў гэтым плане верш — “Крэсы вяртаня”). Кожны верш вытачаны, як на станку, ніводнае лішняе стапы ці паўстапы, роўныя націскі. Такая культура

верша ўражвае. Сапраўды, Юрка Голуб у наш час дыскрэтнасці і ўсхвалення распаду строфікі, бясконцых “смерцаў” — аўтара, паэзіі, гісторыі, філасофіі, — не здае неакласіцысцкіх пазіцый. Спачатку, можа, крыху і складана ўспрымаць такія вершы, аднак тут ёсць свой ключ: кожны катрэн выразна падзяляецца на 2 двухрадкоўі, кожнае з якіх, бадай, незалежнае і аб'яднана адным вобразам — часцей за ўсё метафарычным. Склеіваць гэтыя спарышы-вобразы ў катрэнах і з'яўляецца найскладанейшай задачай, якая паступова, пры жаданні, пераадольваецца.

“Тры легенды” Віктара Гардзея прымушаюць згадаць баладную лірыку філаматаў — Чачота, Міцкевіча. Стройнасць радкоў, шыхты вобразаў, знітаных у мастацкае апавяданне, яшчэ больш узмацняюць падабенства. Адно, што падспудна размывае баладны канон, — адступленні, паўзы-апісанні, у тым ліку і з аглядак на сучаснасць і побытавыя. Бо разважаюць, што плоткі і ляшчы ў Свіцязі добра бяруцца на вуду, крыху змяняе магічны легендарны напеў свіцязянскіх хваляў і сучаснае водгласы заганулых гарадоў. Той жа баланс на мяжы эпічнасці і побытавага гумару сустранеш у легендзе “Адкуль мядзведзь?”. Хіба толькі ў трэцяй баладзе, “Лебядзіная песня”, вытрыма-

ны сумна-элегічны тон, з канальнай кульмінацыяй — уласна лебядзінай песняй. Але і тут, ужо на лексічным узроўні, праступае сучаснасць, — “браканьер”, “драбавік”. Але ў той жа час гэтае асучасніванне лексікі не ўзыходзіць да публіцыстычнасці “Жураўля” Ягора Ісаева, ды і страчвае міфапаэтычную заглябленасць Чачота. Дзіўны сплаў, але — “тем и интересен”.

Яшчэ ў аддзеле паэзіі — чарговая падборка “Балады крывы і любові” Віктара Шніпа і вершы паэта з Гомеля Юрыя Фатнева (у перакладзе з рускай мовы Міколы Шабоўіча).

Найбольш мяне зацікавіла ў празаічнай частцы апавяданне “Аператар лёсаў” Раісы Баравіковай, якую даўно ўсе ведаюць як паэтэсу, але ў прозе яна таксама не першы год тарнуе сваю дарожку. Скажу шчыра, ірэальныя рэчы мяне не захапляюць так, як, можа, пакліканы яны. Я шукаю ў творы не выкшталцонасць, а — “стрэл у яблычак”. Няхай гэта будзе адзін сказ, ці адзін абзац, ці адна старонка — але менавіта для таго і варта чытаць. Так, у Раісы Баравіковай мяне неаднойчы спынялі асобныя фразы, выразы. Вось, напрыклад, спалоханая і эмацыянальна настроеная “Марыя Пятроўна сціснула ў кулаку сурвэтку, якую яна выцірала кроў, што выцекла з-пад мяса, выкладзенага на стол з пакета”.

І так гэта адразу пераносіць у звычайную гарадскую кухню — хутчэй за іншапланетную талерку ці тэлепартацыйны апарат, далібог. Альбо вось такое пра іншасвет: “...Ціха прамовіла бабуля Соня і растала, знікла ў паветры, калі толькі яно было ў тым пакоі”. Тут ужо рука аўтара, рука майстра. Але ўсё-ткі, каб лепш дыхаць тым адсутна-прысутным “паветрам” у апісанні ірэальнасці, трэба паказаць бяздонную глыбіню той тагасветнай “рэальнасці”. У апавяданні пра аператара іншасвет — побытавы, чыста беларускі, дамавікова-запечны. Але, напрыклад, калі той жа Ю. Станкевіч выпраўляе свайго героя з ванны ў нейкую неабдымную матрыцу, дзе вядуцца незразумелыя стыстычныя падлікі, гэта настолькі ўражвае, што сапраўды паўдня адыходзіш ад пачуцця сапраўднасці ірэальнасці. Інакш кажучы, кідаючы каменьчык у студню іншасвету, не варта адразу бразгаць ім аб жалезнае дно вядра. Дна там няма, і чытач мусіць гэта напоўніцу адчуць.

Яшчэ сярод прозы нумара — заканчэнне рамана Міхася Южыка “Леопард на балконе” і выбраныя старонкі з “дзённіка настрою” Янкі Сіпакова пад назвай “Соты”.

У раздзеле навуковых публікацый Васіль Шур даследуе онім-этнонім *Іван* у літаратурных творах і ў фальклору.


Гутарка Зіновія Прыгодзіча з вядомым беларускім рэжысёрам Валерыем Анісенкам пад назвай “Тэатр пачынаецца... з Радзімы” лёгка можа стацца і мікракнігай, мікрабіяграфіяй тэатральнага дзеяча. Далібог, не кожны раз сустранеш у якім-кольвек выданні інтэрв'ю памерам у 20 часопісных старонак! Для прыхільнікаў таленту Валерыя Анісенкі і сталых наведнікаў Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі — сапраўднае свята, тым не менш. Бо дзе яшчэ дазнаешся столькі і адразу.

Таксама сярод крытычных матэрыялаў — рэцэнзія Казіміра Камейшы на зборнік дакументаў і матэрыялаў “Купала і Колас, вы нас гадавалі”, што лясць выйшаў у РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Мікола Мікуліч у “сентыментальны эцюдзе” “Хай будзе святло!” разважае пра творчасць Максіма Танка (рубрыка “Старонкі лёсу”).

Кастусь Ладуцька адгукаецца рэцэнзіяй на чарговую зборнік эсэ і нарысаў Алеся Марціновіча “Пяшчота апалага лісця”, што выйшаў у 2010 годзе ў выдавецтве “Мастацкая літаратура”.

У краязнаўчым нарысе “Навагрудчына ў часы Адама Міцкевіча” Мікалай Гайба на аснове дбайна сабраных фактаў пра мястэчкі і вёскі навагрудскай зямлі шырока разгортвае карціну тамтэйшага жыцця ў XIX стагоддзі.



Адкрывае нумар інтэрв'ю з Міністрам інфармацыі Беларусі Алегам Праляскоўскім. Зацікавіў васьм гэтага фрагмент: “Что касается развития печатных и интернет-версий изданий, то оперативная, новостная информация уходит в Интернет, в печатных версиях будет в основном аналитика.

Это мировая практика, и региональная пресса здесь не будет исключением”. Сапраўды, трэба толькі падтрымліваць тэндэнцыю ператварэння інфармацыйных жанраў у аналітычныя. Калі не Інтэрнэт, то тэлебачанне сёння паспяхова забяспечваюць бягучай інфармацыяй. Іншая справа, што не толькі рэгіянальны, але і цэнтральны друк не спяшаецца рабіць з сучаснасці высновы і развіваецца ў гэтым плане вельмі марудна.

Апавяданне Сяргея Саламахі “Скарб” пачалося за здароўе, а скончылася... Такое адчуванне, што аўтар, прыдумаўшы асноўную інтрыгу, не здолеў даходліва данесці яе да чытача мастацкімі сродкамі. У выніку яму на апошніх старонках даводзіцца шматслоўна тлумачыць, што ён меў на ўвазе. Але — заблытаешся і ў тлумачэнні. У творы ёсць аснова, ёсць стыль і зграб-

насць, ёсць адчуванне мяжы, але ўсё-такі ў карцінку яно не складваецца.

Яшчэ ў раздзеле прозы — апавесць Фёдора Конева “Туман”, “Два апавяданні” Леаніда Левановіча (першае з якіх, безумоўна, трэба выносіць з рубрыкі “Проза”, бо гэта ўспаміны пра Васіля Быкава) у перакладзе аўтара і цыкл аповедаў Міколы Бусько пад агульнай назвай “Танцы ў небе”. Усе творы падборкі М. Бусько, як і зазвычай, прысвечаны прыроднай тэме, а менавіта — лесу. Аднак лірычнасць сямта саскочвае ў нейкую іншую сваю праяву. Так, распавядаючы ў другім творы “Дочь Перуна” пра шаравую маланку, аўтар раптам пераходзіць к канцу ледзь не на газетны стыль і завяршае апавяданне сказам: “Так что старайтесь не попадаться на пути линейной или шаровой молнии”.


Паэтычныя падборкі Святланы

Яўсеевай, Тамары Красновай-Гусачэнка і Андрэя Скарыніна, бадай, не прыносяць чагосьці новага ў разуменне гэтых лірыкаў. Яшчэ ў аддзеле паэзіі — вершы Міколы Кандратава ў перакладзе на рускую мову Сяргея Патаранскага і Аліны Чараховіч.

У рубрыцы “Сусветная літаратура” ў “Нёмане” публікуецца заканчэнне рамана Брэта Халідэя “Забойства замужняй цнатліўкі” (пераклад Зінаіды Краснеўскай) і ўрыўкі з “Нагатак пісьменніка” Добрыцы Чосіча, сербскага творцы, тэарэтыка нацыянальнага руху і першага прэзідэнта Саюзнай Рэспублікі Югаславія (пераклад Івана Чароты). Дзённік адлюстроўвае складаны падзеі ў жыцці Югаславіі на пачатку 1990-х гадоў.

У публіцыстычным аддзеле — гутарка Таццяны Куварынай са старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалаем Чаргінцом, а таксама матэрыялы да 65-годдзя з

дня заснавання часопіса “Нёман”: выказваюцца Іван Чарота, Алесь Бадак, Алена Брава і інш. Тут жа — інтэрв'ю з рэдактарам часопіса “Наш сучасны” А. Казінцавым. Усе выступленні прысвечаны адной тэме — лёс літаратурнага часопіса ў наш час і ў будучыні. Якія яго вартасці і недахопы, што яго чакае ў перспектыве, як раскруціць і прадаць тоўсты часопіс, якія змены трэба прыносіць у рэдакцыйную палітыку? — адказы на гэтыя пытанні кожны з пісьменнікаў і адміністратараў дае розныя. Цікава было прачытаць словы аднаго з рэдактараў, што ў Японіі для прыцягнення ўвагі да літаратурнага часопіса ладзіцца штогадовы літаратурны конкурс “Дэбют”. І кожны раз дасылаецца каля 900 рукапісаў. Калі такое магчыма, то скардзіцца ўвогуле няма на што, бо на нашыя літаратурныя конкурсы не дакакаешся і паўсотні заявак.



Паэтычная падборка Алены Харук пад назвай “Табе адразу вечар” выклікае неадназначную рэакцыю. З аднаго боку, тут ёсць удалыя вобразы, асобныя радкі, але з другога — яўныя праблемы з тэхнікай (з рыфмай, перадусім). Навідавоку тая патрэбная лірыку пластычнасць,

без якой добры сілаба-танічны верш становіцца пустым. Будзем спадзявацца, што аўтар зверне ў далейшым увагу на тэхніку і над ёй не захагне, як гэта часта, на жаль, бывае.

А вось Таццяне Будовіч хочацца пажадаць толькі хутчэйшага выдання новай кнігі. Бо тое, што рэгулярна друкавалася і ў “ЛіМе”, і ў той жа “Малодосці”, павінна мець нейкі заканамерны працяг. Галоўнае тут — адабраць лепшае. Яе падборка “Мой горад чакае свята” — сапраўднае свята.

Яшчэ ў паэтычным аддзеле — творы Анатоля Зэкава з падборкі “Роднае”, вершы Генадзя Аўласенкі “Праз межы шкадаванняў і падзей”, вершаваныя легенды Віктара Гардзея.

Апавяданне “Паліна” Таццяны Бацічэлі — экзістэнцы-

яльна-нервовае, вытрыманае ў “прыгожа-выродлівай” эстэтыцы, з элементамі псіхалагічнага мазахізму і ўсюдыісным комплексам віны. Як навіна — гэта, канечне, цікава. Але калі і ў наступных будучы паўтарацца тыя ж калізіі той жа пазнавальнай “лірычнай” (бо эпічнага развіцця падзей тут амаль няма; усё — у замкнёнай саліпсісцкай сьведомасці) гераіні, то, як казаў Астап Бэндэр сыну лейтэнанта Шміта Шуру Балаганаву, “вашы кудзеры хутка прымільгаюцца, і тады вас пачнуць проста біць”. У сэнсе — крытыкі. Але пакуль “купімся” на гэты падман.

Апавяданне Святланы Саўко “Нулявы кіламетр” (якое чамусьці не трапіла ў показальнік зместу нумара) уяўляе сабой, хутчэй за ўсё, урывак з вялікафарматнага твора, бо закан-

чваецца неяк дужа раптоўна, толькі-толькі разгарнуўшыся. Увогуле добрая мова, дарэчыныя апісанні і неперагружаныя ўнутраныя маналогі. Ці ўбачым калі той маштабны твор?

А вось апавесць Дзмітрыя Пятровіча “Джэк” убачыць можна. Твор, у адрозненне ад папярэдняга, вельмі нават закончаны, аднак тое не дадае яму аніякай вагі. Бадай, гэта было б неабгадой серыяй аднаго з бразільскіх мыльных альбо маскоўскіх любоўна-дэтэктыўных серыялаў. Калі ж разглядаць з пазіцыі сур'ёзнай прозы, то твор не вытрымлівае крытыкі — надуманы сюжэт, слязліва-меладраматычны, пры якім на апошняй старонцы з'яўляюцца ўсе героі, што да таго фігуравалі, і, абняўшыся, плачучы у тры ручаіны; “даішнікі” з думкамі

пра вечнае, мужныя капітаны і дзюдаісты, якія падаліся ў гісторыкі; ненатуральныя, штучныя дыялогі — карацей, усё, што так падабаецца сучаснай хатняй гаспадыні, тут можна знайсці. Ці не зрабіць з Дзмітрыя Пятровіча беларускую Аляксандру Марыніну?

У публіцыстычнай і крытычнай частцы — матэрыялы Кастуса Ладуцькі пра кнігу Алеся Марціновіча, інтэрв'ю Вікі Трыпуцінай з Пятром Васючэнкам (банальныя пытанні і змястоўныя адказы), занатоўкі з інтэрнацкай натуры Алы Саскавец, Ігара Запрудскага пра кнігі першага дзесяцігоддзя XXI ст., Віктара Мараховіча пра князя Даўмонта, Дар'і Гуштына пра 90-годдзе БРСМ, Ірыны Клімковіч пра Мінскі тэхналагічны каледж.



Алена
Агіна

I. Бісеву
Верасень, брат мой,
навошта нам час для развіту?
Лета мінула,
а снегу шчэ ў госці зарана.
Сад па начах абтрасае салодкую світу
Яблыкаў спелых,
што пахнуць атавай духмянай.

Памяць святлее.
Бліжэюць празрыстыя далі.
Крок толькі ступіш —
і лёсу ці зможаш скарыцца...
Ды халадае.
І астры бадай што завялі.
Зноў у лістоты пажоўклае —
водар карыцы.

Верасень, брат мой,
нягучны харал лістанаду
Болей кранае,
чым Бах у высокім саборы.
Рада жыццю і пяшчотнаму сонцу я рада,
Дробязі кожнай
без суму-трывогі, што скоры

Час той праб'е,
калі ўсё ж не падасца дзівацтвам
Сну перавагу аддаць —
не радкам пра каханне.
Чуеш, брыдуць туманы
асцярожна-грувастка
І асядаюць на яблынях
перад світаннем.

Ведаеш, брат мой,
што трэба — даўно адбылося,
Восень брыдзе па палях,
шаласціць над дубровай.
Хлеб на стале.
І ўсяго ад жыцця засталася
Яблыкаў пару
на лаўцы блакітнай
садовай.

Пра што ўжо тут казаць,
як спрэчкі заціхаюць

З капрызлівым жыццём —
танее лёсу ніць.
І шэпчуцца лясы,
што восень адступае
І пожны за гумном зазімак серабрыць

Да самага паўдня.
А ўвечар зноў бялеюць.
Празрыстай цішынёй напоўненыя дні
Ідуць сабе ды ідуць,
нясмела карацеюць.
Яшчэ трывожаць сны.
Ды змоўкнуць і яны.

І лёгка дыхаць мне
даўно апалым лісцем,
Сцяжынкамі прайсці
каторы раз падрад
І ведаць без нуды:
настане дзень калісьці,
Як болей не прыйду
ў жазураны мой сад.

А мудрасць, пэўна, ў тым,
што лістападзіць восень
І марыць глыбіня
мацней вышынь абняць.
Як паўзы, што ў радках, —
аголеная просінь
Сярод пустых галін.
Пра што ўжо тут казаць?!

Дзень праляцеў,
ні на грам не спатоліўшы мары,
Ды і суботні спакой
ад распяцця душы не ўбярог.
Свецце мой ясны,
ну вось мы з табою на пару
На скрыжаванні
бясспутна-здзічэлых дарог.

Серп серабра
нахіліўся над зжатымі нівамі,
Страсці асеннія хвілі скарочваюць сну.
Ціхі мой свеце,
якімі былі б мы шчаслівымі,
Каб наша восень прыйшла
не раней за вясну.
Каб не туга варажбы,
нібы звону апошняга,
Што працінае
трывожна-балюча, да слёз.
Каб ды калі б...
Толькі вокны забітыя дошкамі.
Ціха да вуснаў падношу душы, нібы лёс.

Светла прыму,
што ў шляхах я змагу яшчэ вынесці,
Словы падзякі шапчу — і каўтаю віну
За дабрату,
што ў сваёй выратоўнае міласці
Чахай такою
Гасподзь і мяне не мінуў.

Хутка галінка грушы
Ўквеціць маё жытло,
Боль ад нягод прыглушыць,
Быццам сто год прайшло.

Памяць нячутна схлыне,
Зменіць зямля фасон.
Будзе цвісці галінка,
Бы красавіцкі сон.

Радасць — галінка грушы...
Кволяцца цені-дні...
Б'юцца сляпыя душы,
Як матылькі ў агні.

З рускай пераклаў
Мікола ШАБОВІЧ



Фота Кастуся Дробава

Гравійкаю,
праз гарадок Стары Крым,
бы прайшчур да ідала
на пакланенне,
туды прыезджаў
з Ялты хворы Максім
з апошняй надзеяй
на цуд ацалення...

*Максім Багдановіч.

Не ўяўляю цяпер,
як я трыццаць гадоў
без бяроз і буслоў
мог пражыць у Данбасе...
Пэўна, быў заблудзіўся
ў прасторы і часе —
і дарогу дамоў
не адразу знайшоў.

Берасцяным святлом
між бяроз на грудку
ад хандры гарадской
ацяляю душы.
А зязюля раз-пораз
ку-ку ды ку-ку:
лічыць, колькі я вершаў
яшчэ напішу.

Я сёлета на Свіцязі не быў.
хоць і даўно ў красу яе ўлюбёны.
Даруйце мне, бярозы і дубы!

Даруйце, ліпы, ясені і клёны!
Даруйце, вербы, схіленыя над
празрыстаю азёрнаю вадою!
Сустрэчам з вамі быў заўсёды рад.
Прыехаўшы — не паспяшаў дадому.
Даруйце!.. На ўсё лета занямог:
даймалі мявасць, галавакружэнне...
Меў грошы і жаданне, а не змог...
да вас прыехаць на амаладжэнне.
Параіў мне ўстрымацца херувім
і не наведваць месцаў запаведных,
каб не бянтэжыць выглядам сваім
рыб у вадзе і птушак у паветры.

У Карпатах

Высокая яліна
На ўзор'і пры даліне.
Сядваюць ёй на плечы
ў бяхмарны вечар зоркі;
пакручваецца поўня
на пруткай верхавіне,
нібыта мяч канцэртны
на пальчыку жанглёркі.

Заканамернасць

хлопец пакідае дом бацькоўскі
пакідае дзеўка маладая
каб на новым пляцы ўпадабаным
удваіх пабудоваць уласны
нарадзіць дзяцей у гэтым доме
ведаючы што сыны і дочки
іх таксама па чарзе пакінуць
каб на ўпадабаных новых пляцах
будаваць уласныя дамы.

Дэбют



Іна
Фралова

Іна Фралова нарадзілася ў 1972 годзе ў г. Мінску, скончыла педуніверсітэт імя М. Танка, працавала выхавальніцай у дзіцячым садку, цяпер хатняя гаспадыня, гадуе трох дачок. З вершамі ў "ЛіМе" выступае ўпершыню.

Як жыла б я на свеце без гэтых бяроз,
Васількоў у духмяным пакосе?!
Каб закінуў куды незагорлівы лёс,
Як і тысячы лёсаў заносіць!

Не спрачаюся, многа цікавых мясцін —
Ёсць і моры, і сінія горы,
Прыгажосць палюбіў іх паэт не адзін,
І чужыя свяцілі ім зоры.

Маё ж сэрца да роднага краю гарыць,
Бы жаўрук крыльцы спальвае ў леце.
І таму буду ўсім і заўжды гаварыць:
Без бяроз як жыла б я на свеце?!

Прачыналіся на чорным небе астры,
На іх вейках затрымаўся бляск густы.
Нехта для суседскай
маладзенькай Насты
Бэзавыя пад акном ламаў кусты.

Ну а мне спяваў праз ноч ужо апошні
Трохі стомлены
і з хрыпатою трамвай.
Уздыхаў ліхтар
накрыўджана апоўначы,
Бо па горадзе шалеў зялёны май.

Я цябе і дагэтуль шукаю,
У натоўпах цябе пазнаю.
Прызнаюся, што моцна кахаю.
Прызнаюся сабе, што люблю.


Што прайшло, то ніколі не прыдзе,
Што прайшло, нам назад не вярнуць.
Не для нас сёння месяц узыхдзе,
Каб не нашы прызнанні пачуць.

Але стрэннемся дзе выпадкова,
І пад маскай дзяжурнаю фраз
Пацячэ-паліецца размова
І не выдасць, бязладная, нас.

Туманы, туманы.
Ад цыганскіх кастроў.
Папльлі шызакрылыя хмары.
І бушуе па жылах шалёная кроў
Пад акорды п'явучай гітары!

Рабаціць у вачах ад квяцістых спадніц,
Ад бруістага лёгкага шоўку.
Павядуць за сабой
песні тых чараўніц
У далёкую дзесьці вандроўку.

Варажыла смаленская раница
На ружовым світанні тады.
Ты казаў, што нічога не станецца,
Што каханню не шкодзяць гады.
Ты казаў, што для нас сакавітая,
Нібы ў казачным радасным сне.
У бурштынавых промнях спавітая,
Вінаградная гронка ў акне.
Усміхаліся разам, шчаслівыя,
Бо так верылі моцна тады,
Маладзенькія і непужлівыя,
Што каханню не шкодзяць гады.



Іван
Лагвіноўвіч

Агармыш
На мікрааўтобусе
ў Новую Мыш
я ехаў з сябрамі
з радзімы Багрыма —
і рыфмаю-рэхам
гара Агармыш
асацыятыўна
азвалася з Крыма.

Пад ёю,
яшчэ з-за савецкіх часоў,
мяне тры разы
прывячаў санаторый,
лагодзіў гаючаю
ружай вятроў
з рэльефных абшараў
прыморскай прасторы.

Дэбют



Яна Явіч

Яна Явіч нарадзілася ў 1983 годзе ў Мінску. У 2006 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка. Працавала ў цэнтры творчасці дзяцей і моладзі “Эўрыка” Фрунзенскага раёна Мінска. Цяпер — у рэдакцыйна-выдавецкай установе “Літаратура і Мастацтва”. Вершы друкаваліся ў газетах “Знамя юности”, “Літаратура і мастацтва”, часопісах “Маладосць”, “Полымя”, “Бярозка”. З прозай у “ЛіМе” выступае ўпершыню.

Кароткія апавяданні

...Ульяна выступала на навуковай канферэнцыі, прысвечанай праблемам даследавання сучаснай беларускай літаратуры. Раптам яна злавіла на сабе пранізлівы позірк незнаёмага маладога слухача ў акуларах. Ва ўніверсітэце маладая выкладчыца яго ніколі раней не бачыла. Ён быў відавочна захоплены яе аповедам.

Калі канферэнцыя скончылася, малады чалавек падышоў да Ульяны.

— Скажыце, калі ласка, — далікатна запытаўся ён, — што падштурхнула вас да напісання такога сур’эзнага артыкула?

— Любоў да кнігі, — коратка адказала яна. — З дзяцінства захапляюся чытаннем.

— Я хацеў бы пагаварыць з вамі, Ульяна, — сказаў мужчына. — Давайце сёння павячэраем разам.

...Пасля, у кафэ, Мікіта доўга глядзеў у вочы дзяўчыны. “Якія глыбокія, — думаў ён. — Чыстая глыбіня...” Малады вучоны-філолаг лавіў кожнае слова Ульяны, адказваў і на яе пытанні. І ўжо тады зразумеў: яна — яго лёс.

Пазней, пры знаёмстве, глядзячы ў вочы будучай нявесткі, Вольга Антонаяна, Мікітава маці, узгадвала сябе, некалі такую ж маладую і нясмелую...

Праз паўгода гулялі вяселле. Толькі ў кампаніі бацькоў і блізкіх сяброў. Усё сціпла, ніякага шыку. Белая сукенка і вэлюм нявесты, афіцыйны касцюм жаніха. Строгі класічны стыль.

Адсвяткавалі другі дзень вяселля. Малады пераехалі жыць ва ўласную Мікітаву кватэру. Паступова назапашвалі сямейны бюджэт, па каменьчыку будавалі агульнае шчасце. Праз год нарадзілася дачка Марынка.

Час ляцеў непрыкметна, праз колькі год дзяўчынка пайшла ў дзіцячы садок, а пасля — у гімназію.

— Мама, — аднойчы ціха прамовіла яна, падышоўшы да Ульяны, — калі я вырасту, буду доўга-доўга вучыцца. І таксама стану выкладчыцай — як і ты!

Ульяна ласкава заўсміхалася. Марынка не заўважыла, як у кутках матчыных вачэй выступілі слёзы.

...Віктар Мікалаевіч, бацька Ульяны, цяпер жыў адзін. Яму было невыносна цяжка. Ён успамінаў памерлую жонку, успамінаў дачку, якая пасля замужжа не кантактавала з ім увогуле. Адкрытага канфлікту паміж імі не было — Ульяна аддалілася ад яго праз гады самастойнага жыцця...

Ён глядзеў тэлевізар, калі раптам прыхапіла сэрца. Пацягнуўся да тэлефона — ці то “хуткую” хацеў выклікаць, ці то дачце патэлефанаваць... Не паспеў — страціў прытомнасць.

Яго заўважыла суседка, якая запозрыла нядобрае і зайшла ў кватэру праз невядома чаму прачыненыя дзверы. Калі прыехала “хуткая”, мужчына ўжо не дыхаў.

Суседка доўга і беспаспяхова спрабавала дазваніцца да Ульяны. Тая наўмысна не здымала трубку: вызначальнік паказваў нумар бацькі, лёсам якога яна так і не пацікавілася...

Адкуль гора?

Галіна Фёдарэўна выхоўвала Сярожку адна. Бацька кінуў сям’ю і жыў цяпер не дзе ў прыгарадзе. Сярожка быў так званым цяжкім падлеткам, стаяў на ўліку ў дзіцячым пакоі міліцыі (некалькі разоў біў вокны роднай школы). Вучыцца прынцыпова не хацеў, у выніку чаго пасля дзевятага класа са школы яго выключылі. Так і сядзеў у маці на шыі. І бадзяўся па вечарах невядома дзе з такімі ж шалапутнымі сябрамі.

У гэтай кампаніі ён аднойчы пазнаёміўся з Кацяй, ці Катрын, як называлі яе сябры. Дзяўчына была на тры гады старэйшая за Сярожку і відавочна неабякавая да алкаголю. Таму толькі ў адпаведных кампаніях і “тусавалася”.

— Кахаю я цябе, Сержык. Ка-ха-ю, — расцягваючы словы, на добрым падпітку прызнавалася яна.

А Сярожка не адказваў. Ён маўчаў, думаючы пра нешта сваё.

Хлопец на працягу некалькіх месяцаў маці не казаў нічога ўвогуле. Адважыўся толькі пасля чарговай размовы з Катрын.

— Сержык, — сказала аднойчы дзяўчына, — а давай жыць разам. У мяне якраз кватэра вольная. Ну што нам, урэшце рэшт, перашкаджае?..

У Катрын сапраўды была свая кватэра. Засталася ад бацькоў. Дакладней, ад бацькі — маці памерла пры родах. А бацька піў бязбожна — і гарэлка яго “дабіла”. Заснуў і не прачнуўся. Потым дзяўчына паўгода ў бабулі “перакантоўвалася”. Да таго часу, пакуль васямнаццаць не споўнілася. Тады і пераехала ў гэтую кватэру. І жыла цяпер адна.

Вось і вырашыў Сярожка сур’эзна пагаварыць з маці. Але Галіна Фёдарэўна і чуць пра тое не хацела.

— Ну які ты ў мяне яшчэ дурненькі! — сказала яна сыну. — Вой, звядзе цябе дзеўка гэтая, звядзе! У самы бруд апусціць!

Але Сярожка ўсё роўна з дому сышоў. Не паслухаўся маці. І дарэмна.

Катрын нідзе не вучылася і не працавала. Затое грошай “на бутэльку” патрабавала рэгулярна.

— Ты мне надакучыў! — крычала яна з дня ў дзень. — Ідзі адсюль! Ідзі, гультай няшчасны!

— Нікуды я не пайду! — не саступаў Сярожка. Хоць ён і сапраўды адчуваў сябе ох якім няшчасным. Ну навошта патрэбна яму тая Катрын? І навошта патрэбна была з самага пачатку?.. “Ідыёт, — дакараў сябе хлопец. — Ну поўны ідыёт. Жыў бы сабе спакойна, дык не ж — звалілася як снег на галаву гэтая красуня!”

Катрын тым часам вар’яцела ўсё больш. Яе не хвалявала ні ўласная будучыня, ні — тым больш — будучыня Сярожкі. Хвалявала бутэлька. З дня ў дзень. І — нічога акрамя.

А Сярожка неўзабаве пачаў адчуваць моцны боль у баку. Дзень... Два... Ты-дзень... Калі прыйшоў да доктара, высветлілася, што хвароба даволі задаўненая. Цыроз печані. Неаперальны выпадак...

Катрын позна вярталася дамоў. У цемры, ды яшчэ на добрым падпітку (усё ж разжылася недзе грашыма) не пачула шуму матора. І трапіла пад калёсы. На смерць.

Сярожку пра гэтае здарэнне паведаміла “дваровая кампанія”. Але думкі яго ў той момант былі занятыя зусім іншым.

Пасля пахавання Катрын хлопцу з кожным днём становілася ўсё горш і горш. І маці было шкада. Як яна будзе жыць зусім адна?..

Неўзабаве Сярожка памёр. Галіна Фёдарэўна перажыла сына літаральна на некалькі месяцаў. Мацярынскае сэрца не вытрымала...

Цені

Дзяўчына глядзіць у акно. Яркае сонца. Незвычайна яркае. Нешта ў гэтым ёсць...

Знянацку ёй становіцца не па сабе. Пераводзіць позірк на сцяну. Інтуітыўна адчувае: штосьці павінна адбыцца.

Але нічога не адбываецца. Яна проста глядзіць на ўласны цень.

І раптам... Што гэта?! Цень павялічваецца. Цягнецца да дзяўчыны. Тая крычыць. Гучней... Яшчэ гучней...

Цень аддаляецца. Можна, гэта быў прывід?.. Але зноў набліжаецца. Ужо нават не адзін, а два цені. Што ж гэта такое?..

Дзяўчына болей не крычыць. Яна ўглядаецца. Цені цяпер нагадваюць маладую пару. Ён і яна...

У памяці пачынаюць усплываць падзеі мінулага года.

...Ён быў закаханы. Пастаянна дарыў кветкі. Хацеў быць толькі з ёю. Але яна

не адчувала да яго абсалютна нічога. Зусім нічога.

Нерваваўся. Перажываў. І аднойчы наляжыў на сябе рукі. Дыягназ паставілі адразу: перадазіроўка наймацнейшым снатворным.

На пахаванне дзяўчына не прыйшла. А назаўтра даведлася: той, якая сапраўды кахала яго, больш няма. Крок у нябыт з даху вышыннага дома...

Яны знікаюць. Праз некаторы час ён вяртаецца адзін. І дзяўчына чуе яго голас.

“Я так моцна кахаў цябе. Ты не адказвала ўзаемнасцю. Чаму? Што табе перашкаджала?.. Цяпер пакутую... За што?”

Дзяўчына плача.

“А ўсё ўсвядоміла... Я была несправядліва з табою. Прабач... Калі ласка...”

“Я даўно прабачыў. Прыходзь да мяне. Сумую”.

“А хіба цені могуць сумаваць?”

“Могуць. І плакаць таксама могуць. Толькі жывыя гэтага не бачаць. У іх мысленне іншае”.

“А яна таксама сумуе?”

“Так. Асабліва па бацьках. Адзіная ў іх была”.

Ён знікае.

“Па бацьках... Адзіная...” — пульсуюць у свядомасці фразы. Яна моўчкі набліжаецца да дзяўчыны. Ні гук, ні жэста. Здаецца, яна глядзіць нават з дакорам.

...Дзяўчына ідзе на могілкі. Знаходзіць яго магілу. Доўга глядзіць на помнік. Пасля кладзе на граніт кветкі.

Ён прабачыў...

Sophia

Рознакаляровае лісце на фоне туману. Яна ідзе па вуліцы. Адна. У такт меладычнаму перастуку кропель дажджу. Яе спадарожніца — яго празрыстасць. Але не шэрая, а надзіва светлая і крышталёна чыстая. У свядомасці — думкі пра каханне. Пра сустрэчу з ім. І пра іх будучыню.

...Што іх будучыні можа і не быць, яна тады не думала. Проста ішла, перапоўненая пачуццём, якое займала яе свядомасць, розум. Яна кахала...

Калі прыйшла дадому, адразу адчула: нешта не так. У кватэры пуста. Нязвыкла пуста...

І раптоўна зразумела: ён сышоў! Добра, калі да мамы. А калі... Не, толькі не гэта! Яна пазбягала такіх думак.

Ён не званіў. Мабільны яго быў адключаны. Гадзіна... Другая... Трэцяя... Вечар — як вечнасць. Пасля столькіх гадоў — упершыню без яго. А яна верыла. І — давярала...

“Гэта трэба перажыць. Перажыць...” — так і заснула.

...Раніца. Яна адна. Холадна і няўтульна. Прычына — адзінота. Яна не ведае, дзе знаходзіцца ён. Ён не думае, што ў гэтыя хвіліны адчувае яна. Яму ўсё роўна.

Яна не плача. Яна — рэалістка. Глядзіць на ўсё адэкватна. І называе рэчы сваімі імёнамі. Што адбылося — тое непазбежна.

Больш не будзе яму званіць. І нікому званіць не будзе. Сама па сабе...

Яна ідзе па вуліцы. Званок мабільнага. Яго нумар.

“Адказаць ці не?” Дылема. Вырашальная. Яна націскае на зялёную клавішу.

“Ты дзе? Я засумаваў”. Голас у яго падазрона саладжавы. А па той бок сувязі — жаночы смех. Падман і подлае здрадніцтва... Але навошта так жорстка? Хіба ж яна заслужыла?!

Але яна не будзе плакаць. Яна — рэалістка.

...Зноў дома. Сам-насам з камп’ютарам. Дакладней, з Інтэрнэтам. Але не на сайце знаёмстваў. Яна вядзе блог. І час ад часу занатоўвае свае разважанні.

Яе нік — Sophia...

Кампазітар — гэта Прафесія!

Сустрэча за «круглым сталом»

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, рэдактар аддзела мастацтваў “ЛіМа”, вядучая сустрэчы за “круглым сталом”

Святлана Берасцень. Нагадаю, што да з’езда Беларускага саюза кампазітараў “ЛіМ” прыверкаваў публікацыю артыкула Таццяны Песнякевіч “Музыка чакае ўвагі!” (нумар за 19.XI. 2010 г.). Хто чытаў — заўважыў: там няма традыцыйнай “справаздачнай” канкрэтыкі, пераліку прозвішчаў. Таццяна Пятроўна мудра адмовілася ад прынцыпу “кожнай сястрыцы па завушніцы”, каб засяродзіць увагу чытача на саміх праблемах, якімі жыў саюз. Дарэчы, і з трыбуны з’езда, нават у самых аптымістычных выступленнях, гучаў усё той жа лейтматыў: “Няма таго, што ранш было”. Дый сама падзея — з’езд кампазітараў краіны! — нібы страціла свой узнёслы духоўны сэнс, колішняю грамадскую значнасць і не выклікала цікавасці, а таму і розгаласу, у масавых СМІ. Перадз’ездаўскія канцэрты сучаснай беларускай музыкі прыходзілі ў сталіцы без належнай рэкламы. Склалася ўражанне, што з жыцця нашага грамадства проста знікае цэлы пласт культуры. Бо ўсё часцей, нават у асяроддзі людзей адуканых, сустракаеш такіх, якія не ведаюць і ведаць не хочуць пра існаванне “эліты нацыі”, а сваю элементарную неінфармаванасць у прафесійным музычным свеце, абмежаванасць у яго разуменні кампенсуюць спасылкамі на змену часоў і прыярытэтаў, амбіцыямі, агрэсіўным невуцтвам і нігілізмам. Неверагодна, але адной з маіх калег давядлося выслухаць ушчуванні супрацоўніка шаноўнага выдання: маўляў, прапанова напісаць пра сучасных беларускіх кампазітараў — нонсэнс, бо ў наш час кампазітараў няма, гэтая прафесія сышла на нішто, а ёсць тэхніка з наборам кнопак, і варта толькі націснуць адпаведныя, як музыка сама загучыць, і прычым тут кампазітары...

Галіна Гарэлава. Што тут скажаш... Хіба толькі ўсклікнуць: “Рагуйце Музыку, рагуйце кампазітараў!”. Калі ты не чытаў “Вайну і мір”, гэта не значыць, што такой кнігі няма, што яна не напісана, што не існуе Леў Талстой. У такіх сітуацыях трэба найперш галаву чалавеку на месца паставіць. А як гэта зрабіць...

С. Б. Сапраўды: а як?.. Калі нехта не чытаў “Вайну і мір”, на гэта гомуць быць розныя прычыны. Адна з іх — чалавек не ўмее чытаць. І часцей за ўсё тыя людзі, якіх адпуджваюць самі словы “філармонія”, “опера”, “сімфонія”, “класіка”, непадрыхтаваныя да таго, каб чытаць іх змест, — не ўмеюць чытаць вобразную мову гукаў. Таму не ходзяць на адпаведныя канцэрты, як, напэўна, не хадзілі б слухаць літаратурныя дэкламацыі на незнаёмай мове або глядзець іншаземныя фільмы без дубляжу дыялогаў.

Пры канцы мінулага года адбыўся XV з’езд Беларускага саюза кампазітараў. Са справаздачным дакладам праўлення выступіў старшыня БСК Ігар Лучанок, які ў той жа дзень быў зноў, і на безальтэрнатыўнай аснове, абраны кіраўніком творчай суполкі. У рабоце з’езда браў удзел міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Ён уручыў найвышэйшую ўзнагароду міністэрства — нагрудны Ганаровы знак — музыказнаўцы Эльвіры Алейнікавай і кампазітару Марыне Марозавай, а таксама падзякі кампазітарам Аляксандру Гулаю, Васілю Кандрасюку, Аляксандру Клеванцу, Яўгену Паплаўскаму. Міністр выступіў з прамовай, звярнуўшы ўвагу на тыя захады па падтрымцы нацыянальнага прафесійнага акадэмічнага музычнага мастацтва, якія робяцца на дзяржаўным узроўні (у прыватнасці, шматгадовую праблему з выданнем нот плануецца вырашыць на базе нядаўна створанага Інстытута культуры Беларусі). І заклікаў кампазітараў да актыўнага ўдзелу ў значных і



Фота Кастуся Дробава

Навучыцца слухаць музыку — гэта больш складаны працэс, чым авалодванне навыкамі чытання літар. У музыцы — свая мова, разуменню якой трэба доўга, калі не ўсё жыццё, вучыцца. Яна (як, зрэшты, і спрычынненне да сур’ёзнай літаратуры) вымагае асаблівай унутранай працы.

Г. Г. Вось! Я нават сваім студэнтам, музычна падрыхтаваным людзям, якія прыйшлі ўжо вучыцца кампазіцыі, гэта тлумачу. Наколькі вядома, піяніста або скрыпач на занятках у класе акадэміі будзе ўсё ўважліва слухаць і асэнсоўваць, ніколі не праігнаруе параду ці заўвагу педагога: маўляў, што вы мне гаворыце, я даўно ўжо ўмею граць. А выказаць сваё меркаванне, пажаданне пачаткоўцу-кампазітару наконт яго работы, часцей за ўсё, не мае сэнсу, бо ён перакананы, што сам піша правільна і добра, і кожную заўвагу ўспрымае як нейкую недарэчнасць. І тады я мушу тлумачыць, што ёсць музыка і такая, і такая, і такая, але адрозненні — прынцыповыя. Удала зарыфмаваныя радкі для насценгазеты і раман у вершах — не адно і тое ж. І ў класе кампазіцыі вучаць гэтай унікальнай творчай прафесіі, вучаць “кампазіцыі рамана”... Вось як даводзіцца размаўляць з музыкантамі. А як паразумецца з тымі, хто не мае ніякага дачынення (ды і ніякай цікавасці) да сферы сур’ёзнай музыкі? Можна, нехта з удзельнікаў нашай размовы ведае?

Радаслава Аладава. Адзін мудры чалавек сказаў, што калі ёсць добрыя кампазітары, яны абавязкова будуць пачутыя. Будуць людзі, зацікаўленыя гэтай музыкай. І я ведаю, якія аншлагі збіралі, напрыклад, прэм’еры твораў Уладзіміра Кандрусевіча, Ларысы Сімаковіч. Хай сабе гэты адбылася не па “магістральнай лініі” працы нашага саюза, але менавіта гэтыя беларускія кампазітары здолелі адчуць і задаволіць запатрабаванні нашай сённяшняй моладзі! Дарэчы, творцы яны дастаткова прафесійныя. Я чалавек, які звяртаецца да традыцыі, таму не заклікаю “парваць з мінулым” найхутчэй. Але я хацела б усе ж ад традыцый, і асабліва традыцый 60-х — 70-х гадоў мінулага стагоддзя, пакінуць павагу да прафесіі. Вось Галіна выказвае занепакоенасць тым, што ў нас кампазітараў не паважаюць у грамадстве, і ў распачы шукае адказу: што ж рабіць? А на маю думку, справа ў тым, што ў нас кампазітары не паважаюць самі сябе і свой прафесіяналізм. І працуюць неяк адмежавана ад усіх маральных ідэй, якія існавалі і заўжды існуюць. Раней у нас была палітычная тэма, да якой так або інакш звяртаўся кожны кампазітар. Цяпер з’явілася духоўная тэма — і ўсе пераклучыліся на яе, прычым як пішуць — гэты няважна. Але ёсць духоўная музыка і ёсць творы, напісаныя на духоўную тэму. Толькі адзін раз мы

знакавых для айчыннай культуры бліжэйшых падзеяў: 100-годдзі з дня нараджэння Максіма Багдановіча, якое адзначаецца сёлета, і чарговым юбілеі народных песняроў Янкі Купалы і Якуба Коласа (2012 год). Звярнуўшыся да людзей, адораных музычным талентам, як да эліты нацыі, П. Латушка адзначыў, што ва ўмовах эканамічнага крызісу ім удалося галоўнае: захаваць свой творчы саюз...

А праз нейкі час прадстаўнікі Беларускага саюза кампазітараў сабраліся ў рэдакцыі “ЛіМа”, каб за “круглым сталом” пагаварыць пра некаторыя праблемы, якія хвалявалі дэлегатаў з’езда і ад вырашэння якіх залежыць не толькі лёс эліты нацыі, але і перспектыва духоўна-культурнага развіцця нашай краіны. Удзельнікамі размовы сталі члены праўлення БСК, добра вядомыя ў творчым і навуковым асяроддзі асобы: музыказнаўцы Радаслава Аладава і Таццяна Песнякевіч, кампазітары Галіна Гарэлава, Алег Залётнеў і Рыгор Сурус.

нашай творчасці пэўнымі жанрамі. Таму што былі названыя два прозвішчы, два кампазітары, якія працуюць у жанры... Нават не ведаю, як яго патлумачыць...

Р. А. Ну, а прозвішча Ігара Стравінскага ў вас не выклікае сумніву? Яго творы ў нас збіраюць публіку. Поўныя залы. Калі ёсць нейкая цікавасць да музыкі, слухач на канцэрт прыходзіць. Гэта праўда, і давайце не будзем яе хаваць ад саміх сябе.

Алег Залётнеў. Трэба проста пісаць і прапагоўваць выканаўцам цікавую музыку! Яна прыцягне ўвагу: мабыць, не адразу, бо, дапусцім, ад цябе нічога адметнага не чакалі, — але пасля незвычайнай прэм’еры пойдзе пагалоска, і ўжо наступным разам публіка пойдзе, дайце веры. І ў сённяшняй сітуацыі кампазітарам трэба да саміх сябе звярнуцца: для сябе мы пішам ці ўсё ж такі для пэўнай аўдыторыі? Аўдыторыя не бывае масава аднародная і выключна моладзевая. Публіка бывае і пажылая, і сярэдняга ўзросту, бывае навуковая аўдыторыя, якой неабякава, чым займаюцца айчынныя кампазітары...

Г. Г. Слушна! Бывае і адмыслова фестывальная аўдыторыя...

А. З. Што трэба, каб заяваць яе? Першае: добрая музыка, якую мы павінны напісаць. Другое: добрая і разумная, мэтанакіраваная прапаганда — прапаганда, скіраваная на тых, каго магла б зацікавіць канцэртная праграма. Трэцяе: падтрымка ад саюза кампазітараў, а яна, у сваю чаргу, можа быць забяспечана толькі падтрымкай БСК з боку дзяржавы. Наш творчы саюз у свой час і створаны быў менавіта дзяржавай, і фінансаваўся ёю. Сёння саюз фактычна кінуты на выжыванне. У новай рэальнасці, можа, так і павінна быць. Але ў той жа час трэба паклапаціцца пра стварэнне ў краіне інстытута спонсарства. Для гэтага ў дзяржаве павінны быць адпаведныя законы, якія б не стрымлівалі, а стымулявалі і заахвочвалі развіццё спонсарства і пра якія апошнім часам шмат гаворыцца. Тады мы самі знайшлі б тых людзей, якія маглі б фундаваць нашы праекты, дапамагаць саюзу ў арганізацыйна-творчай дзей-

пра гэтыя загаловаў: на рэпертуарна-закупачнай камісіі Міністэрства культуры, і шэраг твораў тады ўсё ж такі адхілілі, нягледзячы на іх тэму. Мне здаецца, калі людзі будуць адказна ставіцца да прафесіі і арыентавацца на таго самага слухача, па якім мы сёння гэтак тужым, дык, верагодна, будзе нейкі зрух...

Г. Г. Не пагаджуся з вамі, Радаслава Мікалаеўна. Таму што вы маеце на ўвазе толькі адну катэгорыю слухачоў — тых, што не хочуць канцэнтравана сур’ёзную ўвагу і надта напружваць сябе...

Р. А. Гэта — рэальнасць! Мы можам браць для прыкладу якую заўгодна частку слухачоў. А што мы робім для слухача інтэлектуальнага? Мы самі ж не ходзім на канцэрты сваіх жа калег... Мне здаецца, самыя балючыя праблемы існуюць сёння на ўзроўні этыкі ў саюзе кампазітараў. І калі яны будуць вырашаны, тады, верагодна, і з публікай будзе лягчэй паразумецца.

Таццяна Песнякевіч. А што вы маеце на ўвазе пад “этыкай у саюзе кампазітараў”?

Р. А. Сур’ёзнае стаўленне да творчасці калег і наведванне канцэртаў...

Г. Г. ...наведванне хаця б прэм’ер калег, я ўжо не кажу ўвогуле пра канцэрты з твораў беларускіх кампазітараў! Дарэчы, Радаслава Мікалаеўна, заклікаючы пачуць запатрабаванні моладзевай аўдыторыі, абмежавала прытым прастору

насці. Хаця б добрай музыцы дапамагчы прабіцца!

Р. А. Але прытым усё нала-дзіцца толькі тады, калі будуць творчыя праблемы вырашаныя і калі будзе сапраўды ажыццяўляцца адбор музыкі для выканання паводле высокіх прафесійных крытэрыяў, калі на публіцы будзе з'яўляцца ўсё самае лепшае... М'яне проста дзівіць, як кампазітар сёння піша сімфонію ў трох частках, у якой 52 мініуты музыкі, музыкі досыць нейтральнай... І натуральна, што дырыжор, дасведчаны ў сучаснай сітуацыі, кампануючы "зборную" праграму з'ездаўскага канцэрта, мусіў выбраць з усёй сімфоніі для публічнага выканання адну кароткую частку. І гэтая музыка, у цэлым ацэнена прафесіяналамі даволі скрушна, была ўспрынята публікай (у той невяліччай частцы твора, што прагучала) з неверагодным энтузіязмам і нават выконвалася на "біс". Таму, каб у будучыні пазбегнуць такіх сітуацый, трэба рабіць сумленны прафесійны адбор твораў для канцэртных праграм, арыентуючыся неяк і на тое, чаго хоча сучасная філарманічная публіка. Але бяру на сябе смеласць сцвярджаць, што слухаць у вечаровай зале сімфонію такога кшталту, працягласцю 52 мініуты, якую, дарэчы, і прафесіяналы не могуць слухаць, — яна б не хацела.

Г. Г. Але ж сімфоніі Дзмітрыя Смольскага публіка слухае! Праўда, даўжэй за 40 минут ён ніколі не піша...

Т. П. Я не пагаджуся з тым, што трэба арыентавацца на запатрабаванні публікі.

Р. А. Арыентавацца на публіку трэба абавязкова, інакш будуць пустыя залы!

Г. Г. Ну хіба можна арыентавацца на публіку? На якую публіку арыентавацца ў нас? Ці ж арыентуюцца на публіку, напрыклад, нашы самыя запатрабаваныя і сур'езныя калегі ў замежжы?

Р. А. Яны арыентуюцца на тую сітуацыю, якая склалася там! Там ёсць шыкоўны высокі пласт інтэлігенцыі. Музыкантаў. Людзей, якія гэтым цікавяцца. І ўрэшце — не трэба казаць, што музыка — гэта не элітарнае мастацтва. Гэта элітарнае мастацтва, і наша прафесійная музыка ў тым ліку! І тут калі няма гэтай эліты, дык няма каму на канцэрты хадзіць! Вось вам і праўдзівы адказ на пытанне.

Г. Г. Калі няма — значыць, трэба ствараць!

Р. А. Што значыць "ствараць"? Значыць, трэба хаця б нечым прывабліваць публіку. Дапусцім, тыя, што слухалі і ўпадабалі Скерца са згаданай сімфоніі, могуць прыйсці яшчэ на які-небудзь канцэрт, і калі не будуць расчараваныя, пачнуць хадзіць у філармонію. А тыя, хто пайшоў з аднаго бясконцага вечарова-начнага камернага канцэрта, не пратрымаўшыся да яго заканчэння, думаю, больш не паддадуцца на прынадныя анонсы.

Г. Г. Вярнуся да той думкі, якую выказаў Алег Барысавіч: пісаць для сябе ці для публікі? Калі ты пішаш, напачатку не думаеш пра "адрасата" свайго твора, толькі потым прыкладна пачынаеш уяўляць, дзе мог бы ён прагучаць, у якім кантэксце, каго б зацікавіў. Мне ўспамінаецца даўняя савецкая тэлеперадача "Музычны рынг", стваральнікі якой аднойчы

"сутыкнулі" ў студыі фальклорны ансамбль пад кіраўніцтвам Дзмітрыя Пакроўскага і некалькі рок-груп. Рокеры атакавалі: мы, маўляў, пішам на патрэбу дня, ладзім акты пратэсту супраць наркатыкаў, супраць алкаголю і г. д., а вы, маўляў, пішаце для сябе, нават адмовіліся паўдзельнічаць у акты для будаўнікоў БАМа. Пакроўскі тады адказаў: так, але толькі тады, калі ты пішаш для сябе, музыка мае сапраўдную каштоўнасць. Сапраўды, калі пішаш пра нешта асабліва для цябе дарагое, аўдыторыя адыходзіць на далыні план. Але атрымаць жывы водгук на сваю музыку, вядома, хочацца... Ты можаш здаволіцца аўдыторыяй камернай залы, а камусьці патрэбны стадыён. Алег Елісеенкаў, найталенавіты чалавек, пайшоў з акадэмічнай музыкі, патлумачыўшы: "Мне патрэбны подых стадыёна". І калі Уладзіміру Кандрусевічу ці Ларысе Сімаковіч таксама патрэбны "подых стадыёна", яны і пішуць у адпаведным жанры. А калі гэты жанр — не мой? Я лічу, не трэба ламаць сябе, нічога шчырага і годнага з гэтага не атрымаецца: трэба выказацца тою музыкальна-вобразнай мовай, на якой ты думаеш. Калі маё прызвание — камерная музыка, навошта брацца за рок-оперу?

А. З. Дык ніхто і не адмаўляе разнастайнасці напрамкаў, стыляў, жанраў!

Р. А. У творчасці і не можа быць "моды", абмежавання нейкімі жанрамі, тэндэнцыямі. Кожны піша, як ён адчувае. Іншая справа, што творца не павінен пісаць толькі дзеля таго, каб потым гэтыя ноты нейкім чынам прадаць, атрымаць грошы і супакоіцца. Павінна ж быць нейкая іншая мэта: калі не мара пра паспяховае публічнае выкананне, дык хоць бы проста самавыяўленне! Але калі ты пусты чалавек, дык тваё самавыяўленне нікога не зацікавіць.

Г. Г. І мне пасля кожнай "рэпертуаркі" бывае проста сорамна, балюча за прэстыж нашай прафесіі...

А. З. А я скажу, чаму сорамна. Таму што рэпертуарна-закупачная камісія пачала нагадваць багадзельню. Там не адбіраюць творы — сапраўды добрыя, вартыя выканання. Адбываецца раздача "кожнай сястрыцы па завушніцы". Бо ўрэшце абмяркоўваюцца не творы, а матэрыяльнае становішча іх аўтараў. Аднаго пашкадуюць, другога. У выніку, прабачце за рэзкасць, купляецца ногнае смецце, і ў гэтым смецці патанае сапраўды вартая ўвагі музыка, якую з прыемнасцю гралі б выканаўцы і слухала публіка.

Р. А. Якая б ні была закупачная камісія, яна можа выбіраць толькі з таго, што прапанавана самімі аўтарамі. На жаль, часта тое, што яны прапануюць, — мала цікавае. Але ж яны прафесіяналы і жывуць са сваёй творчай працы. Мы, закупачная камісія, не ацэньваем талент аўтара. Мы ацэньваем канкрэтны твор, скажам так — прафесійны ўзровень зробленай рэчы. І часам гэты ўзровень пакаідае жадаць лепшага...

А. З. Навошта ж тады купляць?!

Р. А. А мы далёка не ўсё купляем. Я ўжо казала пра адну з апошніх "рэпертуарак", на якой

адхілілі кан'юнктурныя "духоўныя творы". Але бываюць кампрамісы. У свой час мудрэц і найярчэйшы кампазітар Леў Абеліевіч, зважаючы на маю бескампраміснасць, перасцерагаў мяне ад працы ў гэтай камісіі: "Табе няма чаго там рабіць, бо кампазітары хочуць есці". З гадамі і я, мабыць, памудрэла. І цяпер гатовая пачуць і падтрымаць тых, хто, мабыць, не надта таленавіты, але дастаткова сур'езна працуе.

Г. Г. Вядома, "адтуль", "звыш", кожнаму з нас дадзена не пароўну. У творчасці мы непараўнальна розныя. Але членства ў саюзе дае нам, няроўным, пэўнае раўнапраўе. Вынікам і сталася праграма з'ездаўскіх канцэртаў, у якую кожны, без абмеркавання і адбору ў асяроддзі калег, мог прапанаваць якія заўгодна свае творы, нават даўнія, якія не ёсць паказчыкам творчай працы ў міжз'ездаўскі перыяд. Крыўдна, што канцэрты гэтым разам не прагучалі брэндам сучаснай беларускай музыкі. Не было на афішах сусор'я імён, затое на першы план выйшлі людзі, якія скарысталіся сваім раўнапраўем і прапанавалі сябе...


Р. А. Толькі не трэба казаць, што "так атрымалася"! Давайце будзем самакрытычнымі, шчыра прызнаемся, што ўсе мы тут непрацавалі, праўленне павінна было праявіць актыўнасць і пракантраляваць працэс адбору музыкі, укладання праграм.

Т. П. Памылкай было звярнуцца да кампазітараў, каб яны самі складалі заяўкі з пералікам уласных твораў, выкананне якіх яны хацелі б пачуць на з'ездзе. Асабліва пачалі актыўнічаць тыя, каму доўгі час, і з аб'ектыўных прычын, не шанцавала на публічнае выкананне сваіх опусаў. А многія таленавітыя і яркія творчыя асобы проста адмовіліся ўдзельнічаць у такой самадзейнасці.

А. З. Крыўдна, калі крытэрыі прафесіі кампазітара пачынаюць размывацца ў нашым жа творчым асяроддзі... А колькі спекуляцый робіцца вакол яе! Калі я працаваў на Беларускім радыё, быў музычным рэдактарам вяшчання для дзяцей, да мяне аднойчы звярнулася даволі вядомая дама, кіраўніца самадзейнага дзіцячага гурта, з просьбай набыць некалькі дзіцячых песень. Прынесла фанэграму. Выбраў дзве немудрагелістыя мілагучныя песенькі — такія на радыё заўсёды запатрабаваныя, — і папрасіў для аплаты прынесці іх ноты. Мая просьба яе здзівіла: "Ведаеце, з нотамі ў мяне... праблемы". Тады ўжо здзівіўся я: "Вы назвалі сябе кампазітарам. Як жа вы "пісалі" і развучвалі песні, калі ў вас праблемы з нотамі? Як жа заплаціць за вашу працу, калі няма нот?" Праз месяц я ўбачыў у вестыбюлі Дома радыё маляўнічую канцэртную афішу, дзе гэтая дама была прадстаўлена як кампазітар, спявачка, паэт... Цяпер, вы ведаеце, яна такая не адна. Нават неадукаваныя складальнікі другасных і пасрэдных песенек-аднадзёнак называюць сябе кампазітарамі і часам глядзяць звысоку на тых таленавітых і музычна эрудзіраваных людзей, якія ёсць у нашым саюзе. Чаму так сталася?

(Завяршэнне размовы за "крулым сталом" — у бліжэйшых нумарах)

На здымку: удзельнікі "круглага стала".



Работа Міхаіла Баразны з серыі "Старыя рэчы".

Сімвалічная Еўропа

Сталічны Музей сучаснага выяўленчага мастацтва прэзентаваў выстаўку "Еўропа плюс-мінус". Як зазначыла на адкрыцці дырэктар гэтай установы культуры Наталія Шаранговіч, у экспазіцыі два аўтары: мастак, кандыдат мастацтвазнаўства, рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Міхаіл Баразна і мастацтвазнаўца, куратар выставак і міжнародных выставачных праектаў, фотамастак Кацярына Кенігсберг. Прадстаўлена больш як 90 знакамітых работ, якія бачылі не толькі жыхары Беларусі, а і Вены ды Кіева.


Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Выстаўка цікавая, разнастайная, нечаканая, універсальная і ў нечым іранічная. Фотаздымкі ўтрымліваюць не толькі фотавыявы, што, зразумела, галоўнае, а запісы, тэксты, замалёўкі. "Еўропа плюс-мінус" — даследчыцкая серыя, бо мастацтва ў сучасным свеце і ёсць пэўнае даследаванне. Але даследаванне ў работах не фізічнае або геаграфічнае, яно метафізічнае, культуралагічнае, духоўнае, так бы мовіць, — сучаснага свету і чалавека ў ім, ці чалавека ў сучасным свеце. Адчуваецца не проста погляд фатографа, а погляд сапраўднага мастака з перадачай жывапісных якасцей.

Са слоў Міхаіла Баразны і Кацярыны Кенігсберг, дадзены праект, які працягваецца ўжо каля дзесяці гадоў, не завершаны, знаходзіцца ў працэсе. У работах

можна ўбачыць як хранікальна-дакументальныя здымкі, так і пастаноўныя кадры, як фатографіку, так і творы, якія нагадваюць кніжную вёрстку. Фотаздымкі ў розных краінах аб'яднання іранічнымі, часам парадаксальнымі сумяшчэннямі. Шматлікія фундаментальныя паняцці еўрапейскай культуры даўно перавандравалі на вулічныя і дарожныя ўказальнікі, назвы магазінаў, сталі звыклымі. Адна з задач праекта "Еўропа плюс-мінус" — у вядомым выявіць нечаканае і невядомае. А яшчэ зразумець, што Еўропа не на карце, набытым квітку або ў кропцы прыпынку цягніка, яна тут — у нас унутры.

У экспазіцыі — фатографіі і фатографіка з серыі "Еўропа ±", "Старыя рэчы", Некалькі слоў". Фатографічныя творы ўтрымліваюць шмат ідэй і думак,сэнсавых ліній і сімвалаў, яны глыбокія, часам вельмі эмацыянальныя і пачуццёвыя.



Работа Міхаіла Баразны з серыі "Старыя рэчы".



Работа Кацярыны Кенігсберг з серыі "Некалькі слоў".

Тут ужо ўсё прыдуманна

Жана ЛАШКЕВІЧ

Адмыслова да школьных зямных вакацый Беларускае рэспубліканскае ТЮГ аднавіў сваё закулісе ў галерэі “Vilnius” сталічнай бібліятэкі № 18 аж да 8 лютага. Праўда, зала не самая вялікая — дык і закулісе адпаведнае. Чароўнае? Насамрэч. Чараў вымагае казка, чароўная гісторыя, прыгодніцкая авантура, феерыя, легенда, паданне і нават камедыя паводле нацыянальнага фальклору. Праўда, тэатральныя чары й чарадзействы простыя. Часцей за ўсё добрага ведання фізікі, хіміі ды матэматыкі хапае, каб іх спраўдзіць. А вось каб даць ім веры, патрэбна яшчэ сее-тое...

За кулісамі чаруюць мастакі ды іх памагатыя (трымэры, бутафоры, закройшчыкі, швачкі, макетчыкі, дэкаратары, сталяры, электрыкі, зваршчыкі і яшчэ, і яшчэ!). Сучасную сцэнаграфію няможна ўявіць без святла, прасторы, вобраза спектакля. З самых простых рэчаў, даступных кожнаму народнаму ўмельцу ў краме “Зрабі сам”, у тэатры збіраюцца замкі, фантаны і касмічныя караблі. Бывае, праўда, што над якой-кольвек мудрагелістай трохпавярховай канструкцыяй тыднямі працуе завод, а на сцэне асталеўваюць басейн або кладуць чыгуначныя рэйкі. Лепшыя сцэнографы пачуваюць сябе стваральнікамі сцэнічных светаў і звычайна сумяшчаюць таленты жывапісца, канструктара, мадэльера, скульптара і майстра хоць куды.

...Але спектаклі аджываюць свой век. Замкі, фантаны і касмічныя караблі — у горшым выпадку трапляюць на злом. Разам з бутафорыяй. Касцюмы можна перашыць альбо падрываць школьнай самадзейнасці. На ўстамін тэатральным мастакам застаюцца эскізы ды фотаздымкі, так што нават сорака гадоў сцэнічнай дзейнасці свабодна змесціцца ў адмысловы альбомы. Чаму так? Таму што самі па сабе рэчы для спектакля не заўжды ўяўляюць сабою вялікую матэрыяльную каштоўнасць. А каштоўнасць мастацкая... Яе не бывае без святла, прасторы і вобраза. Прынамсі, без суправаджальнага тэксту. Але расповеды пра спектаклі, якія ўжо няможна паглядзець, цікавыя хіба тэатразнаўцам...

А калі распавесці не пра старыя спектаклі пэўнага тэатра, а пра тэатр? Пра гісторыю сусветнага тэатра на матэрыяле сваіх старых спектакляў? Крыху ўяўлення, і наша тэатральная старызна зробіцца каштоўнай! Уявім, як Старажытнюю Грэцыю прадставіць маскі ды лялькі з “Антыгона” (Сафокла і Жана Ануя). Дзе Грэцыя, там і Рым, толькі тлумачыць трэба дасціпна і дакладна: грэчаскі тэатр спраўджвалі людзі вольныя, і за гэта іх паважалі, а ў Рыме выканаўцу маглі

Пра тое, што ў Мінску ёсць адмысловы тэатр для дзяцей і юнакоў — Тэатр юнага глядача — ведае, пэўна, уся Беларусь. Як жа не ведаць: **каля пяцідзясяці з лішкам гадоў то артысты едуць да дзяцей па гарадах і вёсках, то дзеці да артыстаў — у сталіцу. Цэлымі аўтобусамі. І паездка асабліва ўдаецца, калі дасведчаны настаўнік дамовіцца пра невялічкую экскурсію па тэатральным закулісі і творчую сустрэчу з яго насельнікамі. Але ж тэатр ужо два гады рыхтуюць да рамонт...**

і лупцоўкі задаць, бо акцёры зазвычай былі чыёй-небудзь уласнасцю. За сярэднявечча адпрацоўвалі фахверхавыя дамкі ды стылізаваныя строі (з казак Шварца і Андэрсана). Вядома, бо пасты міракліўны ды містэрыі казка якраз у сярэднявеччы і зацвердзілася. Камедыя дэль артэ ў тыяжыя варыянце спраўдзяць касцюмы і маскі са “Шчаслівых жабракоў” Карла Гоцы. Японскі тэатр — кімано, масткі і заднікі з “Жураўлінных пер’еў” Дзюндзі Кінасіты...

Эскізы, заднікі, тэатральная мэбля ды зброя, бутафорыя, касцюмы... А разам з імі — тэатральныя прыёмы ды ўмоўнасці, вобразы ды характары, эпохі, ды светлы, ды іншасветлы... А гаворка пра акцёраў і пра тое, што і як яны паказвалі цягам стагоддзяў, адбываецца дзякуючы асноўнаму мастаку “Чароўнага свету закуліся” — Ларысе Рулёвай, мастаку Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага глядача з 1980 года (галоўнаму мастаку — з 1993). Яна стварыла візуальны вобраз больш як ста спектакляў, ацэненых годна і вельмі высока. Спектакляў папулярных, на якія вокампенна разбіралі квіткі, лаўрэатаў і дыпламантаў тэатральных фестываляў (“Бэмбі”, “Чыпаліна і яго сябры”, “Кот у ботах”, “Шчаслівыя жабракі”, “Сястра мая Русалачка”, “Дарога на Віфлём”). Спектакляў дзіўных, якія, здаецца, з’явіліся не ў час, вытрымалі, самае большае, два тэатральныя сезоны і... засталіся тэатральнай таямніцай (“Антыгона”, “Марныя намаганні каханьня”).

З тыяжыя закулісем Ларыса Ру-



лёва асвойталася пры канцы 1970-х гадоў. Скончыла БДТМІ (цяпер — Беларускае дзяржаўнае акадэмія мастацтваў), аддзяленне тканін і мадэліравання. Працавала ў “Харошках”. Строі да адной з праграм занага харэаграфічнага ансамбля сталіся яе дыпломнай работай, а праграма тая аб’едзіла, без перабольшвання, палову свету. Аднаго разу “Харошкі” трапіліся Хэрлуфу Бідструпу, выбітнаму дацкаму мастаку, майстру шаржа і карыкатуры. Уражаны беларускімі

стройкамі “Харошак”, Бідструп праз артыстаў перадаў мастаку Л. Рулёвай падарунак — свой альбом.

На пытанне пра таямніцы свайго сцэнічнага чарадзейства Ларыса Рулёва ўсімхаецца, перасмыкае плячымі і настойліва апавядае пра чарадзейства, так бы мовіць, калегіяльнае. Гэта калі святло і прастора, вобраз і стыль, касцюм і грым ствараюць асяроддзе для адмысловага сцэнічнага панавання акцёра.

Тыяжыя чарадзейства яшчэ не так даўно сілкавала акцёрская асоба Міхаіла Пятрова, чые касцюмы да сёння захоўваюць у тэатры, і, паводле адной з вядомых актрыс, “яны грэюць”. Пятроў дапамагаў знайсці вобраз, нібыта гуляючы с мастаком... і з рэжысёрам. У яго, адпаведна рэжысёрскай задачы... хутчэй, ласкавае просьбы, куры па сцэне маглі хадзіць, але глядацкія вочы няможна было адвесці ад Пятрова. Ён з курачкі размаўляў, браў на рукі — як у спектаклі “Шукай ветру ў полі”. Тэатральную курачку Пятроў забіраў да сябе на лецішча, выгульваў на прыродзе...

Складаныя акцёрскія асобы паспрыялі таму, што Ларыса Рулёва займела цвёрдае перакананне: мастаку трэба давяраць. Колькі давялося перажыць, калі актрысы кідалі: “Я гэта не надзена, гэта не мой фасон, не мой

колер, мне гэта не пасуе!” У спектаклі “Толь кароль” угаворамі ды перакананнямі Рулёва агаліла плечы актрысе — прыгожай мажной кабеце. І трэба ж было, каб у гэтай сукенцы “без плячэй” яе ўбачыў вядомы замежны рэжысёр! Не, здымацца, на жаль, не запрасіў. Але ўхваліў адмысловым камплімантам яе жаночасць і прыгажосць. Сукенка зрабілася добрым талісманам актрысы; яна і да сёння сцвярджае: варта было апрануцца ў Ларысіну сукенку, як шанцунак з’яўляўся ніадкуль! “Мастаку трэба давяраць, — паўтарае Рулёва, — мастак бачыць, як будзе выглядаць акцёр пад тэатральным асвятленнем, пасярод дэкарацый альбо на голай сцэне”...

З бальшыней рэжысёраў усё проста: пагаварылі, абмеркавалі, што да чаго ў спектаклі, ды пайшлі выконваць. Са знакамітым рэжысёрам Мікалаем Шыйко Ларыса Рулёва перажывала найпадрабязней перыяд застольнай працы... у Нацыянальнай бібліятэцы (дайсці да старога будынку былое Ленінкі ад тэатра — тры хвіліны). Разам гарталі кнігі, шукалі ды выдумлялі вобразы. Мікалай Шыйко, а за ім і Юрый Міроненка, дасціпна заўважалі, што ў добрым тэатры ўжо ўсё прыдуманна, важна толькі пра гэта ведаць і скарыстаць у патрэбны час. Скарыстаць можна, але як уведаць?

За савецкім часам тэатральныя мастакі часцяком збіралі выразанкі з газет і часопісаў — адметныя касцюмы, будынкі, краявіды, цікавыя абліччы ды фрызурны сілкавалі ўяўленне. Рэжысёрскае таксама. Сабраным дзяліліся, давалі адно аднаму паглядзець, паразважаць... Пачалі дзяліцца з Міроненкам, працуючы над “Бэмбі”, і высветлілася, што ў рэжысёра і мастака амаль адны і тыя самыя выразанкі... з тымі самымі сюжэтамі ды аб’ектамі. Праўда, рэжысёр Міроненка збіраў не столькі выразанкі, колькі ідзі ды задумы. Да іх увасаблення на сцэне Міроненка ставіўся вельмі строга, пільнаваў кожную драбязу. У “Бэмбі” Ф. Зальтэна ён папрасіў мастаку прыкрыць акцёрскія твары дэталімі касцюмаў і строга папярэдзіў актрыс: ніякага грыву перадыхадам на сцэну, хіба тон на твар. Але прыгажосць — страшная сіла. Адна з актрыс парушыла забарону, ужыла сцэнічны грым, калі не сказаць — злоўжыла ім. Міроненка выхавана падаў ёй руку, правёў да рукамыніка і... сваёй рукою змыў грым. “Жорсткі, крыўдны ўрок, — кажа Рулёва, — але трупка ўбачыла, як трэба цаніць дакладную сцэнічную працу і як адна недарэчнасць можа ўсё сапсаваць”.

“Чароўны свет закуліся” мае на ўвазе сустрэчы з майстрамі тэатральных спраў і апаведы, расповеды, гутаркі й гаворкі. Бо ў добрым тэатры ўжо ўсё прыдуманна. Важна толькі пра гэта ведаць не адно тэатральнаму прафесійніку, але і глядачу — без яго ж тэатра проста не бывае, рыхтык як без святла, прасторы ды вобраза...

На здымках: з выстайкі на “Чароўным свеце закуліся”.



Яна ХАДОСКА

У шматлікіх прыхільнікаў Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі — свята: **улюбёнаму творчому калектыву споўнілася 20 гадоў. Яго мастацкі кіраўнік, народны артыст Беларусі Валерый Анісенка распавядае...**

— Валерый Данілавіч, пры канцы мінулага сезона ваш тэатр атрымаў званне “заслужаны калектыв”.

— Гэта высокая званне. Мы, шчыра кажучы, яго заслужылі, зрабіўшы тое, што не заўважыць немагчыма: у “хоры” культуры беларускай мы не згубіліся, сваю ноту ўзялі. У студзені 1990 года выйшла пастанова Савета Міністраў БССР пра стварэнне нашага тэатра, так што афіцыйна 24 студзеня нам споўнілася 20 гадоў.

— Ваш творчы лёс звязаны з многімі тэатрамі, у тым ліку з Тэатрам-студыяй кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі “Беларусь-

Знайсці інтанацыю

фільм”. Вы стаялі ля яго вытокаў, а ў гэтым сезоне тэатр-студыя таксама юбіляр...

— Шмат можна ўспамінаць пра тое, як ставіўся спектакль “Паляванне на качак”, прэм’ера якога стала нагодай для стварэння ў Мінску тэатра кінаакцёра. Самая галоўная мая радасць, што “дзіця нарадзілася здаровым”, яно не згубілася, яно развіваецца, бо гэты тэатр любяць, ведаюць, ён дае магчымасць раскрыцца многім нашым акцёрам кіно.

— У РТБД, які вы сёння ўзначальваеце, кожны сезон багаты на прэм’еры.

— Галоўная прэм’ера 20-га сезона — “Сонечка”, п’еса-інсцэніроўка паводле рамана “Злачынства і пакаранне” Дастаеўскага. Што і кажаць: Дастаеўскі! Выпрабаванне на годнасць і прафесіяналізм. Далей будзе спектакль “Шчаслівы муж” рэжысёра Васіля Дранько-Майсюка. “Янкаў Вянок” паводле Купалавых вершаў паставіць Святлана Навуменка. Пра ўсё

не раскажаш, бо ў нас ёсць эксперыментальная сцэна, ёсць Цэнтр беларускай драматургіі і рэжысуры.

— Ваш тэатр запатрабаваны, і вельмі прыемна адзначыць, што моладзь з вялікім захапленнем ходзіць на вашы спектаклі.

— Цікаваць моладзі — гэта вынік нашай мастацкай палітыкі. І моладзь прыходзіць да нас, а потым становіцца нашым сталым глядачом. Вырастаюць іх дзеткі і ідуць да нас на нашы казкі. Таму важна знаходзіць такую інтанацыю ў кантакце з глядачом, каб моладзі было цікава прыходзіць у тэатр.

— Асноўная частка групы РТБД — моладзь. І многія вашы выпускнікі, вашы студэнты БДУ культуры і мастацтваў маюць магчымасць працаваць на гэтай сцэне разам з прафесійнымі акцёрамі. Гэта добрая практыка, вопыт, школа.

— За гэта — вялікі дзякуй былому рэктару ўніверсітэта культуры і мас-

тацтваў Ядвізе Дамінікаўне Грыгаровіч. Гэта магутная асоба ў нашай культуры. Яна дазволіла некалі мне працаваць ва ўніверсітэце і дапоўніць навучальную праграму. А працэс выхавання артыста, няважна, якога ён узросце, — працэс самаразвіцця, самавыхоўвання, самаўдасканалення павінен быць штодзённым. Практыка, тэатр, сцэна — вельмі важныя ў нашай справе.

— Ці ёсць у вас запаветная мара, якая магла б спраўдзіцца ў бліжэйшы час?

— Ёсць, але я не скажу, бо гэта ўжо не будзе марай. А ўвогуле... Мару дажыць да таго часу, калі нас не будуць ціснуць планами. Мая мара — стварыць высокамастацкі калектыв, студыю. Не проста набор, сход індывідуальнасцей, а менавіта студыйную атмасферу. Спадзяюся, што ў лепшых спектаклях, у лепшыя моманты гэта студыйная атмасфера існуе і ў цяперашнім нашым тэатры.

Міфалогія асіметрыі

Беларуская проза першага дзесяцігоддзя XXI стагоддзя

Ірына ШАЎЛЯКОВА

Вызначальнай, характаралагічнай рысай беларускай прозы гэстага перыяду паўстае спалучэнне праблемна-тэматычнай, жанравай, стылявой поліфанічнасці з дамінаваннем цэнтральнай ідэі — ідэі адраджэння (аднаўлення ў новай — няўстойлівай — сацыякультурнай парадыгме) *нацыянальнай самасці*. У фокусе мастацкай увагі ўсіх удзельнікаў беларускага літаратурнага працэсу (і “традыцыяналістаў”, і “авангардыстаў”) знаходзяцца анталагічна важныя для нацыянальнай культуратворчасці праблемы гістарычнай памяці, павязі эпох і пакаленняў, асэнсавання стасункаў асобы і грамадства ды інш. Аднак пра што б ні пісалі сёння беларускія літаратары: пра вайну, пра шчымліваю незваротнасць першага каханя, бабровыя тоні, напалеонаўскія скарбы ці пра галодных галубоў на гарадскіх сметніках, — яны непазбежна пішуць пра Беларусь, рэальную і ідэальную, сённяшняю і колішняю. Па сутнасці напачатку XXI стагоддзя нацыянальнае мастацтва слова перажывае тую ж абвостраную сітуацыю пошуку ўласнай эстэтычнай, каштоўнасці, духоўна-маральнай ідэнтычнасці, што і ў першы дзесяцігоддзі XX стагоддзя.

Разважаючы пра пошукі новай эстэтычнай змястоўнасці сучаснай беларускай прозы, В. Козіч прыходзіць да высновы, якая ў найбольш агульным выглядзе адлюстроўвае пазіцыю цэлага шэрага даследчыкаў і стваральнікаў найноўшай літаратуры: напрыканцы XX стагоддзя “стала відавочным, што рэалістычны метада мастацтва (які так хораша і рознабакова расквітнеў на нацыянальнай глебе ў папярэднія дзесяцігоддзі) страчвае дасягнутыя вышыні. Ён ужо ў многім не задавальняе патрэбы чытача. Прынцып імітацыі, адлюстравання жыцця ў мастацкіх формах, адпаведных рэальнаму жыццю, а часам і простага апісання з’яў рэчаіснасці, адыходзіць на другі план перад тым, што пісьменніка цікавіць не столькі адлюстраванне, колькі перадача асабістага суб’ектыўнага бачання жыцця. Літаратары шукаюць новыя шляхі спасціжэння чалавека, нашага сучасніка”.

Разам з тым, асобныя айчынныя літаратуразнаўцы адмаўляюць беларускаму авангардызму ў самім праве на існаванне. Таксама вялікае сумненне выклікае ў некаторых даследчыкаў факт здзяйснення беларускага постмадэрнізму — нават як *адносна* паслядоўна выяўленага феномена сучаснай культуры: “Гэта гістарычна абумоўлены факт: ёсць некамплементарныя для пэўных нацыянальных культур стыльы парадыгмы: напрыклад, адраджэнцкая для расійскай, бо ў эпоху Адраджэння ў Маскві панавала мангола-турскае ярмо і арыгінальная культура не магла інтэнсіўна развівацца; класіцысцкая і постмадэрнісцкая парадыгма — для беларускай... — і гэта неабвержная рэальнасць, калі глянуць шырэй на гісторыю нераўнамернага развіцця літаратур у свеце” (Л. Сінькова).

Калі разглядаць мастацкую літаратуру як складаную сістэму, здатную да самаарганізацыі, можна меркаваць, што структура найноўшай беларускай літаратуры як пэўнага складніка гэтай сістэмы, відавочна пачынае уплываць разнастайных сацыякультурных фактараў, застаецца ўсё ж адносна пастаянна незалежна ад вонкавых

Панарама беларускага літаратурнага працэсу першага дзесяцігоддзя XXI стагоддзя ўвогуле і прозы ў прыватнасці, безумоўна, набудзе выразныя контуры, разгорнецца ў больш ці менш празрыстых заканамернасцях, што дазволіць усталяваць прычынна-выніковыя сувязі паміж тэндэнцыямі і перспектывамі развіцця нацыянальнага прыгожага пісьменства на канкрэтным гістарычным этапе, — некалі. Таму, хто назіраў за быццём айчыннай літаратуры ў рэальным часе (чытачам, крытыкам, літаратуразнаўцам, самім пісьменнікам), даволі цяжка адразу скласці панарамнае і адначасова сістэмнае ўяўленне пра плён эстэтычных і мастацкіх пошукаў яе стваральнікаў. Аднак ужо зараз можна акрэсліць сутнасць асаблівасці прозы 2000 — 2010 гадоў як найважнейшага складніка найноўшай мастацкай славанасці.

уздеянняў на сістэму. Назіранні за тымі працэсамі, што вызначалі зменлівую панараму беларускага літаратурнага жыцця пачатку 2000-х, ярка сведчаць: мастацкае выяўленне анталагічна важнай (нацыятворчай) праблематыкі адбываецца пераважна ў сістэме каардынат рэалізму — дынамічнай мастацкай сістэмы, эстэтыка і паэтыка якой, паводле гісторыі сусветнай літаратуры XIX — XX стагоддзяў, эвалюцыянуюць (абнаўляюцца, узбагачаюцца, ускладняюцца) разам з “патрэбамі чытача”. У пэўным сэнсе, беларускі пісьменнік сёння смелы перадусім *рэалістам*, што ў якасці мастацкай сістэмы стратэгічна скіраваны не на імітацыю жыцця, а на аднаўленне быцця ва ўсёй складанасці яго праяў. Ааналіз празаічных твораў, якія з’явіліся ў апошнія дзесяцігоддзі (публікацыі ў газетах і часопісах, у Інтэрнэце, кніжныя выданні), дазваляе зрабіць выснову, што рэалізм і як “тэхніка пісьма”, і як стратэгія мастацкай тыпізацыі ў беларускай літаратурнай прасторы ў першае дзесяцігоддзі XXI стагоддзя не толькі не траціць сваіх пазіцый, але ўмацоўвае іх, у тым ліку і праз своеасаблівую асіміляцыю элементаў іншых мастацкіх стыляў (неарамантызму, неабарока, постсэнтывалізму і г.д.). Інакш кажучы, у беларускай літаратуры 2000-х не адбываецца *вяртання да рэалізму* — па той прычыне, што пераважная большасць пісьменнікаў старэйшага і так званага сярэдзіна пакалення з гэтай мастацкай сістэмы ніколі не “сыходзіла”. Калі ж супаставіць агульныя відарысы айчыннай прозы 1990-х і канца 2000-х гадоў, становіцца відавочна: калі першая ў большай ступені арыентаваная на жанравы і стыльвы эксперымент, вынікам якога нярэдка была энтрапія сюжэта як сістэмы ўзаемазвязаных падзей, дык у абмежы другой прыярытэт належыць фабульным “гісторыям”, іх мастацкі “каркас” вырастае з паэтыкі рэалізму, у той ці іншай ступені “аллодненай” элементамі нерэалістычных сістэм.

Мастацкая літаратура надвычай чуйна рэагуе на змены ў культурнай свядомасці: сёння свет ва ўяўленні чалавека паўстае намнога больш складаным і адначасова няпэўным, чым пяцьдзесят, дваццаць пяць ці нават дзесяць год таму. Ужо напрыканцы 1990-х гадоў у прозе пісьменнікаў, якія належалі да розных пакаленняў, выяўлялі цікавасць да вобразна-выяўленчых магчымасцей разнастайных мастацкіх сістэм, “тэхнік пісьма”, выразна акрэслілася тэндэнцыя да пераасэнсавання сутнасці і функцыі мастацкай умоўнасці. Сярод найбольш заўважных наступстваў гэстага, з аднаго боку, вылучаецца ўзрастанне функцыянальнай ролі і “удзельнай вагі” прытчывасці (В. Быкаў, В. Казько, В. Карамазуў, Уладзімір Сцяпан), сімвалічна-



Мілюнок Алесі Ісак

сці і алегарычнасці (І. Шамякін, В. Казько, Ф. Сіўко, Адам Глобус, Алесь Наварыч, С. Дубавец), гратэскавасці (А. Мінкін, Вінцэс Мудроў, С. Рублеўскі), фантастычнага (Ю. Станкевіч, А. Федарэнка) і містычнага (А. Казлоў, Л. Рублеўская, Вітаўт Чаропка, А. Бароўскі, Г. Аўласенка і інш.) пачаткаў у прозе аўтараў, індывідуальна-творчыя стылі якіх, нягледзячы на разнастайнасць эстэтычных нюансіроўак (напрыклад, неарамантызм — у раманнах і апавесцях Л. Рублеўскай, Я. Конева, постсэнтывалізм — у творах А. Глобуса другога паловы 1990-х — пачатку 2000-х), “каранямі” трымаюцца ў паэтыцы рэалізму. З другога боку, маладзейшыя літаратары настойліва спрабуюць актуалізаваць у постмадэрнай сістэме каардынат шэраг прыёмаў мадэрнісцкага (сюррэалістычнага — Альгерд Бахарэвіч, абсурдысцкага — Зм. Вішнёў, Ілья Сін) пісьма.

Зрэшты, неабходнасць асэнсоўваць зменлівую рэчаіснасць падблемна-тэматычнай і жанрава-стылявой палітры беларускай прозы 2000-х гадоў.

Па-ранейшаму значнае месца ў структуры беларускай прозы займаюць сацыяльна-псіхалагічныя творы: раманы, апавесці, апавяданні, навелы. Агульнай адметнасцю некаторых з іх становіцца ўзрастанне мастацкай ролі філасофскай сімвалізацыі з’яў, падзей індывідуальнага і нацыянальнага быцця, што дазваляе судзіць іх з сацыяльна-філасофскай і філасофска-псіхалагічнай прозай, арыентаванай на актыўныя ідэйна-праблемныя ды жанрава-стылявыя пошукі. Так, у апавяданні “І сказана было...” (2001) В. Гігевіч арганічна спалучае ў межах аднаго твора розныя тэхнікі пісьма (напрыклад, арганічна ўплітае ў сучасны хранатоп выканання ў тэхніцы аўтаматычнага пісьма ўстаўныя фрагменты-згадкі пра дзяцінства героя). На грунце міфалагемы Часу актуалізуючы традыцыйна важныя для беларускай культур-

най традыцыі вобразы-сімвалы дарогі, Дому, пісьменнік спрабуе асэнсаваць наяўныя і будучыя наступствы ўплыву на быццё чалавека новага божышча, сімвалічна выяўленага ў творы праз вобраз “Новай Бібліі”, без якой сучаснік ужо не можа абысціся, — тэлевізара.

Неаміфалагічная свядомасць, якая бачыцца сённяшнім даследчыкам “адной з самых прыкметных праяў нашага менталітэту” і выяўляецца ў прасторы літаратурна-мастацкай творчасці, акрамя іншага, у “рэзкіх сутыкненнях і нават супрацьпастаўленнях розных

часавых пластоў” (М. Тычына), акрэслівае сваю прысутнасць у творах некаторых беларускіх празаікаў праз сутыкненне сутнасцага, анталагічнага і таму прыгожага ў сваёй сапраўднасці з другасным, неістотным, пустым, а таму выродлівым (апавесць В. Казько “Зазірнуць у вочы свайму «Я»” (2007), кнігі Ф. Сіўко “Ягня ахвярнае: Прыпавесці, апавесць” (2003), “Асіметрыя: апаведы, эсэ, запісы” (2005), “Дзень Бубна: прыпавесці, апавесць” (2008)). В. Казько надзвычай арыгінальна скарыстоўвае жанравы патэнцыял сказа дзеля ўрэчаўлення востра актуальнага для беларускага грамадства сацыяльна-філасофскага зместу (“Сказ пра аднавокую казу Цылю” (1986—1999), “Сказ пра ката, які смяяўся” (2009)). Паводле Ф. Сіўко, невыносная здзіўнасць сучаснага быцця каранямі трымаецца ў Міфе, у пракаветнай беларускай гісторыі: на кожным новым этапе народнага і “прыватнага” быцця паразы ў колішніх лёсаносных бітвах прарастаюць невысокімі, непрыкметнымі дрэўцамі (апавесці “Удог” (2001), “Угліс” (2003)), атрутныя ягады якіх аказваюцца самымі дасканалымі “лекамі” ад індывідуальнай волі і нацыянальнай памяці.

Новыя агульназначныя і разам з тым асобныя сэнсы — экзістэнцыяльныя, каштоўныя, маральныя — акрэсліваюцца падчас звароту сучасных беларускіх празаікаў да тэм вайны (творы В. Быкава, І. Навуменкі, А. Кудраўца), стасункаў (найчасцей — канфліктных) асобы і сучаснага грамадства (творы Я. Сіпакова, Г. Далідовіча, Г. Марчука, Г. Багданава, А. Федарэнка, А. Казлова, С. Рублеўскага, Міхася Южыка і інш.), прыроды і постіндустрыяльнай цывілізацыі (проза Я. Брыля, А. Жука, Ю. Станкевіча і інш.), традыцыйнага ладу жыцця і ўрбанізацыі (творы Я. Сіпакова, К. Цвіркы, Алеся Наварыча), энтрапіі родавай і нацыянальнай памяці (проза К. Тарасова, Л. Дайнекі, В. Коўтуна, Л. Рублеўскай) і інш. Паказальна, што адчуванне “знікомасці” *Беларускага Свету*, пэўнай нацыянальнай Атлантыды ў літаратуры 2000-х набывае якасць вобраза-топаса. *Вяртанне-ўзгаданне* ў айчыннай прозе апошняга дзесяцігоддзя паўстае адным з галоўных матываў, што ўрэчаўляецца на розных узроўнях яе мастацкай сістэмы. Ідэя аднаўлення, вяртання з нябыту нечага страчанага, але бясспрэчна больш каштоўнага, чым дасягненні дня сённяшняга, у творчасці прадстаўнікоў старэйшага пакалення становіцца лейтматыўнай: згадаем апавяданне В. Адамчыка “Нязрушаны камень” (2000), апавесць Валянціна Блакіта “Вяртанне на Саарэмаа” (2001), “раман-споведзь” А. Савіцкага “Пісьмо ў Рай” (2003), раманы М. Кусянкова “Хмель каля вольхі” (2002), Л. Левановіча “Бесядзь цячэ ў акіяне” (1999—2002), “Сіняя лета” (2005), “апавяданне-імправізацыю” Г. Далідовіча “Сярод поля, сярод лесу” (2004—2005), апавесць Г. Дзмітрыева “Хроніка непрыкаянай душы” (2008), навелу В. Карамазова “Мой Вялікдзень” (2005) і інш. Цікава, аднак, што ў асобных выпадках спробы “рэканструаваць” былыя пачуцці ды ўзрушэнні маюць плёнам не ўзнёслы сум, але горкую іронію, як у “трагікамічнай апавесці” І. Шамякіна “Стары рамантык” (2000)...

“ У пэўным сэнсе, беларускі пісьменнік сёння смелы перадусім рэалістам, што ў якасці мастацкай сістэмы стратэгічна скіраваны не на імітацыю жыцця, а на аднаўленне быцця ва ўсёй складанасці яго праяў. Інакш кажучы, у беларускай літаратуры 2000-х не адбываецца вяртання да рэалізму — па той прычыне, што пераважная большасць пісьменнікаў старэйшага і так званага сярэдзіна пакалення з гэтай мастацкай сістэмы ніколі не “сыходзіла”.

Супольнасць славянскіх культур: з перапіскі Івана Шамякіна з перакладчыкамі

Шырокаму колу чытачоў Іван Шамякін вядомы ў першую чаргу як пісьменнік, драматург, публіцыст, грамадскі дзеяч. Яго творы на працягу шасцідзесяці гадоў выдаліся шматтысячнымі тыражамі, паводле многіх яго раманаў зняты мастацкія стужкі. Але зусім не вядомы яшчэ адзін жанр творчасці пісьменніка — яго эпістальная спадчына. Такое становішча спраў звязана з некалькімі прычынамі: як правіла, пры жыцці ўдзельнікаў перапіскі эпістальны не абнародуецца, не становіцца набыткам шырокага кола чытачоў. Многія даследчыкі разглядаюць эпістальны жанр у творчасці любога пісьменніка. Але між тым лісты, тэлеграмы, паштоўкі з'яўляюцца самастойным і раўнапраўным жанрам у пісьменніцкай творчасці. Эпістальны дае магчымасць узнавіць канкрэтны падзеі літаратурнага і грамадскага жыцця, творчую атмосферу, у якой жыў і працаваў пісьменнік. Акрамя таго, перапіска багата звесткамі пра творчы інтарэсы пісьменніка, кола яго сувязей і ўзаемаадносін, сямейны побыт, грамадскую дзейнасць і г.д.

Лісты, паштоўкі, тэлеграмы Івана Шамякіна неаднолькавыя як па насычанасці фактычным матэрыялам, так і па аб'ёме, манеры напісання. Такая розніца вызначаецца тым, каму адрасаваны ліст, родам дзейнасці адрасата, колам тых пытанняў і праблем, якія ставяцца і вырашаюцца ў лісце.

Безумоўна, лісты Івана Шамякіна маюць некаторую

долю суб'ектыўнасці ў ацэнцы тых або іншых фактаў літаратурнага і грамадскага жыцця. Усё тое, што напісана непасрэдным удзельнікам-сведкам падзей, якія адбываюцца, заўсёды нясе на сабе пячатку суб'ектыўнасці. Але ад гэтага не зніжаецца каштоўнасць дакументаў.

Акрамя таго, перапіска Івана Шамякіна дае магчымасць прасачыць за ідэйна-творчай эвалюцыяй пісьменніка. Гэтаму ў многім садзейнічае і своеасаблівы стыль, які ўласцівы лістам. Адзначаныя рысы яскрава сведчаць: эпістальны Івана Шамякіна — самастойны, раўнапраўны з іншымі жанр творчасці. Нельга супрацьпастаўляць перапіску пісьменніка іншым жанрам яго творчасці або адводзіць ёй толькі службовую ролю — як крыніцы пэўных звестак пра самога пісьменніка, яго асяроддзе, пра падзеі літаратурнага і грамадскага жыцця.

Эпістальны Івана Шамякіна ахоплівае амаль шэсцьдзят гадоў — найбольш напружаных і найбольш плённых гадоў яго жыцця і творчай дзейнасці. Пісьменнік актыўна перапісваўся не толькі з калегамі па пры, але і са сваімі перакладчыкамі, грамадскімі і партыйнымі дзеячамі. Увазе чытачоў газеты "Літаратура і мастацтва" прапаноўваюцца лісты да Вацлава Жыдліцкага і Сімяона Уладзімірава. Аўтографы гэтых лістоў захоўваюцца ў прыватным архіве нашчадкаў Івана Шамякіна, а перакладчыкам былі дасланы машынапісы гэтых лістоў, зробленыя з рукапісаў.



Фота з архіва сям'і Шамякіных.

Іван Шамякін — Вацлаву Жыдліцкаму

Дарагі таварыш Вацлаў Жыдліцкі!

Перш за ўсё прашу прабачыць, што не адказаў на Ваша мінулагадняе пісьмо. Меў на ўвазе напісаць Вам, але здарылася няшчасце — я трапіў пад нож хірургаў, перанёс цяжкую аперацыю і пасля доўга ачуняў. Вы добра ведаеце, калі чалавеку нездаровіцца, тады яму не да спраў і не да творчасці. Дзякую Богу, зараз усё наладзілася, працую па-ранейшаму многа і за рабочым сталом, і ў Саюзе пісьменнікаў, і ў Вярхоўным Савеце.

Вы мне пісалі, што ў Празе мае выйсці мой раман "Сэрца на далоні". Пасля пра гэта ж казалі вашы таварышы, якія былі нашымі гасцямі. Але больш ніякіх звестак не маю. Калі кніга выйшла, быў бы глыбока ўдзячны Вам, калі б Вы папрасілі выдавецтва высласць мне якія два экзemplяры.

У канцы мінулага года ў нас выйшаў мой новы раман "Атланты і карыятыды". Высылаю Вам кнігу, можа, знойдзіце час пачытаць. Раман у нас прыняты вельмі добра, тыраж у 40 тыс. <яч> экзemplяраў (для беларускага выдання гэта амаль рэкордны тыраж) разышоўся за два тыдні.

Ці атрымоўваеце Вы "Польмя"? У № 1 за 1975 год надрукавана мая

аповесць "Шлюбная ноч". Рэч гэта героіка-рамантычная і ўсяго шэсць аркушаў.

Нашы таварышы расказалі мне, што здароўе Ваша цяпер палепшылася, і Вы па-ранейшаму многа робіце для прапаганды беларускай літаратуры ў Чэхіі. За гэта дзякуй Вам.

Прыміце самыя найлепшыя пажаданні.

З павагай
Іван Шамякін

Каментарый

Ліст адрасаваны чэшскаму літаратуразнаўцу і перакладчыку Вацлаву Жыдліцкаму (1931 — 2002). Датуюецца ліст пачаткам 1975 года па змесце.

"Меў на ўвазе напісаць Вам, але здарылася няшчасце — я трапіў пад нож хірургаў, перанёс цяжкую аперацыю і пасля доўга ачуняў". — У студзені 1974 года І. П. Шамякіну быў выдалены жоўцевы пухір.

"Вы мне пісалі, што ў Празе мае выйсці мой раман "Сэрца на далоні". — Раман "Сэрца на далоні" выйшаў у Празе ў 1975 годзе ў перакладзе на чэшскую мову. Пераклад зроблены Вацлавам Жыдліцкім.

Іван Шамякін — Сімяону Уладзіміраву

Паважаны Сімеон Уладзіміраў!
Я прасіў Ванкарэма Нікіфаро-

віча, пасля Найдэна Вылчэва і Андрэя Германова перадаць Вам маю глыбокую ўдзячнасць за пераклад "Шлюбнай ночы". Сёння я атрымаў Ваша пісьмо, з якога даведаўся, што Вы перакладаеце і "Тандлярку". Дзякую Вам яшчэ раз за ўсю Вашу вялікую работу па прапагандзе нашай літаратуры ў Балгарыі.

Кніжка выйшла, і я пасылаю яе Вам. На рускай мове абедзве гэтыя аповесці выходзяць у "Раман-газете".

Адначасова пасылаю кніжачку маёй драматургіі. "І змоўклі птушкі" магу прысласць у рускім перакладзе, каб можна было пазнаёміць Вашы тэатры. "І змоўклі птушкі" лічу лепшай сваёй п'есай, вартай увагі сур'ёзных рэжысёраў і акцёраў. Безумоўна, я быў бы рады, каб у год савецкай драматургіі хоць адзін з балгарскіх тэатраў праявіў цікавасць да драматычных твораў беларускага аўтара.

Жадаю Вам паспяховай працы.
З сяброўскім прыветам
Іван Шамякін

Каментарый

Ліст адрасаваны балгарскаму літаратуразнаўцу і перакладчыку Сімяону Уладзіміраву (нар. 1925). Напісаны ў адказ на наступны ліст

Сімяона Уладзімірава:

"София, 8. II. 1977 г.

Уважаемый Иван Петрович,

У меня опять к Вам просьба. Я уже договорился с издательством "Хр. Г. Данов" в Пловдиве перевести повесть "Тандлярка и поэт", но не знаю вышла ли повесть в отдельную книгу. Если она вышла, прошу Вас послать мне книгу. Сожалею, что не успел найти издательства для Ваших атлантов. Роман мне нравится своей актуальностью и смелостью, но объём книги оказался роковым. Все издательства хотят издавать хорошие, но маленькие книги.

Я читал тоже Вашу пьесу "И змоўклі птушкі". Пьеса мне понравилась, но мне хочется шире познакомиться с Вашей драматургией. У нас в этом году будет год советской драматургии, и я надеюсь, что в репертуар театров войдут и некоторые белорусские пьесы.

Желаю Вам всего хорошего
Ваши С. Владимиров

Ліст І. Шамякіна датуецца 1977 годам на падставе ліста Сімяона Уладзімірава.

Нікіфаровіч Ванкарэм Валяр'янавіч (нар. 1934) — беларускі крытык, перакладчык з балгарскай і рускай моў на беларускую.

Вылчаў Найдан Станеў (нар. 1927) — балгарскі паэт і перакладчык.

Германуў Андрэй Дзімітраў (1932 — 1981) — балгарскі паэт і перакладчык.

...маю гарачую ўдзячнасць за пераклад "Шлюбнай ночы". — Аповесць "Шлюбная ноч" І. Шамякіна ў перакладзе С. Уладзімірава на балгарскую мову выйшла ў Сафії ў 1975 годзе.

...і што Вы перакладаеце і "Тандлярку". — Аповесць "Тандлярка і паэт" І. Шамякіна ў перакладзе С. Уладзімірава на балгарскую мову выйшла ў Плёўдзіве ў 1978 годзе.

Кніжка выйшла, і я пасылаю яе Вам. — На беларускай мове "Шлюбная ноч" і "Тандлярка і паэт" выйшлі асобнай кнігай у 1976 годзе, на рускай мове — у 1977 годзе.

На рускай мове абедзве гэтыя аповесці выходзяць у "Раман-газете". — Выйшлі ў 1977 годзе.

Адначасова пасылаю кніжачку маёй драматургіі. — Хутчэй за ўсё І. Шамякін высласць С. Уладзіміраву свой зборнік п'ес на беларускай мове "Экзамен на восень" (Мінск, 1975).

"І змоўклі птушкі..." — П'еса напісана ў 1976 годзе, ішла на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.

Уступ, надрыхтоўка тэкстаў і каментарый Алесі ШАМЯКІНАЙ.

Кватэрнае пытанне прафесара Пятуховіча

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

Як вядома, кватэрнае пытанне можа сапсаваць каго заўгодна. Нядаўна, калі працаваў у фондзе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта НАРБ, мне трапіліся дакументы, што асвятлялі ўмовы жыцця і побыту вядучых вучоных-філолагаў 1920-х гадоў. Большая частка тых матэрыялаў была апублікавана летась у 2-м выпуску біяграфічнага альманаха "Асоба і час". Але сёе-тое туды не ўвайшло.

Постаць прафесара Міхаіла ці, як казалі раней, Міхайлы Пятуховіча вядомая кожнаму зацікаўленаму гісторыяй літаратуры і літаратуразнаўства. Даследчык беларускага фальклору і літаратуры XIX ст. (менавіта ён захоўваў знакімітыя рукапісы А. Рыпінскага), французскай літаратуры, адзін з першых прафесійных крытыкаў новай беларускай літаратуры. Асоба ягоная малюецца сёння паводле рэдкіх успамінаў. Але што мы ведаем пра яго самога? Як ён жыў?

Як вынікае з дакументаў, жыў ён, мякка кажучы, не дужа заможна. Асабліва кантраст заўважны на фоне дасягненняў Пятуховіча ў прасоўванні па службовай лесвіцы. 05.08.1926 ён накіроўвае рэктару БДУ У. Пічэгу ліст наступнага зместу (арфаграфія і

пунктуацыя арыгінала захаваныя): "Яшчэ вясной гэтага году, пры выбарах мяне на пасаду дэкана, мне было дадзена абяцанне напэўна прадаставіць універсітэцкую кватэру. Паколькі мне вядома, ва Універсітэцкім флігелю павінны быць аслабаныя 4 пакоі, якія цяпер займаюць Сцэпура і Яшчэнка. У выпадку іх аслаблення прашу замацаваць іх за мной, альбо прадаставіць кватэру ў іншым мейсцы ў 3 — 4 пакоі (у сям'і маёй 6 душ)".

Просьба яго не задавальняецца, бо ў заяве фактычна адсутнічае падстава для таго, каб тую кватэру даць — акрамя спасылкі на дэканскую пасаду.

22 кастрычніка 1926 г. М. Пятуховіч зацвярджаецца прафесарам па кафедры беларускай літаратуры БДУ. 25 сакавіка 1927 г. будучы цяпер ужо і дэканам педфака і прафесарам, ён накіроўвае ў праўленне ўніверсітэта наступную заяву, больш разгорнутую і, па ўсім відаць, напісаную ў хвіліну адчаю: "Прашу Праўленне БДУ прадаставіць мне кватэру ў памяшканні, якое аддаецца Універсітэту Сельска-Гаспадарчым Інстытутам у будынку № 33 па Савецкай вул[іцы], альбо адну з кватэр па Шырокай вул[іцы], якія маюць быць свабоднымі ў сувязі з належным пераводам некаторых прафесараў адтуль у памяннены будынак на Савецкай вул[іцы].

Зараз я жыю ў будынку Белпэдагнікума ў жудасных умовах: з сям'ёй у 6 душ я ючуся ў двух маленькіх пакойчыках плошчай у 8 кв. [адрадных] саж. [эняў] з нізкай столлю; невялічкая кухня знаходзіцца паміж жылых пакояў, прыходзіцца заўжды ўды-

хаць кухонны чад і смурод; уваход непасрэдна з халоднага корыдора выклікае частыя прастудныя хваробы членаў маёй сям'і (мой маленькі сын, напр. [ыклад], заўжды хварэе на бранхіт); сама па сабе жудасная, кватэра ў дадатак да ўсяго не рамантавана на працягу ўжо некалькіх дзесяткаў год і г.д.

Такім чынам я ня толькі пазбаўлены нармальных умоў, неабходных для навуковай працы, для якой я не маю нават свабоднага кутка, не кажучы ўжо аб асобным пакою, — больш таго, я асуджаны жыць у абстаноўцы, супярэчайчай самым элемэтарным патрабаванням гігіены. Паміж тым я ўжо ў працягу 5 1/2 год працую ў БДУ. Універсітэту я зараз аддаю ўсё свае сілы. Думаю, што гэта дае мне права на больш чалавечыя ўмовы існавання". Але нават і цяпер кіраўніцтва не адразу адгукнулася на просьбу прафесара: амаль праз месяц, у пасяджэнні Праўлення БДУ ад 20.04.1927 г., ягоная заява была разгледжана, пасля чаго была накладзена адпаведная рэзалюцыя: "п.16 Праф. Пятуховічу прадаставіць кватэру з 3-х пакояў у буд. [ынку] № 11 па Савецкай № 33 на 4 паверху, калі праф. Крыльцоў не згадзіцца заняць гэтую кватэру". Шматзначнае "калі" магло адыграць адмоўную ролю і на гэты раз. Усё ж такі, мяркуючы па тым, што 8 ліпеня 1927 года Пятуховіч просіць праўленне ўжо аб грашовай дапамозе на рамонт, кватэра дасталася яму.

На добры лад, падобныя рэчы мусіць асвятляцца ў мемуарах. Але іх няма. Героі не паспелі напісаць. Архівы ж — не захаваліся.

Навуковае даследаванне — як асалода

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Чытачу

«па сакрэце»

Міхась Мушынскі нарадзіўся 24 студзеня 1931 года ў вёсцы Мокрае Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Бацька, Іосіф Кірылавіч, служыў на чыгунцы, маці, Марфа Раманаўна, з'яўлялася хатняй гаспадыняй. Міхась Іосіфавіч быў другім дзіцём у сям'і. Да яго нарадзіўся Іван, ужо нябожчык, пасля — Анатоль і Валянціна.

Падчас вайны Іосіф Кірылавіч эвакуіраваўся на Урал і вярнуўся дадому толькі пасля перамогі над Японіяй. Тады сям'я перабралася на жыхарства ў Быхаў. Там дзядуля скончыў сярэдняю школу і ў пачатку 1950-х гадоў паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пасля яго заканчэння ў 1955-м год паправаў рэдактарам універсітэцкага выдавецтва. А з 1956-га — нязменна — у Інстытуце літаратуры (цяпер Інстытуце мовы і літаратуры) Акадэміі навук.

Аўтар больш як 340 навуковых прац, у тым ліку 12 індывідуальных і 31 калектыўнай манаграфій. Даследаваў творчы дзейнасць Якуба Коласа, М. Гарэцкага, Я. Зарэцкага, дасягненні крытыкі і літаратуразнаўства на працягу ўсяго ХХ стагоддзя. Кіраваў падрыхтоўкай і ажыццяўленнем выдання 13 навукова каменціраваных збораў твораў, у тым ліку І. Мележа, М. Гарэцкага, З. Бядулі, М. Зарэцкага, Якуба Коласа, а таксама поўных збораў твораў Янкі Купалы і М. Багдановіча.

Кожны юбілей — падвядзенне пэўных прамежкавых вынікаў. Але замест падрабязнага аналізу напісаных манаграфій прапаную чытачу знаёмства з іх аўтарам, навукоўцам і чалавекам. Такім чынам, Міхась Мушынскі — гэта...

Адналюб

У 1956 годзе Міхась Іосіфавіч узяў шлюб з Тамарай Кляноўскай (цяпер Мушынскай), з якой дагэтуль жыве ў згодзе і шчасці. Тамара Фёдараўна не толькі жонка і маці дваіх дзяцей. Кандыдат філалагічных навук, настаўніца мовы і літаратуры, аўтар школьных падручнікаў па рускай літаратуры, яна з'яўляецца першым слухачом, чытачом, крытыкам тых прац, якія піша Міхась Іосіфавіч.

Неаднойчы трапляючы да бабулі і дзядулі ў госці, шмат разоў становіўся сведкам абмеркавання будучага артыкула. Падчас сняданку або вячэры дзядуля прагаворваў бабулі асноўныя палажэнні, выслухоўваў думкі або заўвагі і ўжо з улёкам іх ствараў канчатковую версію сваёй новай працы. Цяжка пераацаніць ролю Тамары Фёдараўны і ў афармленні даследаванняў. Справа ў тым, што дзядуля так і не захацеў «перасесці» за камп'ютар. А паколькі друкарская машынка ўжо даўно выйшла з моды і з ужытку, усе навуковыя працы па-ранейша-

24 студзеня споўнілася 80 гадоў вядомаму беларускаму літаратуразнаўцу, тэксталагу, доктару філалагічных навук, члену-карэспандэнту НАН Беларусі Міхасю Мушынскаму. **Па шчаслівым супадзенні — майму дзядулю. Пісаць пра сваякоў — заўжды няўдзячная справа. Шэраг творцаў сапраўды лепш успрымаюцца на часовай або прасторавай адлегласці, бо позірк зблізку часам развейвае рамантычны арэол. Але адначасова блізкае знаёмства дае магчымасць паглядзець на творцу як на жывога чалавека, зазірнуць у творчую лабараторыю навукоўцы і ўбачыць, як узнікаюць яго работы, зразумець ягоныя погляды на жыццё.**

му ствараюцца ад рукі, а ўжо потым пры дапамозе бабулі пераводзяцца ў электронны выгляд.

Іранічны ліберал

За савецкім часам да палітычных падзей Міхась Іосіфавіч заўсёды ставіўся досыць іранічна і таму знаходзіўся нібы пасярэдзіне: паміж крытыкамі і апалагетами тагачаснага грамадскага ладу. Але адначасова заўсёды імкнуўся адмовіцца ад адміністрацыйнай і партыйнай працы. На яго думку, яны забіралі час ад любімай навукі. Пасля абароны доктарскай дысертацыі Міхасю Іосіфавічу прапаноўвалі пасаду рэктара Інстытута культуры. А яшчэ задоўга да таго — сакратара партыйнай арганізацыі Інстытута літаратуры. Прычым, у апошнім выпадку ў перспектыве бачылася кватэра ў знакамітым «доме-даляры». Як расказвалі сваякі, тады адмова выклікала захапленне. Але цяпер, калі глядзіш на цеснаватую «хрушчоўку», застаўленую кніжнымі шафамі, часам узнікае «крамольная» думка: можа, варта было згаджацца?

Настаўнік і вандроўнік

Калі падростаюць унукі, яны бачацца з бабуляй дастаткова часта. А з дзядулем мы сустрэкаліся звычайна на святы або летам, калі я прыязджаў да іх пагасціць. Тым не менш яго выхаваўчае ўздзеянне адчувалася не менш, толькі мела іншыя формы. Часцей за ўсё яно праяўлялася падчас сумесных падарожжаў.

Колькі сябе памятаю, падчас сумесных адпачынкаў Міхась Іосіфавіч заўсёды шмат вандраваў. Прыезд у любы дом адпачынку ў рэшце заканчваўся тым, што ён абыходзіў усё наваколле і ведаў кожную сцэчку-дарожку. А гадоў дзесяць — пятнаццаць таму смела сыходзіў у падарожжа на палову дня. З аднаго боку, доўгія вандроўкі былі для дзядулі своеасаблівай формай адпачынку. З другога боку, як чалавеку, што нарадзіўся ў вёсцы, яму часам надакучваў аднастайны

урбаністычны краявід гарадоў, а маляўнічае наваколле радавала вока і надавала неабходнага натхнення. Акрамя таго, хто ведае, магчыма, думкі для новых артыкулаў нараджаліся менавіта ў дарозе?

Падчас адной з сумесных вандровак па Мінску мы выйшлі да старога, занябаннага басейна. І раптам Міхась Іосіфавіч прапанаваў паспаборнічаць: хто прабяжыць уздоўж яго хутчэй? Сумненняў ва ўласнай перамозе ў мяне нават не ўзнікала. Усё ж такі дзядулю на той час было ўжо каля 70 гадоў. Напачатку я лідзіраваў, раслабіўся, але тут нечаканым

«*Несумненна, што большасць даследчыкаў беларускай мовы, гісторыі і літаратуры з'яўляюцца рамантыкамі. Пад такім азначэннем разумею іх захопленасць нацыянальнай культурай і яе мінулым. Міхась Іосіфавіч — не выключэнне. Слухаючы яго, цяжка стрымаць захапленне аб'ектам яго даследаванняў, глыбінямі, якія схаваныя ў творах аўтараў. Магчыма, менавіта такія размовы паспрыялі змене ўспрымання ягонай асобы — ад дзядулі да арыгінальнага і маштабнага даследчыка.*

фінішным рыўком ён абагнаў перад самым фінішам. Цяжка пераацаніць ступень уздзеяння такога эпізода на дзіцячую псіхалогію: тут і прышчэпка ад уласнай самаўпэўненасці, і падказка, каб кантраляваў сітуацыю да канца, і павага да ўжо немаладога чалавека, які мае столькі жыццёвых і фізічных сіл.

Істотна паўплываў на мяне Міхась Іосіфавіч і ў пытаннях навуковых. Гісторыя і літаратурай я пачаў цікавіцца яшчэ ў пачатковай школе. Зразумела, толькі ў якасці аматара і чытача. І вось падчас сумесных вандраванняў адбываліся шматлікія размовы на гэтыя тэмы. Іх часавы дыяпазон сягаў ад глыбокай даўніны да сучаснасці. Расказы пра жыццё ў вёсцы пад акупацыяй і цяжкасці пры паступленні ў аспірантуру, рэакцыя яго калег па працы на «застой» і перабудову, характары і паводзіны класікаў беларускай літаратуры ў паўсядзённым жыцці. Прычым, усе героі аповедаў паўставалі без німба над галавою, як жывыя людзі. Істотна,

што ніводны з расказаў не быў катэгарычны. Мяркую, менавіта тады ў мяне нарадзілася разуменне таго, што ў жыцці няма нічога абсалютна адназначнага і ў кожнага ёсць свая праўда. Такія размовы перавярнулі маё разуменне гісторыі і літаратуры і пазней прывялі да прафесійнага інтарэсу ў гэтых сферах.

Спартсмен... і аматар дэтэктываў

Яшчэ ў маладосці Міхась Іосіфавіч актыўна займаўся спортам, у прыватнасці лёгкай атлетыкай (бегаў на кароткія

дыстанцыі). З гадамі зацікаўленасць спортам перайшла ў захапленне заўзятара і тэлегледача. Ён заўсёды з задавальненнем глядзеў Алімпійскія гульні, чэмпіянаты свету і Еўропы па футболе, спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, гімнастыцы, хакеі. Паколькі дзядуля добра памятаў куміраў мінулых гадоў, я заўсёды з задавальненнем абмяркоўваў з ім гульні мінскага «Дынама» 1980-х гадоў ці перамогу Уладзіміра Куца ў алімпійскім Мельбурне.

Падчас адпачынку Міхась Іосіфавіч заўсёды чытаў «лёгкаю» літаратуру. Звычайна дэтэктывы. Асабліва ўпадабаў серыю Фрыдрыху Нязнанскага пра следчага расійскай генеральнай пракуратуры Турэцкага, на аснове якіх быў зняты вядомы серыял. Памятаю, у дзяцінстве доўга не мог зразумець, чаму дзядуля не чытае «сур'ёзную» літаратуру. Толькі з часам прыйшло разуменне, што класіка з'яўляецца яго працай і прадметам вывучэн-



Фота Ігара Кузнецова

ня, ад сур'ёзнасці і велічнасці якой часам трэба проста пераключацца на больш лёгкае «чытво».

Рамантык і гумарыст

Несумненна, што большасць даследчыкаў беларускай мовы, гісторыі і літаратуры з'яўляюцца рамантыкамі. Пад такім азначэннем разумею іх захопленасць нацыянальнай культурай і яе мінулым. Міхась Іосіфавіч — не выключэнне. Слухаючы яго, цяжка стрымаць захапленне аб'ектам яго даследаванняў, глыбінямі, якія схаваныя ў творах аўтараў. Магчыма, менавіта такія размовы паспрыялі змене ўспрымання ягонай асобы — ад дзядулі да арыгінальнага і маштабнага даследчыка.

Адначасова да яго рамантызму дадаецца нязменнае пачуццё гумару, веданне безліч жартоўных гісторый і анекдотаў. Расказвае ён іх з сапраўдным артыстызмам. Гэта надзіва кантрастуе з ягонай заглабленасцю і не дае пераўтварыцца ў тыповага «кабінетнага» навукоўцу.

Прыклад Міхасы Іосіфавіча, захопленнага і апантанага даследчыка, надзвычай паўплываў і на мае ўласныя навуковыя спробы. Прызнаюся, што некаторыя праявы сённяшняга навуковага жыцця далёка не заўсёды спрыяюць зацікаўленасці менавіта гэтай галіной дзейнасці. Часцей, наадварот, адштурхоўваюць поўнай адарванасцю ад рэальнага жыцця. Шэраг даследчыкаў адчувае сябе камфортна толькі ў нечым адным: або ў паўсядзённым жыцці, або ў навуцы — і ніяк не могуць аб'яднаць іх у адно цэлае. Таму для мяне, як ні пафасна гэта прагучыць, Міхась Іосіфавіч з'яўляецца ідэалам сапраўднага вучонага, прыкладам таго, якой можа і павінна быць навука, якая з'яўляецца неад'емнай часткай жыцця.

Шчаслівы

У рамана Самерсэта Моэма «Тэатр» галоўная геранія, Джулія, згадвала знакамітую фразу Шэкспіра «Увесь свет — тэатр, у ім жанчыны, мужчыны — усе акцёры». І доўжыла афарызм вялікага англічаніна ўласным назіраннем: «Але тое, што я бачу <...>, усяго толькі ілюзія, толькі мы, акцёры, рэальныя ў гэтым свеце». Мяркую, працытаваны ўрываек дапаможа зразумець псіхалогію ўчынкаў і паводзін творцаў. Іх справы, штодзённая праца з'яўляюцца для іх сэнсам жыцця. Магчыма, пісаць пра самых маштабных асоб нацыянальнай літаратуры і прыносіць даследчыку сапраўдную асалоду. У неабсяжнай прасторы літаратуразнаўства адкрываюцца новыя далягляды. У няспынным руху да іх Міхась Мушынскі жыве, працуе. А значыцца — застаецца шчаслівы...

Сярод мерапрыемстваў прэзентацыі Полацка як культурнай сталіцы 2010 года ў Мінску было адкрыццё выстаўкі “Полацкі сонцаварот” вырабаў майстроў Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур і работ навучэнцаў Дзіцячай мастацкай школы. У выставачнай галерэі Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці, што месціцца ў Мінскай абласной бібліятэцы імя А. С. Пушкіна, вельмі цёпла віталі сяброў з Полаччыны. У экспазіцыі — работы дзяцей, а таксама дарослых, якія беражліва перадаюць свой вопыт маладому пакаленню.



зентацый Полацка як культурнай сталіцы 2010 года ў Мінску.

Старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўген Сахута як прадстаўнік сталіцы адміністрацыйнай павітаў прадстаўнікоў сталіцы культурнай, з якімі ў іх наладжаны цёплыя, творчыя, узаемапрыемныя кантакты. Яўген Міхайлавіч засяродзіў увагу прысутных на тым, што дадзена выстаўка арыгінальная, а не проста дэкаратыўны паказ здольнасцей майстроў і навучэнцаў, таго, чым Полаччына адметная: мясцовае лозапляценне, ганчарства і знакаміды полацкі брэнд — тэкстыльная мазаіка. Вельмі прыемнае ўражанне выклікаюць творчыя кампазіцыі дзяцей, у якіх адлюстравана тэма роднай зямлі, Паазер’я з яго вядомымі маляванымі дыванамі, работамі Язэпа Драздовіча.

Таксама слова бралі дырэктар Полацкай дзіцячай мастацкай школы Наталля Анціманава, загадчык аддзела рамёстваў Полацкага цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур, член БСМНТ і ўдзельнік выстаўкі Наталля Чымірыкіна. А знаны ўраджэнец Полаччыны, народны паэт Беларусі Генадзь Бураўкін прачытаў свае вершы, прысвечаныя Полацку.

На “Полацкім сонцавароце” прадстаўлены творы сталых майстроў і самых юных мастакоў горада. Аўтарам ад 10 да 60 гадоў. Такія ўзроставыя межы сведчаць пра неабсяжнасць жывіцы. Як зямля штогод робіць кола вакол сонца, так і народнае мастацтва перадаецца з пакалення ў пакаленне і радуе нас яркімі здабыткамі на кожным новым вітку — своеасаблівы творчы сонцаварот.

У дзіцячых работах, якія кранаюць сваёй шчырасцю, адлюстраваны традыцыйныя старажытных рамёстваў — маляванкі, выпінанкі, роспіс па дрэве. У творах сталых майстроў захаваліся ўзровень майстэрства і адданасць справе. Цеплыню рук майстра даносяць да нас тканьня ручнікі, каларовыя коўдры з абрэзкаў тканіны, драўляныя скульптуры і вырабы, сплеценыя з лазы і саломы.

У экспазіцыі таксама прадстаўлена калекцыя пад назвай “Беларуская маляванка”, якая стваралася на працягу некалькіх гадоў, але яна не стагчыная, яна “жыве” і штогод папаўняецца новымі творами. А яшчэ калекцыя распісных куфраў, створаная паводле традыцыйных матываў роспісу па дрэве.

Майстры не проста таленавітыя людзі. Кожны з іх — своеасаблівы чараўнік. Толькі чараўнік размаўляе з дрэвам, жалезам, ведае іх думкі, і толькі ён можа зрабіць з сыравіны цудоўныя вырабы, якія будуць прывабляць гледачоў сваёй прыгажосцю і непаўторнасцю.

На здымках: Уладзімір Каласкоў “Саламянік”; “Беларуская маляванка” 13-гадовай Веранікі Панізінь; коўдра “Хатка” — калектыўная работа майстроў народнага клуба “Рошва”.

Дарэццам і кансультантам рубрыкі “Дзівасвет” выступае старшыня БСМНТ Яўген Сахута.

Водгукі і матэрыялы дасылаюце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай “Дзівасвет”.

З глыбінкі

З адкрытым сэрцам

Шчаслівы той, хто мае пазітыўныя адносіны да жыцця. Як, напрыклад, нясвіжскі бард Сяргей Пракоф’еў. Ён хоча, каб была стабільнасць у душы, прыродзе, у краіне. Але на першым плане ў яго музыка, добрая, лірычная, душэўная, як і яго вершы.

— Музыка павінна кранаць, — лічыць Сяргей Юр’евіч. — І жыць вечна. Лепшым узорам для сябе лічу творы Аляксея Рыбнікава і Андрэя Пятрова. Так хочацца, каб музыку і песні сучаснікаў і праз гадоў пяцьдзесят нашчадкі ўспрымалі як класіку.

Сапраўды, плеяда маладых аўтараў нярэдка піша добрыя творы, пра што сведчаць конкурсы розных узроўняў, дзе гучаць самавітыя балады і паэмы, а лепшыя з лепшых атрымліваюць заслужаныя ўзнагароды. Так і Сяргей Пракоф’еў у 2007 годзе стаў лаўрэатам абласнога конкурсу “Вілейская хваля”, а ў 2009-м паспяхова выступіў на абласным злёце работнікаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Асабліва кранула слухачоў песня “Франтавікі”.

— Самае галоўнае, — мяркуе Сяргей, — калі цябе пачулі і зразумелі, калі песня адгукнулася ў сэрцах людзей. Я ўвогуле люблю конкурсы, бо там адчуваеш дух саперніцтва, барацьбы. А калі людзі дзякуюць табе за выступленне — то лепшай узнагароды і не трэба.

Сяргей навучыўся іграць на гітары, падбіраючы акорды. Пасля дэмабілізацыі прыехаў у Нясвіж, уладкаваўся на працу. Адночы зайшоў у раённы цэнтр культуры і адпачынку даведацца, як тут з аўтарскай песняй. Яго запрасілі выступіць на адным з канцэртаў. Затым накіравалі таленавітага аўтара на конкурс у Барысаў, з якога Сяргей вярнуўся лаўрэатам. Песня “Матуля” ўразіла і журы, і гледачоў.

У Нясвіжы пры раённай бібліятэцы дзейнічае літаратурна-музычнае аб’яднанне “Валошкі”, куды заўсёды наведваецца Пракоф’еў. Яго выступленні на сустрэчах з гасцямі клуба карыстаюцца нязменным поспехам.

Кіраўнік “Валошак” Валянціна Шчарбакова гаворыць:

— Без Сяргея было б складана, бо ён удзельнічае ў кожнай сустрэчы. Яго просяць людзі. Дзякуючы нашаму барду вечары ў аб’яднанні сталі больш разнастайнымі і цікавымі.

Абласное літаратурна-музычнае аб’яднанне “Жывіца” запрасіла да сябе самабытнага творцу з Нясвіжа. І там ён паказаў высокі клас паэтычна-выканаўчай творчасці, за што неаднаразова адзначаўся дыпламамі. У Мінску запісаны дыск удзельнікаў “Жывіцы”, на якім ёсць і дзве песні С. Пракоф’ева. Летась ён быў узнагароджаны дыпламам на абласным конкурсе ў намінацыі “За папулярныя зыццёвыя аўтарскія песні”.

— У мяне ёсць жаданне часцей выступаць на розных пляцоўках, дзяліцца сваім настроем і думкамі, выклікаць у слухачоў эмоцыі, — прызнаецца Сяргей. — Няхай сабе розныя, але каб не было абьякавых у зале.

Раіса ХВІР, г. Нясвіж

Творчы сонцаварот

Віктар КАВАЛЁЎ, фота аўтара

Намеснік начальніка ўпраўлення культуры Мінскага аблвыканкама Святлана Баранок значыла, што прадстаўленыя творы вельмі цікавыя для ўсіх аматараў традыцыйнага народнага мастацтва, для тых, хто любіць сваю культуру і спадчыну. Кожная з работ адлюстраввае ідэю, погляд, унутраны свет яе выканаўцы. Святлана Аляксандраўна падкрэсліла, што культурнае супрацоўніцтва паміж абласцямі нашай краіны — вельмі пазітыўны момант. Так, у мінулым годзе ладзіліся абменныя экспазіцыі сучаснага выяўленчага мастацтва паміж Мінскай і Гомельскай абласцямі ў межах Рэспубліканскай выстаўкі “Зямля пад белымі крыламі”. Што датычыць народнага мастацтва, то і тут можна дамовіцца ў арганізацыі не толькі міжабласных семінараў, а і выставак народнага і дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Святлана Баранок выказала надзею, што ў хуткім часе адзін з гарадоў Міншчыны таксама стане культурнай сталіцай. Бо цэнтральны рэгіён Беларусі валодае ўнікальнымі помнікамі гісторыі і культуры. А сучасны стан развіцця культуры Мінскай вобласці дазваляе спадзявацца на тое, што будзе прысвоены такія ганаровы і адказны статус.

Начальнік упраўлення ўстановаў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Беларусі Уладзімір Шавялёў нагадаў прысутным, што пачынаючы з Міністэрства культуры з мінулага года здзяйсняецца праект “Культурная сталіца Беларусі”. Першым стаў “бацькагародоў беларускіх” — Полацк. Шэраг мерапрыемстваў падрыхтавалі палачане на розных пляцоўках Мінска: паказ спектакля, адкрыццё выставак, гала-канцэрт, падчас якога была перададзена эстафета наступнай культурнай сталіцы — Гомелю. Са слоў Уладзіміра Мікалаевіча, дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва, мабыць, адзінае, якое дай-

шло да нас з тых стагоддзяў, калі Полацк, можа, толькі з’яўляўся на зямлі беларускай. Гэта неўміручае мастацтва, якое перадаецца з пакалення ў пакаленне, жыве і развіваецца.

Старшыня Полацкага гарадскога Савета дэпутатаў Наталля Гуйвік не без гонару адзначыла, што Полацк між іншым увайшоў у гісторыю краіны як першая культурная сталіца. Немагчыма пераацаніць значнасць гэтай акцыі для палачан. За год прайшло больш як 50 канцэртаў, вернісажаў, творчых сустрэч, фестываляў. Палачане і госці горада азнаёміліся з культурнымі дасягненнямі Беларусі,



пачылі выступленні лепшых творчых калектываў і дзеячаў мастацтваў. Асабліва цікавае выклікалі выступленні знакамітых ансамбляў “Харошкі” і “Песняры”, гастролі Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, канцэрты Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі, Нацыянальнага народнага хору імя Г. Цітовіча. Таксама выклікалі цікавае такія вялікія мерапрыемствы, як 65-годдзе Вялікай Перамогі і 100-годдзе перанясення мошчаў Еўфрасінні Полацкай.

Пры канцы прамовы Наталля Васільеўна ўручыла падзяку ад Полацкага гарвыканкама дырэктару Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці Раісе Вайцяхоўскай за арганізацыю і правядзенне мерапрыемстваў-прэ-



Афарызм

Мастацтва – не заказ і не гульня ў бірулькі, а сумленне зямлі.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Аляксей КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч	Уладзімір Гніламедаў	Аляксей Марціновіч
Лілія Ананіч	Вольга Дадзімава	Мікола Станкевіч
Аляксей Бадак	Уладзімір Дуктаў	Юрый Цвяткоў
Дзяніс Барсукоў	Анатоль Казлоў	Мікалай Чаргінец
Святлана Берасцень	Аляксей Карлюкевіч	Іван Чарота
Віктар Гардзеі	Анатоль Крайдзіч	Іван Штэйнер
	Віктар Кураш	

Адрас рэдакцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04,
284-66-71
дадатак “Кніжны свет” — 284-66-71
бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылацца на “ЛІМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацыі.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва Беларусі
Дом друку”
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 63856

Наклад 3130

Умоўна друк.
арк. 3,72

Нумар падпісаны ў друк
27.01.2011 у 11.00

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7

Заказ — 386

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISSN 0024-4686

Ад эйфарыі да непрыняцця

Апошнім часам у гутарках паміж прыхільнікамі музы Клію актыўна абмяркоўваецца творчасць Анатоля Тараса. Дыяпазон эмоцый сягае ад эйфарыі і захаплення да поўнага непрымання. Хто ж лепш раскажа пра свае выданні, чым сам аўтар: гісторык, кнігавыдавец, заснавальнік серыі “Неизвестная история”, які з’яўляецца аўтарам больш як 80 кніг па самай разнастайнай тэматыцы: гісторыі, псіхалогіі, ваеннай тэхніцы, баявых мастацтвах.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота Кастуся Дробава

— **Анатоль Яфімавіч, якое месца сярод ваших даследаванняў займае беларуская гісторыя? Як вы прыйшлі да гэтай тэматыкі?**

— Зараз гісторыя выйшла на першы план у маім жыцці. Ад іншых тэм я імкнуся адмовіцца. Спадзяюся да лета 2011 года разлічыцца з усімі запазычанасцямі і займацца менавіта праблемамі беларускай мінуўшчыны.

Увогуле, творчасцю пачаў займацца досыць даўно. Спярша гэта была навука. Я паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю па педагогіцы і доктарскую дысертацыю па псіхалогіі. У 1990-я гады пачаў працаваць галоўным рэдактарам у выдавецтве “Харвест”. Выдаваў “Бібліятэку практычнай псіхалогіі”, у якой выйшла каля 80 тамоў, з іх 60 — мае.

У 2004 годзе я заказаў маскоўскаму аўтару Аляксандру Шыракараду кнігу пра маскоўска-польскія адносіны, прысвечаную гістарычнаму прамежку ад Кіеўскай Русі да сучаснасці. Усяго 500 старонак. Калі пачаў яе рэдагаваць, нічога не ведаў пра беларускую гісторыю. Таму спярша толькі вышукваў логіку і правяраў факты. Паступова прыйшоў да пераканання, што далёка не ўсё з апісваемых падзей — праўда. Пайшоў у бібліятэку, паглыбіўся ў навуковую літаратуру і прыйшоў да высновы, што на пераважнай большасці старонак, напісаных гэтым аўтарам, адлюстроўваецца неспраўднае разуменне нашай гісторыі.

У сваёй працы А. Шыракарад даказваў, што Масква з’яўляецца цэнтрам свету. Ён хлусіў там, дзе яму было зручна. Мне стала крыўдна за гісторыю сваёй краіны. Я адмовіў аўтару і вырашыў напісаць кнігу сам. Два гады збіраў ма-

тэрыялы. У 2006 годзе 800-старонкавае выданне “Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV — XVII вв.” трапіла на паліцы кнігарняў. У пачатку 2008 года выйшла “Анатомия ненависти. Русско-польские конфликты в XVIII — XX вв.” пазней укладзены мной зборнік “История имперских отношений: Беларусь и русские. 1772 — 1991 гг”. Мне здаецца, гэта быў аргументаваны адказ А. Шыракараду. Яго аргументы на 500 старонках былі аспрэчаны мной на 2400. У сваіх кнігах я не праводжу класічнага навуковага даследавання. Хутчэй, абагульняю прачытанае, адмаўляюся ад розных версій адных і тых жа падзей і выбіраю тую, якая мне здаецца больш праўдзівай.

— **Якой была рэакцыя чытачоў?**

— Першая кніга разышлася чатырма накладамі па 3 тысячы кожны. Другая — двума накладамі такой колькасці. Зборнік выйшаў трыма накладамі агульнай колькасцю 4800 асобнікаў. Улічваючы сённяшнія рэаліі і стаўленне да кніг наогул і беларускай гісторыі ў прыватнасці, гэта быў грандыёзны поспех.

Чаму чытачоў зацікавілі мае працы? Мяркую, сваю ролю тут адыграла некалькі фактараў. Па-першае, ніхто з нашых гісторыкаў даўно не пісаў вялікіх абагульняльных прац. Па-другое, для маіх выданняў характэрны лёгкі стыль, тады як большасць навукоўцаў, на жаль, ужываюць грувацкія сінтаксічныя канструкцыі, лексіку, складаную для разумення. Па-трэцяе, прыцыповым было выкарыстанне рускай мовы. Па маіх падліках, толькі каля 10 працэнтаў беларусаў рэгулярна чытаюць выданні на сваёй роднай мове.

— **А ці гатовыя вы пры магчымасці перайсці да напісання кніг па-беларуску?**



— Праблем не бачу. Я добра валодаю беларускай мовай, прыкметна лепш, чым шэраг прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Акрамя таго, ужо назапашаны вопыт рэдагавання. Напрыклад, па-беларуску выходзіла кніга Зміцера Сасноўскага “Гісторыя беларускай музычнай культуры ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя”.

— **Даследаванні па гісторыі Беларусі, напісаныя на рускай мове, выдадзены ў Расіі... Ды яшчэ і ў назве на першым месцы суседня краіна. Дык каму адрасаваныя вашы выданні?**

— Як беларускаму, так і расійскаму чытачу, бо прысвечаны яны гісторыі гэтых краін. У назвах маіх кніг закладзены дакладны камерцыйны разлік. Справа ў тым, што больш як 90 працэнтаў кніг выдавецтва “Харвест” ідзе на продаж у Расію. А нашым суседзям цікавая толькі ўласная гісторыя. Кнігі пра Беларусь, Літву, Украіну яны купляць не будуць.

Таму выкарыстоўваю эффект “траянскага каня”: стаўлю ў назве на першае месца словы “Расія” або “Маскоўскі”. Між тым у расійскай гістарычнай навуцы дагэтуль пануе афіцыйная канцэпцыя, выкладзеная ў творах М. Карамзіна, С. Салаўёва і В. Ключэўскага. У яе аснове канцэпцыя пра выключную ролю Расіі, яе станоўчы ўплыў на развіццё суседніх рэгіёнаў. Праз уласныя кнігі спадзяюся пазнаёміць расійскіх і беларускіх чытачоў з альтэрнатыўнымі поглядамі на гісторыю. Даказваю, што Расія заўсёды з’яўлялася каланіяльнай імперыяй.

— **Як адбываецца працэс падрыхтоўкі сваіх і чужых выданняў да друку?**

— Выглядае гэта наступным чынам. Да мяне ў рукі трапляе рукапіс. Калі бачна, што ён будзе цікавы чытачу, пачынаю шукаць прыватнае выдавецтва, якое згодзіцца яго надрукаваць. Часцей за ўсё за вельмі сціплы ганарар. У сярэднім выходзіць адно выданне ў месяц. Спачатку гэта былі кнігі ў чужых серыях. Цяпер стварыў серыю “Неизвестная история”, якая ў асноўным прысвечана падзеям з мінулага Беларусі і Расіі. Цікава, што шэраг выданняў выходзіць якраз у суседняй краіне. Нават там знаходзяцца людзі, якія дзеля камерцыйнага прыбытку гатовыя друкаваць кнігі, змест якіх не супадае з афіцыйным пунктам гледжання.

— **Якія вашыя планы?**

— Цяпер у друку адначасова знаходзіцца адразу некалькі выданняў. Гэта кнігі Анатоля Грыцкевіча “Борьба за Украину в 1918 — 20 гг.” і Ніны Стужынскай “Беларусь мяцежная”, прысвечаная антысавецкаму руху ў Беларусі ў 1920-я гады; манаграфія, у якой аналізуецца пытанні партызанскага руху падчас Вялікай Айчыннай вайны (звольска паводле матэрыялаў Украіны); даследаванне Максіма Кірчанова “Интеллектуальная история белорусского национализма”, а таксама зборнік артыкулаў “Беларусь превыше всего”. Наогул, любая гістарычная кніга — сучасны погляд на даўніну. На маю думку, у гістарычнай навуцы незалежнай Беларусі дагэтуль пануе савецкая ідэалогія. У сваіх кнігах мне б хацелася выказаць беларускі пункт гледжання на мінулае.

Абаронца чалавечых душ

Ірына МАСЛЯНИЦЫНА,
фота аўтара

Кнігі пазіралі на людзей з зашклёных выставачных паліц. Гэтым кнігам, якія ніколі не ведалі, што значыць быць незапатрабаванымі, ніколі не пыліліся ў сховішчах, пэўна, было дзіўна, чаму гэта на іх толькі пазіраюць і нават не спрабуюць узяць у рукі, разгарнуць. А між тым людзі, якія прыйшлі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі на адкрыццё юбілейнай кніжнай выстаўкі Івана Шамякіна, гледзячы на кнігі ціхенька перагаворваліся, і кожны ўзгадваў нешта з мінулага, незвычайна прыемнае і добрае.

Згадзіцеся, у кожнага з нас ёсць што прыгадаць, калі гутарка заходзіць пра Івана Шамякіна. Ён быў сапраўдным, народным, бо са сваімі раманамі і апавесцямі, шчырымі, праўдзівымі, шчымлівымі да болю, гераічнымі і лірычнымі, увайшоў практычна ў кожную беларускую сям’ю. Ён ведаў тое, пра што пісаў, не дазваляў сабе хлусні дзеля “прыгажосці” і “закручанасці” твора. І яшчэ памятаў пра тое, пра што дазвалялі сабе забыць многія і многія таленавітыя творцы. Чытачу ў пераважнай сваёй большасці патрэбны герой. Не сітуацыя, якая душыць і крышыць лёсы, а герой, які шукае і знаходзіць выйсце з гэтай сітуацыі: выжывае насуперак усяму, ахвяруе ўсім, каб дабіцца справядлівасці, перараджаецца духоўна.

Менавіта на такіх героях бацькавых твораў засяродзіла ўвагу прысутных на ўрачыстым адкрыцці кніжнай выстаўкі Таццяна Шамякіна. А яшчэ яна падкрэсліла: “Бацька адчуваў працу як місію. І сапраўды, многія палюбілі беларускую літаратуру праз творы Шамякіна”.

Кніжная выстаўка, падрыхтаваная Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі да 90-годдзя класіка нашай літаратуры, змяшчае каля двухсот выданняў. Творчая спадчына пісьменніка прадстаўлена з першай яго публікацыі ў часопісе “Полымя” да апошніх кніг. Частку выставачнай экспазіцыі склалі пераклады шамякінскіх твораў на замежныя мовы.

У дзень адкрыцця выстаўкі адбылася таксама прэзентацыя новага выдання, кнігі “Іван Шамякін. Летапісец эпохі: успаміны, інтэрв’ю, эсэ”, падрыхтаванай да друку дачкой пісьменніка Алесія Шамякінай. Гэты праект прадставіў галоўны рэдактар выдавецтва “Мастацкая літаратура” Віктар Шніп. З успамінамі пра Шамякіна на прэзентацыі выступілі пісьменнікі Алякс Савіцкі, Раіса Баравікова, Адам Мальдзіс, Мікола Мятліцкі.

У гэты вечар шмат разоў гучала слова “абаронца”. Пісьменнік Іван Шамякін, які пачаў свой вялікі жыццёвы шлях абаронцам радзімы на франтах Вялікай Айчыннай, узяў у мірны час на сябе вялікую місію абаронцы чалавечых душ ад здранцвення, абыякавасці, чэрствасці, усяго неспраў-



днага і разбуральнага для асобы. “Тені заўжды з’яўляюцца нашым абаронцам на ўсіх дарогах гісторыі”, — выказаўся паэт Мікола Мятліцкі пра Шамякіна. З ім цяжка не пагадзіцца.

На здымку: Алесь Шамякіна выказвае падзяку ўсім, хто дапамагаву ёй у стварэнні кнігі. Сярод удзельнікаў мерапрыемства — паэты Віктар Шніп і Мікола Мятліцкі.

Новы імпульс дзяржаўнай бібліяграфіі

На базе Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі рэалізаваны праект праграмы “Электронная Беларусь” па стварэнні інфармацыйнай сістэмы дзяржаўнай бібліяграфічнай інфармацыі. Пра асаблівасці распрацоўкі праекта, новыя тэхналагічныя вырашэнні і змены, выкліканыя ўвядзеннем адзінай інфармацыйнай сістэмы, карэспандэнт “Кніжнага свету” расказала Нэлі Прышчэпа, загадчык аддзела інфармацыйных тэхналогій Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі.

Марына ВЕСЯЛУХА

— Усё пачалося ў 2003 годзе, калі ў дзяржаўную праграму “Электронная Беларусь” быў уключаны праект распрацоўкі інфармацыйнай сістэмы дзяржаўнай бібліяграфічнай інфармацыі. Яго фінансаванне распачалося толькі ў 2009 годзе, калі функцыі дзяржаўнага заказчыка праектаў былі перададзены Міністэрству сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь. Праект выкананы па заказе Міністэрства інфармацыі Беларусі, а ў выніку конкурсу, праведзенага ў канцы 2008 года, яго распрацоўшчыкам было выбрана беларускае прадпрыемства СП ЗАТ “Міжнародны дзелавы альянс”. Сістэма бяспекі для новай праграмы распрацоўвалася асобна.

— Праект выконваўся ў межах дзяржаўнай праграмы. Якія задачы будучы вырашацца сродкамі распрацаванай сістэмы?

— Такіх задач шмат, але самыя значныя з іх — аўтаматызацыя дзяржаўнай бібліяграфічнай рэгістрацыі кніжнай прадукцыі і СМІ з фарміраваннем на гэтай аснове адзінага банка дадзеных дзяржаўнай бібліяграфічнай інфармацыі, фарміраванне дзяржаўных бібліяграфічных паказальнікаў (новая сістэма дазваляе фарміраваць 12 відаў паказальнікаў) у аўтаматызаваным рэжыме, аўтаматызацыя апрацоўкі дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці пра кніжную прадукцыю і СМІ, вядзенне ISBN і інш.



— Якія новыя тэхналагічныя вырашэнні рэалізаваны ў межах праекта?

— Сістэма дзяржаўнай бібліяграфічнай інфармацыі ўключае дзве часткі: сістэму аўтаматызацыі ўнутраных бібліяграфічных работ, карыстальнікамі якой з’яўляюцца работнікі кніжнай палаты, і сістэму адалаганага онлайн-навага доступу для знешніх карыстальнікаў (онлайн-частка). У цэлым сістэма атрымалася даволі вялікая і складаная. Так, частка, прызначаная для ўнутранага карыстання, складаецца з 12 падсістэм і 32 даведнікаў, што забяспечвае аднастайнасць і кантроль бібліяграфічнай апрацоўкі выданняў. Онлайн-частка забяспечыць максімальна поўны доступ знешніх карыстальнікаў да банка дадзеных дзяржаўнай бібліяграфічнай інфармацыі Беларусі праз Інтэрнэт, дасць магчымасць ажыццяўляць пошук

дадзеных пра выдавецкую прадукцыю па разнастайных прыкметах, а аўтарызаваным карыстальнікам — атрымліваць інфармацыю згодна іх персанальным запісам. Усе запісы ў базе дадзеных адпавядаюць міжнароднаму бібліяграфічнаму фармату, падтрымліваюць Unicode і дазваляюць абменьвацца дадзенымі з іншымі ўстановамі. Штогод праз сістэму будзе праходзіць каля 80 тысяч адзінак друкаванай прадукцыі, выпушчаных на тэрыторыі Беларусі. Плануемае папаўненне базы дадзеных — 100 тысяч запісаў на год.

— Нэлі Вадзімаўна, а як выкарыстанне новай сістэмы паўплывае на працу работнікаў кніжнай палаты?

— Замест ужывання разнастайных тэхналагічных працэсаў, што існавалі да гэтага і грунтаваліся на розных сістэмах кіравання базами дадзеных (СКБД), будзе выкары-

стоўвацца адзіны тэхналагічны ланцужок, рэалізаваны на СКБД Oracle. Упершыню будзе аўтаматызаваны працэс праходжання друкаванай прадукцыі па падраздзяленнях кніжнай палаты аж да архіва. І, нарэшце, разам з новай сістэмай канчаткова сыходзяць усе каробачкі з карткамі, якія так любілі бібліяграфы, а таксама іншыя паперы, што ўвогуле скарачае час на апрацоўку выданняў.

— Як далей будзе працягвацца рэалізацыя праекта?

— У хуткім часе сістэма будзе зарэгістравана ў Дзяржаўным рэгістры інфармацыйных сістэм Беларусі. Пасля таго як будуць урэгуляваны некаторыя тэхнічныя моманты, онлайн-частка сістэмы з’явіцца ў Інтэрнэце на сайце кніжнай палаты. Дарэчы, сайт таксама плануецца абнавіць, стварыўшы на яго аснове адзіную з новай сістэмай інфармацыйна-камунікатыўную прастору для карыстальнікаў нашых рэсурсаў.

На працягу года плануем заключыць дамовы з беларускімі выдаўцамі пра размяшчэнне ў сістэме інфармацыі пра выданні, што толькі рыхтуюцца да друку, — гэта новы напрамак у дзяржаўнай бібліяграфіі Беларусі і першы крок па стварэнні нацыянальнай сістэмы “Кнігі ў наяўнасці і друку”.

Хачу яшчэ адзначыць, што ніводзін праект не нараджаецца гладка. Цяжкасцей і перашкод было дастаць і ў нас, пытанне нават стаяла так: быць або не быць? Таму хочацца выказаць вялікую ўдзячнасць Міністэрству інфармацыі Рэспублікі Беларусь — без яго падтрымкі праект проста не адбыўся б, а таксама Дэпартаменту інфарматызацыі Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь, які даваў нашай працы патрэбны кірунак і аказваў неабходную і дзейсную кансультацыйную дапамогу.

На здымку: від акна падсістэмы пошуку ў онлайн-частцы.

Азбука Морзэ

Чэслава ПАЛУЯН

• У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі да 20 лютага праходзіць юбілейная выстаўка “Выдавецтва “Беларусь — 90!”. У межах экспазіцыі прадстаўлена каля ста найменняў розных выданняў. Выстаўку адкрываюць адны з самых першых кніг выдавецтва: У. Ігнатюскага “Кароткі нарыс гісторыі Беларусі” (1921), Якуба Коласа “Новая зямля” (1923) і “Сымон-музыка” (1925), Янкі Купалы “Безназоўнае” (1925). Таксама дэманструюцца выданні, што атрымалі дыпламы на рэспубліканскім конкурсе “Мастацтва кнігі”, кнігі-ўдзельніцы міжнародных выставак-кірмашоў.

— Згодна дадзеным Расійскай кніжнай палаты, па выніках 2010 года ў Расійскай Федэрацыі было выдадзена 121 738 кніг і брашур, што на 5858 найменняў менш, чым у 2009 годзе. Агульны тыраж выдадзенай літаратуры склаў 653843700 экзэмпляраў (у параўнанні з 716,55 мільёна ў 2009 годзе). Сярэдні наклад кніг склаў 5400 асобнікаў. Спецыялісты кніжнай палаты таксама ўдакладнілі, што сёння на расійскім кніжным рынку працуе 5695 выдавецтваў, іх колькасць у параўнанні з папярэднім годам зменшылася на 3,5 працэнта.

• Падведзены вынікі першага сезона “Літаратурнай прэміі BookMix.ru”. Карыстальнікі сацыяльнай сеткі аматараў кніг выбралі двух пераможцаў у намінацыях “Папулярная літаратура” і “Выбар экспертаў”. У першай намінацыі перамогу са значным адрывам атрымаў Барыс Акунін з раманам “Весь мир театр”. У намінацыі “Выбар экспертаў” прэмія была прысуджана Марыям Петрасян за раман “Дом, в котором...”

— Спадчыннікі Артура Конан Дойла ўпершыню афіцыйна дазволілі напісаць новую кнігу пра Шэрлака Холмса. Як паведамляе “The Guardian”, раман пра сышчыка напіша брытанец Энтані Горавіч, аўтар шматлікіх сцэнарыяў, у тым ліку і да серыяла “Пуаро”. Пра сюжэт рамана нічога не паведамляецца, але вядома, што ён пабачыць свет у верасні 2011 года. Па словах Горавіча, кніга будзе “першакласным дэтэктывам” і захавае пры гэтым вернасць арыгінальным апавяданням і раманам пра знакамітага сышчыка.

• Цэнтральны ўніверсітэт штата Канектыкут апублікаваў штогадовы рэйтынг амерыканскіх гарадоў, жыхары якіх з’яўляюцца найбольш актыўнымі чытачамі. Паводле вынікаў даследавання 2010 года самым “чытаючым” горадам ЗША прызнана сталіца — Вашынгтон. Затым ідуць Сіэтл і Мінеаполіс, якія год за годам не пакідаюць топ-3 гэтага рэйтыngu. Цікава, што некалькі буйных мегаполісаў ЗША, такіх, як Нью-Ёрк, Чыкага і Маямі, аказаліся толькі ў трэцяй дзясятцы.

— Да 80-годдзя рамана “Залатое цяля” выйшла аўдыёкніга з удзелам Аляксея Кортнева. Як адзначаюць выдаўцы, аўдыёкніга пра цяля, ды не простае, а “залатое” — гэта і захпляльны экскурс у арыгінальную эстэтыку расійскага быту 1930-х гадоў, і геніяльнае, па-дзіцячы вольнае бачанне аўтарамі свету, і таленавітая ігра цудоўных артыстаў Аляксея Кортнева і Аляксея Багдасарава.

• 25 студзеня, у дзень нараджэння знакамітага паэта, барда і акцёра ў “Доме Высоцкага на Таганцы”, адкрылася выстаўка “Такое спартыўнае жыццё”. У экспазіцыі прадстаўлены дакументы, фотаздымкі з асабістага архіва Уладзіміра Высоцкага, а таксама аўтаграфы спартсменаў, іх падарункі любімым паэту, успаміны пра яго. Асобны раздзел экспазіцыі, якая будзе адкрыта 31 сакавіка, расказвае пра ўвекавечанне памяці У.С. Высоцкага: перавалы і вяршыні, названыя альпіністамі яго імем, легкаатлетычныя забегі, спаборніцтвы яхтсменаў.

Сярод кніг

Скарбонка душэўных лекаў

Міхась ПРЫМАКА

Казлоўскі, М. Пра кніжнікаў і кнігі: нататкі бібліяфіла, эпістальярная спадчына / Міхась Казлоўскі. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 328 с.

Тонар не толькі аўтару, але і таму выдавецтву, што ў пярададзень Новага года зрабіла чытачу сапраўды ўнікальны падарунак — зборнік нарысаў і артыкулаў “Пра кніжнікаў і кнігі”. Аўтар — Міхась Казлоўскі, які жыве і працуе ў Маладзечне. Выдавецтва — мінскі “Кнігазбор”. Беларусь, якая сёння ўтэўнена на беразе хуткасці у развіцці кніжнай галіны (штогод выдаецца 10—12 тысяч назваў кніг. Раней, у СССР, за год выдавалася 80 тысяч назваў), усё ж не вельмі ўважлівае да літаратуры бібліяфіліскай, кнігазнаўчай. Была некалі спроба выдаваць гадавік бібліяфілаў — “Свіцязь”. Выйшаў толькі адзін выпуск. І гэта пры тым, што самі традыцыі зборання кніг, бібліяфіліскага ў нашай Айчыне проста ўнікальныя. Вось і сум бярэ, калі аглядаеш палічку з расійскім ці яшчэ савецкім “Альманахам бібліяфіла”, кнігамі П. Беркава, М. Смірнова-Сакольскага, У. Лідзіна, М. Рубакіна, шкадаванне душу ахоплівае, што і ў нас магла быць не меншая кнігазнаўчая, бібліяфіліскай біблі-



ятэка. Праўда, пэўныя зрухі ёсць. Падзейі (шкада, пра гэта мала пісалі ў друку) можна назваць і нядаўна выдадзены зборнік “Берасцейскія кнігазборы”.

Кніга Міхасы Казлоўскага — найперш пра ўласны досвед у зборанні кніг. Беларусіка — вось галоўнае зацікаўленне маладзечанскага зборніка. Ужо на пачатку свайго расповеда аўтарзначае: “Кнігі сабралі вас... У гэтай фразе заключаецца квінтэсэнцыя бібліяфіліскага зборніцкага жыцця. Жыцця складанага, няпростага, тым больш у беларускай сумнай рэальнасці. Калі агульнавядомае выказанне, што для бібліяфіла галоўнае ногі і грошы, у Беларусі не спрацоўвае. І не

дзейнічае яно па адной банальнай прычыне: у нас амаль адсутнічае даўня і добрая традыцыя зборання кніг. Кніг, падкрэсла, менавіта беларускіх. Беларускіх па словы, па назве, па тэме, па накіраванасці. Традыцыя такая існавала, але бязлітасна і нахабна знішчалася...”

Міхась Казлоўскі — менавіта зборнік, чалавек, лёс якога па прызванні душы падпарадкаваны бясконцаму клопату шукання беларускай кнігі. Многія артыкулы, што ўвайшлі ў “нататкі бібліяфіла”, — грунтоўныя даследаванні па той ці іншай кнігазнаўчай тэме: “Янка Купала ў выдавецкай дзейнасці Заходняй Беларусі”, “Беларускія дэкламаты Аляся Ляжневіча”, “Творы Вацлава Ластоўскага і беларуская эміграцыя”, “Беларускія выданні ў ковенскай Летуве”, “Беларускае таварства бібліяфілаў (БТВ) у БССР” і інш.

Кніга маладзечанскага бібліяфіла багатая і на ўвагу да эклібрыса. Так, здавалася б, гэта не новая. Ёсць цэлы шэраг артыкулаў. Ёсць славеты “Беларускі кніжны знак” Віктара Шматава і Анатоля Тычыны (Мінск, 1970 год). І ўсё ж няма поўнай карціны прадмета, няма поўнай гісторыі беларускага эклібрыса. Сваім грунтоўным нарысам, адным толькі з раздзелаў кнігі М. Казлоўскі падышоў да вырашэння гэтага прабле-

мы бліжэй за іншых даследчыкаў. Мо наперадзе ў Міхасы Казлоўскага яшчэ ў грунтоўная манаграфія пра беларускі эклібрыс?..

Закрываюць “нататкі бібліяфіла” падарожныя нарысы пра мала вядомых шырокаму колу чытачоў кніжнікаў Беларусі: Язэпа Камаеда (“Хутарок у далёкіх Шапалахах”), Яўгена Чараповіча (“Шапталіс яблыні ў садзе”) і інш. Міхась Казлоўскі з гэтых старонак і сам паўстае як рамантычны персанаж сапраўднай сагі пра заходнебеларускіх кніжнікаў.

Радасць ад сустрэчы з работай “Пра кніжнікаў і кнігі” усё ж азмочваецца некаторыя акалічнасці, якія ні ў якім разе нельга аднесці да аўтара і выдавецтва. За зробленае ім толькі бясконца дзякаваць трэба. Тыраж кнігі — 100 экзэмпляраў. Відавочна, што “нататкі бібліяфіла” нават не ў кожную з буйных бібліятэк краіны патрапяць. Ды і ілюстрацыйны матэрыял у выданні мог бы быць нашмат багацейшы. Несумненна, архіў, бібліятэка М. Казлоўскага — сур’ёзная крыніца выяўленчага матэрыялу. Але ж першы і досыць грунтоўны крок зроблены. Няхай наступнікі пойдучы следам. Ды і сам паважаны Міхась Казлоўскі, апантаны, руплівы захавальнік беларускай кніжнай прасторы, яшчэ шмат што зробіць. У гэтым сумнявацца не даводзіцца.

Эксклюзиви — своими руками

Сегодня тех, кто решил не сливаться с толпой, проявить свою индивидуальность, особенно привлекает в качестве хобби декоративно-прикладное творчество: одежда, украшения, композиции и панно для дома, сделанные своими руками. Но где найти неиссякаемый источник идей, как научиться правильно использовать разнообразные материалы и выбирать инструменты для работы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в книгах ООО «Харвест», которые мы сегодня представляем вниманию читателей «Книжного свету».

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО,
Юзефа ВОЛК

Может, рискнём выкроить... леопарда?

Именно к этому — буйному полёту фантазии в создании штор для собственных окон собственными же руками — подталкивает читателя Уэнди Бэйкер в книге «Лучшие шторы и жалюзи». В предисловии к изданию автор пишет: «Занавешивать окна традиционными шторами лишь потому, что так принято, — пустая трата времени и денег». Руководствуясь инструкциями, тщательно разработанными в этой книге, читательницы освоят школу создания штор и жалюзи: научатся выполнять необходимые швы, оформлять верх штор и выбирать отделку, экономить при выборе ткани, изготавливать шаблоны на миллиметровке, а также учитывать, что появление роскошных штор ведёт к революции домашних аксессуаров. Пройдя курс обучения, вы сможете смело советовать друзьям и знакомым бахрому с помпонами и атласные ленты с набором хрустальных бусин в качестве новой отделки к любимым шторам, а также станете экспертом по всем видам имеющихся в продаже карнизов и заглушек к ним. Шестидесят оригинальных проектов штор и жалюзи с иллюстрированными пошаговыми инструкциями убедят вас, что, например, римские шторы (которые тут подаются в разных вариациях) — это достаточно просто, а сочетание муслина или парашютного шёлка с настроенными лентами — исключительно изысканно. Найдутся в книге советы для любителей восточной экзотики и эстетов, которые не прочь украсить окно занавеской в виде небрежной «шали с бахромой» или с подкладкой а-ля леопард.

Семь способов набора начального ряда

Иллюстрированный самоучитель Нэнси М. Уайзмэн «Техника вязания. Все виды отделки» с благодарностью возьмут в руки все, кто любит вязать, но ещё не дошёл до уровня высшего пилотажа в этом хобби: в созданных вашими руками вещах где-то тянет резинку, кое-где «светятся» неудачно прибавленные петельки или не совсем идеально лежит плечевой шов. (Признаюсь сразу, автор покорила меня одной цитатой: «Если вы заметили, что где-то сбились в выполнении узора, не поленитесь распустить этот кусок. Иначе готовую вещь вы никогда не будете носить с удовольствием».) На страницах данной книги автор раскрывает много маленьких секретов, которые помогут изделию предстать во всей красе: несколько способов набора петель, незаметные убавления и прибавления, оформленные кромки на разных узорах вязки, разные способы закрыть петли плечевого скоса и горловины, хитрости создания красивых петель для пуговиц в разных видах изделий, а главное — множество способов исполнения трикотажных швов. Не обошла вниманием автор и полезные мелочи — такие, как присоединение новой нити в процессе вязания, заправка концов

нитей, укрепление плечевого шва, хранение пряжи и вязанных изделий и даже — о величайшая предусмотрительность! — ведение листка учёта работы. Потому что, если придётся на время отложить вязание, потом вы вряд ли вспомните, какие, например, спицы использовали. Или как вяжется что-то «особенное».

Цветы, безопасные для аллергиков

Книга «Вышивка лентами. Постигаем шаг за шагом» посвящена одному из наиболее популярных хобби последнего времени. Она расскажет о том, какие материалы и инструменты понадобятся для работы, и предложит пошаговые уроки от переноса рисунка на канву до создания цветочного гербария из разноцветной роскоши шёлковых и капроновых лент. На щедро иллюстрированных страничках читатели найдут полезные советы: как закрепить ленту в конце вышивки элемента, сделать узелок, ознакомиться с выполнением швов «полупетля», «петля», «полупетля с двойной закрепкой», «французский узелок», «колоннальный узелок» и многими другими тонкостями этого вида вышивки, а также узнают, чем отличается шов «двойной стежок с нахлестом» от шва «двойной стежок с настилом». А потом попадут в цветочную оранжерею. Нежные ромашки и скромные маргаритки, яркие маки, дельфиниум, флоксы и даже подсолнух с помощью усвоенных техник теперь смогут украсить интерьер вашего дома. Создатели книги не забыли поместить отдельный раздел «Цветовая гармония вышивки», в котором рассматриваются спектральные и ляманые цвета, даются советы, как подобрать аналогичные и дополнительные цвета к рисунку, а также о том, какие цвета являются монохромными и нейтральными. Читателей ждёт не только теория, но и иллюстрации национальной палитры костюмов разных народов нашей планеты. Завершает издание раздел «Вышивка на изделиях», открывающий простор для творчества. Вышивка лентами способна преобразить скатерти и салфетки, сотворить из обычных вещей уникальные рамки для фотографий и стаканчики для карандашей, открытки и шкатулки для рукоделия. В книге также размещаются схемы вышивок.

Природа — лучший художник

Один из мудрецов как-то заметил, что природа является лучшим художником и творцом. Безусловно, это утверждение справедливо, но человек часто соперничает с природой, создаёт красоту своими руками. При этом, воплощая в жизнь свои креативные идеи, мастер часто обращается к самой природе. Ведь даже обыкновенный камень или веточка, случайно подобранные на дороге, в умелых руках могут превратиться в яркое и неповторимое произведение искусства или же в оригинальное украшение для дома или офиса.

Научиться искусству и тонкостям работы с природным материалом, освоить секреты флористики, резь-

бы по кости, изготовлению изделий из ракушек, дерева, соломки и камня поможет книга Светланы Хворостухиной «Поделки из природных материалов». Автор доказывает и показывает (а это главное), что из обычных листьев, палочек и лепестков полевых цветов можно выполнить панно, по стилю сходное с живописным. Из камешков, найденных на берегу реки или в поле, несложно собрать фигуру ёжика, создать декор для зеркал и подсвечников. Подробные инструкции, приведённые в книге, помогут правильно подготовить материал для работы и подобрать нужные инструменты, научат работать с соломкой и ракушками.

Особое место в книге отводится технике работы с костью, она всё реже и реже используется для изготовления поделок, поэтому автор подчёркивает, что важно сохранить промысел, не утратить технологий работы с этим материалом.

Модно и просто

Если вы следуете тенденциям моды, но при этом желаете выделяться среди окружающих, обратите внимание на вещи, изготовленные своими руками. В короткий срок можно сделать оригинальные предметы гардероба, затратив на это совсем немного труда. Широкий выбор пряжи и фурнитуры позволяет изготовить вещи любого дизайна, и при этом совсем не обязательно выбирать сложные модели с замысловатой отделкой. Не заблудиться в богатом мире вязания, вышивки, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, лоскутного шитья и швейного мастерства поможет полная энциклопедия «Рукоделие» (составитель Елена Бойко).

Если вы никогда не занимались рукоделием, не огорчайтесь. Благодаря книге вы сможете постигнуть это искусство с самых азов: научитесь набирать петли, подбирать пряжу и ткани, вывязывать различные узоры, делать выкройки, освоите технику макраме и бисероплетения и многое-многое другое. Освоив основные приёмы различных видов рукоделия, вы сможете перейти к выполнению предло-

женных моделей, а затем и сами без труда сумеете сконструировать и заполнить изделие любой сложности. Подробное описание и иллюстрации помогут справиться с работой начинающим рукодельницам, а опытные мастерицы узнают из этой книги много нового.

Рисуем на ткани

«Большинство людей под словом «батик» понимают расписанную от руки ткань. В более узком смысле батик — это конкретная технология окрашивания ткани или обобщённое название разнообразных способов её ручной росписи. В основе этих приёмов лежит принцип резервирования — нанесение специального состава, не пропускающего краску на те места ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор», — так Анна Эм, автор книги «Батик» серии «Шаг за шагом», начинает знакомить читателя с этим удивительным искусством.

Батик объединил в себе особенности и приёмы многих изобразительных искусств, таких как графика, акварель, витраж, пастель, мозаика и другие. Интересно и то, что значительное упрощение приёмов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шёлке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.

В яркой, красочной книге Анны Эм читатель найдёт простые и ясные инструкции не только по работе с тканью, но и сведения о материалах и основных видах техник, советы по созданию собственных работ, а также множество фотографий, пошагово демонстрирующих процесс работы с самого начала и до конца. Кроме того, в книге представлены шаблоны, которыми вы сможете воспользоваться и создать свои собственные работы.

Словарь терминов, который предваряет теоретические и практические главы, познакомит читателя с основными понятиями, употребляемыми при работе с батиком. Теоретические главы расскажут о том, как важна в работе композиция, как грамотно определить цветовое решение работы, как правильно выбрать инструменты и материалы, подобрать ткани, краски, кисти, соорудить рамки и подрамники. Автор учит и правильно оформлять батик в рамки, закреплять красители на ткани, переводить рисунок на ткань, даёт и подробные инструкции по изготовлению дизайнерских открыток.



ХАРВЕСТ HARVEST

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 1 января 2011 года

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
ООО "Типография Макарова и К"	220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 40-211	190452979	02330/0150429 выдана 05.12.2003 № 196, продлена от 19.11.2008 № 133	До 05.12.2013	за исключением газет
Производственное ООО "Спектр-Р г. Гродно"	230000, г. Гродно, ул. Титова, 24	500561288	02330/0150433 выдана 05.12.2003 № 196, продлена от 19.11.2008 № 133	До 05.12.2013	за исключением периодических изданий
Белорусско-российское ООО "Росбелпак"	246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1, к. 804	810000390	02330/0150432 выдана 05.12.2003 № 196, продлена от 19.11.2008 № 133	До 05.12.2013	за исключением периодических изданий
ЧУП "Завод Белкооппрогресс" Белкоопсоюза	220024, г. Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 64	100150599	02330/0150442 выдана от 03.05.2006 № 68	До 03.05.2011	за исключением газет
Частное учреждение образования "Минский институт управления"	220102, г. Минск, ул. Лазо, 12	100687805	02330/0150461 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	за исключением газет
ОАО "Бумажная фабрика «Спартак»"	213010, г. Шклов, Могилевской обл., ул. Фабричная, д. 26	700032335	02330/0552718 выдана от 04.09.2009 № 102	До 04.09.2014	за исключением периодических изданий
РУП "Информационно-вычислительный центр Национального статистического комитета РБ"	220070, г. Минск, пр. Партизанский, 12а, к. 8а	100067865	02330/0552724 выдана от 19.12.2003 № 203, продлена от 04.12.2008 № 140	До 19.12.2013	за исключением газет
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет"	220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13а	100354659	02330/0150477 выдана от 22.01.2004 № 16, продлена от 16.01.2009 № 7	До 22.01.2014	за исключением газет
ООО "В.И.З.А. ГРУПП"	220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 25, к. 113	100850265	02330/0150449 выдана от 22.01.2004 № 16, продлена от 16.01.2009 № 7	До 22.01.2014	за исключением периодических изданий
ЧУП "Завод электроники и бытовой техники Горизонт"	220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, к. 16	191055812	02330/0150428 выдана от 19.11.2008 № 133	До 19.11.2013	за исключением газет
Минское областное унитарное предприятие "Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая"	222120, г. Борисов, ул. Строителей, 33, Минская обл.	600126259	02330/0150443 выдана от 22.01.2004 № 16, продлена от 19.12.2008 № 151	До 22.01.2014	без ограничений
ООО "Медисонт"	220004, г. Минск, ул. Тимирязева, 9, офис 404	101460089	02330/0552782 выдана от 22.01.2004 № 16, продлена от 19.12.2008 № 151	До 22.01.2014	за исключением газет
Унитарное полиграфическое коммунальное предприятие "Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя"	212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 70	700008828	02330/0150452 выдана от 16.02.2004 № 42, продлена от 03.02.2009 № 13	До 16.02.2014	без ограничений
Производственное унитарное предприятие "Бумажная фабрика" Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь	222120, г. Борисов, ул. Заводская, 55 Минской обл.	600017868	02330/0150451 выдана от 27.02.2004 № 56, продлена от 03.02.2009 № 13	До 27.02.2014	за исключением периодических изданий
Совместное предприятие ООО "Флексограф"	220035, г. Минск, ул. Игнатенко, д. 7, к. 31, 3 этаж	101458062	02330/0150454 выдана от 27.02.2004 № 56, продлена от 25.02.2009 № 19	До 27.02.2014	за исключением периодических изданий и книжной продукции
ОАО "Минский автомобильный завод"	220102, г. Минск, ул. Социалистическая, 2	100320487	02330/0552720 выдана от 21.09.2009 № 108	До 21.09.2014	за исключением газет, кроме газеты «Автозаводец»
Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Издательство Альтернатива"	224013, г. Брест, пр. Машерова, 75/1, к. 312	290334782	02330/0150460 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	за исключением газет
ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"	222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27. Минская обл.	600125834	02330/0494111 выдана от 11.03.2009 № 29	До 11.03.2014	за исключением периодических изданий
ОАО "Полиграфкомбинат им. Я. Коласа"	220600, г. Минск, ул. Красная, 23	100299680	02330/0150496 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 11.03.2009 № 29	До 29.03.2014	без ограничений
Республиканское дочернее производственное унитарное предприятие "Минская типография"	220036, г. Минск, пр-т Дзержинского, 1, к. 1-7	100026542	02330/0494124 выдана от 03.04.2009 № 38	До 03.04.2014	за исключением газет
Издательско-полиграфическое частное унитарное предприятие "Новик"	220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 12	100012479	02330/0150459 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	за исключением газет
ОАО "Транстэкс"	220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5	100211404	02330/0150458 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	за исключением газет
Унитарное полиграфическое коммунальное предприятие "Костюковичская укрупненная типография"	213640, г. Костюковичи, ул. Ленинская, 43, Могилевская обл.	700004041	02330/0494126 от 03.04.2009 № 38.	До 03.04.2014	без ограничений
ЗАО "Родина"	222720, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 10, Минская обл.	100064853	02330/0150457 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	за исключением газет
Гродненское областное унитарное полиграфическое предприятие "Гродненская типография"	230025, г. Гродно, ул. Полиграфистов, 4	500013667	02330/0552745 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	без ограничений
Минское областное унитарное предприятие "Несвижская укрупненная типография им. С. Будного"	222620, г. Несвиж, ул. Гейсика, 1, Минская обл.	600031238	02330/0150466 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	без ограничений
Коммунальное полиграфическое унитарное предприятие "Поставская типография"	211875, г. Поставы, ул. Ленинская, 42	300077844	02330/0494127 выдана от 03.04.2009 № 38	До 03.04.2014	без ограничений
Минское областное унитарное предприятие "Логойская типография"	223110, г. Логойск, пер. Восточный, 4	600026000	02330/0150465 выдана от 29.03.2004 № 71, продлена от 25.02.2009 № 19	До 29.03.2014	без ограничений
КУП "Пружанская городская типография"	225140, г. Пружаны, ул. Свободы, 41, Брестская обл.	200027121	02330/0494224 выдана от 20.04.2009 № 46	До 20.04.2014	без ограничений

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатай
Беларусі апошнім часам

Будаўніцтва. Агульныя пытанні

Рыжовская, М. П. Технология строительного производства: учебное пособие для учащихся специальности «Промышленное и гражданское строительство» учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / М. П. Рыжовская. — Минск: Беларусь, 2010. — 357 с. — 900 экз. — ISBN 978-985-01-0891-3 (в пер.).

Будаўнічыя матэрыялы

ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов»: история, современность, будущее: [60 лет / автор текста — Э. С. Ярмусик]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 150 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-476-833-5 (в пер.).

Мастацтва. Забавы. Спорт. Планіроўка.

Ландшафтная і садова-паркавая архітэктура

Благоустройство участка от ландшафтного дизайнера до садовых построек: большая энциклопедия. — Минск: Харвест, 2010. — 223 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-8555-0 (в пер.).

Архітэктура

Блохина, И. В. Семь чудес света / [Блохина Ирина Валериевна]. — Минск: Харвест, 2009. — 32 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-7853-8 (в пер.).

Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Маляванне і чарчэнне

Грейвз, Д. Портретное сходство: практический курс: [как правдоподобно изображать людей] / Дуглас Грейвз; [перевел с английского В. И. Кашкан]. — Минск: Попурри, 2011. — 173 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1134-7.

Коренькова, А. С. Черчение: 9-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А. С. Коренькова. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: Новое знание, 2010. — 71 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-475-412-3.

Левейль, П. Эмоциональный портрет: [пошаговая методика построения и рисования: перевод с английского] / Поль Левейль. — Минск: Попурри, 2011. — 126 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1137-8.

Черчение: 9-й класс: решение упражнений по учебному пособию «Черчение. 9 класс» автор В. Н. Виноградов / [составитель

С. В. Смолич]. — Минск: Юнипресс, 2010. — 78 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-332-8.

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкія промыслы

Веселые и забавные фигурки из бисера своими руками / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2010. — 127 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-8631-1 (в пер.).

Игрушки и фигурки из бисера / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2010. — 79 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-8632-8 (в пер.).

Забавы. Відовішчы. Гульні. Спорт. Тэатр. Сцэнічнае мастацтва. Драматычныя прадстаўленні

Орлова, Т. Д. История театра в вольном изложении / Т. Д. Орлова. — Минск: Медисонт, 2010. — 235 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6887-87-4.

Грамадскія забавы і святкаванні. Мастацтва руху. Танец

Чурко, Ю. М. Хореография в зеркале критики: сборник статей / Ю. М. Чурко; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск: БГУ культуры и искусств, 2010. — 343 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6798-57-6 (в пер.).

Настольныя гульні

105 лучших игр для всей семьи: правила игр. — Минск, 2010. — 23 с. — 4000 экз.

Спорт. Гульні. Фізічная культура

Антидопинговые правила для применения на Первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, 2010 / Международный олимпийский комитет; [составитель А. А. Ванхадло; перевод с английского: Е. В. Куриленкова]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2010. — 66 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-6658-36-8.

Ахмеров, Э. К. Волейбол: многолетняя тренировка: практическое пособие для тренеров / Э. К. Ахмеров, Л. И. Акулич, В. Н. Вертелко. — Минск: МГПТК полиграфии, 2010. — 291 с. — ISBN 978-985-6712-31-2 (в пер.).

Баранов, Л. Г. Сравнительный анализ ударной техники в спортивных и традиционных видах боевых искусств: методические рекомендации: [для студентов]: в 2 ч. / Л. Г. Баранов; Министерство образования Республики

Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2010—

Ч. 1. — 2010. — 74 с. — 45 экз.

Беларусь на I летних юношеских Олимпийских играх, Сингапур, 2010 / Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь; [автор и составитель Петр Рябухин; перевод: Василий Юрчик, Алина Салтыкова]. — Минск: Парадокс, 2010. — 47 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 400 экз. — ISBN 978-985-451-244-0.

Волейбол в спортивной школе: пособие для тренеров по волейболу / [Э. К. Ахмеров и др.]; под общей редакцией Э. К. Ахмерова. — Минск: БГУ, 2010. — 254 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-260-4 (в пер.).

Колеснев, Ю. В. Греко-римская борьба: учебно-методическое пособие / Ю. В. Колеснев, В. Н. Осянин, Д. Д. Захарченко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Физическое воспитание и спорт». — Гомель: БГУТ, 2010. — 190 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-666-0.

Комплексы упражнений фитбол-гимнастики / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма; [составители: О. В. Давидовская, Н. Л. Малышева]. — Минск: БГУФК, 2010. — 20 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-30-2.

Котов, А. В. Организация и проведение соревнований по волейболу: методические рекомендации / А. В. Котов, Н. Ю. Котова; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2010. — 40 с. — 45 экз.

Мехрикадзе, В. В. Метание копья: пособие: [для студентов / В. В. Мехрикадзе, Э. П. Позюбанов, Б. В. Ермолаев]; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2010. — 32 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-27-2.

Митрахович, С. С. Туризм: 8–11-е классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / С. С. Митрахович. — Минск: Асар, 2010. — 24 с. — 4300 экз. — ISBN 978-985-6711-64-3.

Новицкий, Д. Э. Метод комплексной оценки игровой деятельности в баскетболе: методические рекомендации / Д. Э. Новицкий; Белорусский го-

сударственный университет, Кафедра физического воспитания и спорта. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 35 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-491-051-2.

Овчаров, В. С. Играем в футбол: 5–11-е классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. С. Овчаров; Национальный институт образования. — Минск: Асар, 2010. — 127 с. — 6300 экз. — ISBN 978-985-6711-66-7.

Официальные Правила баскетбола 2010 и официальные интерпретации: утверждено исполкомом ОО «БФБ» 09.09.10: действительны для всех соревнований, проводимых на территории Республики Беларусь: действуют с 1 октября 2010 г. — Минск, 2010. — 132 с. — 1000 экз.

Первые летние юношеские Олимпийские игры 2010 года в Сингапуре: методические рекомендации по питанию, временной и климатической адаптации и основам фармакологического обеспечения спортсменов / Н. Г. Кручинский [и др.]; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь». — Минск: РУМЦ ФВН, 2010. — 46 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-66-58-35-1.

Положение об организации и проведении антидопингового контроля в сфере физической культуры и спорта в Республике Беларусь (национальные антидопинговые правила) / Национальное антидопинговое агентство; [составитель А. А. Ванхадло]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2010. — 38 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6658-37-5.

Садовникова, В. В. Аэробика: 5–11-е классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. В. Садовникова; Национальный институт образования. — Минск: Асар, 2010. — 91 с. — 4500 экз. — ISBN 978-985-6711-68-1.

Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в XXI веке: сборник научных статей / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [редколлегия: Н. И. Приступа (главный редактор) и др.]. — Брест: БрГУ, 2010. — 86 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-473-600-6.

МОВА. МОВАЗНАЎСТА. ЛІНГВІСТЫКА. ЛІТАРАТУРА

Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі

Жукова, И. Б. Риторика и теория аргументации: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-02 01 02-06 История. Социаль-

но-политические дисциплины / И. Б. Жукова; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2010. — 124 с. — 130 экз. — ISBN 978-985-480-619-8.

Писарук, Г. В. Библиейские тексты: взгляд риторика: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Г. В. Писарук; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 69 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-570-2.

Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка

Иностранные языки и современный мир: сборник материалов республиканской научной конференции студентов, Брест, 15 апреля 2010 г. / [редколлегия: Л. М. Максимук и др.]. — Брест: БрГУ, 2010. — 246 с. — Часть текста на английском, испанском, немецком и французском языках. — Библиография в конце докладов. — 119 экз. — ISBN 978-985-473-556-6.

La table ronde: сборник материалов / Белорусский государственный университет, Кафедра английского языка и речевой коммуникации; [под общей редакцией И. Ухвановой и М. Сарновского]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010— — ISSN 2218-8002.

Вып. 1: Дискурс в академическом пространстве: материалы международного «круглого стола» (3–5 апреля 2009 г., Минск). — 2010. — 145 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-808-3.

Мовы

Академическое письмо: учебно-методическое пособие по письменной практике для студентов 3-го курса / Минский государственный лингвистический университет; [составители: Э. А. Усилова и др.]. — 4-е изд. — Минск: Лексис, 2010. — 155 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6932-11-6.

Английский язык: 4-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Л. М. Лапицкая и др.]. — Минск: Аверсэв, 2010. — 128 с. — 20100 экз. — ISBN 978-985-529-605-9.

Английский язык: 7-й класс: выполненные упражнения к учебному пособию «Английский язык. 7 класс» авторов Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумовой / [составитель М. А. Гонсиевская]. — Минск: Юнипресс, 2010. — 190 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-355-7.

Английский язык: практические задания для самостоятельной работы: пособие для студентов заочной формы обучения ФПУ / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский

КУПОН

Для бесплатного частного объявления

Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____

Адрес: _____

Тел.: _____

Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.

Телефон для справок: 284 66 71, 284 66 73

государственный аграрный технический университет, Кафедра иностранных языков № 2; [составители: Л. П. Дубина, Т. С. Гуринович]. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное. — Минск: БГАУ, 2010. — 172 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-519-253-5.

Английский язык: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет; составители: Т. М. Котенкова, Л. В. Танана. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 351 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-531-093-9.

Английский язык: учебное пособие для 6-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения (повышенный уровень) / [Н. В. Юхнель и др.]. — Минск: Аверсэв, 2010. — 272 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-565-6.

Английский язык для работы в офисе = English for office work: итоговые тесты для студентов, обучающихся по специальности «Документоведение» / [составители: С. В. Воробьева и др.; под общей редакцией С. В. Воробьевой]. — Минск: БГУ, 2010. — 98 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-342-7.

Английский язык для студентов специальности «Дизайн» = English for design students: учебно-методическое пособие : [для студентов / составители: Т. И. Сугоняко и др.; под общей редакцией Т. И. Сугоняко]. — Минск: БГУ, 2010. — 142 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-340-3.

Вадюшина, Д. С. Французский язык: 4-й класс: рабочая тетрадь: приложение к учебному пособию «Французский язык. 4 класс» (автор Д. С. Вадюшина) / Д. С. Вадюшина. — 2-е изд., переработанное. — Минск: Аверсэв, 2010. — 94 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-550-2.

Волшебная шкатулка: английский язык: книга для чтения: учебное пособие для 4-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения (повышенный уровень) / [Н. М. Седунова и др.]. — 6-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 63 с. — 6100 экз. — ISBN 978-985-529-508-3.

Волшебная шкатулка: английский язык: учебное пособие для 1-го класса общеобразовательных школ и школ с повышенным уровнем изучения английского языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 9-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 103 с. — 8100 экз. — ISBN 978-985-529-504-5.

Волшебная шкатулка: английский язык: учебное пособие для 3-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения с углубленным и повышенным уровнями изучения иностранного языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 7-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 167 с. — 6100 экз. — ISBN 978-985-529-506-9.

Чытальня зала



Затерянные в вечности

Почётный член Союза писателей Беларуси Борис Бележенко в предисловии к своей двенадцатой книге «Затерянные путники» пишет: «К большому сожалению, люди способны на необоснованные поступки, вызывающие душевную терзание. Краткие и затяжные конфликты, порождающие драмы и комедии, — неотъемлемая часть человеческой жизни. Конечно, встречаются счастливицы, которым судьба проложила ровную дорогу. Но таких путников, у которых нет под ногами камней преткновения, кочек и бурелома, очень мало». О преодолевающих трудности на своём пути — книга, в которую вошли повести и рассказы «Сказание о неприяжной душе», «Скрипач и горлинка», «Танцы со звёздами», «Два камня питекантропа», «Поиски причала», «Зимние бесы» и др. Книга

издана в 2010 году в Витебской областной типографии.

Впрочем, дадим слово самому автору. Цитируя Фолкнера, который советовал литераторам «изгнать из своей мастерской всё, кроме правды жизни...», Борис Павлович пишет: «Мне к этому нечего добавить, кроме того, что мои предыдущие и включённые в настоящий сборник сочинения, как мне кажется, соответствуют духу сострадания и сожаления о том, что счастье и удача — не такие уж частые гости и друзья многих людей».

Ольга ПОЛОМЦЕВА

Волшебная шкатулка: английский язык: учебное пособие для 4-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения (повышенный уровень) / [Н. М. Седунова и др.]. — 6-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 199 с. — 9100 экз. — ISBN 978-985-529-507-6.

Волшебная шкатулка: книга для чтения: английский язык: учебное пособие для 3-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения с углубленным и повышенным уровнями изучения иностранного языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 7-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 55 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-580-9.

Глагол. Система упражнений по грамматике французского языка: [методическая разработка для учащихся колледжей] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический колледж; [составители: А. Т. Кондрашова, А. Н. Скороходова]. — Витебск: ВГТК, 2010.

Ч. 1. — 2010. — 82 с. — 25 экз. — ISBN 978-985-6764-45-8.

Горизонты. Практика устной и письменной английской речи = Horizons. A practical course in spoken and written English: учебное пособие для студентов специальности «Современные иностранные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / [авторы-составители: Михалева Е. П. и др.]. — 6-е изд. — Минск: Лексис, 2010. — 243 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6932-08-6.

Грамматика английского языка = English grammar: практикум: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; составители: Т. В. Кагукина, К. А. Комарова. — Могилев: МГУ, 2010. — 134 с. — 130 экз. — ISBN 978-985-480-625-9.

Гросвенор, Э. А. Английский за 24 часа: новый ускоренный аудиокурс: [уверенное обще-

ние: самоучитель / Гросвенор Эмили А.; перевод с немецкого выполнила А. С. Гамеза]. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 478 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1180-4.

Гуценко, С. К. Теоретическая грамматика французского языка: учебно-методический комплекс для студентов 4-го курса специальности 1-02 03 06-04 «Французский язык. Английский язык»; 1-21 05 06 «Романо-германская филология (французский, английский язык)» / С. К. Гуценко; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 138 с. — 35 экз. — ISBN 978-985-531-086-1.

Железнякова, О. В. Сборник упражнений по устному переводу / О. В. Железнякова; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск: МГЛУ, 2010. — 99 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-460-384-1.

Жулковская, Г. В. Гандбол = Handball: пособие по английскому языку для студентов 2-го курса БГУФК / Г. В. Жулковская; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2010. — 51 с. — 210 экз. — ISBN 978-985-6953-04-3.

Интерпретация художественных произведений малой формы = Attractively short: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Современные иностранные языки» / [авторы-составители: Т. Г. Курс и др.]. — 6-е изд. — Минск: Лексис, 2010. — 243 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6932-12-3.

Испанский язык: контрольные задания и тесты: пособие для студентов 1–2-х курсов факультета международных отношений БГУ / [составители: С. Г. Ваксер, Л. К. Гутор]. — Минск: БГУ, 2010. — 114 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-518-255-0.

Кальчук, Т. А. Общественно-политическая жизнь Германии = Gesellschaftlich-politisches Leben Deutschlands: учебно-

методический комплекс: [для студентов]: в 3 ч. / Т. А. Кальчук, И. Ф. Нестерук, Н. Н. Галушко; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — ISBN 978-985-473-579-5.

Ч. 1. — 2010. — 131 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-473-578-8.


Кипнис, И. Ю. Грамматические особенности перевода английского научно-технического текста: грамматический справочник: [для студентов] / И. Ю. Кипнис, С. А. Хоменко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра английского языка № 1. — Минск: БНТУ, 2010. — 120 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-525-441-7.

Кондратьев, Д. К. Немецкий язык. Медицина = Fachdeutsch Medizin: учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений / Д. К. Кондратьев; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра иностранных языков. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 303 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-496-608-3.

Лазаренко, А. М. Сосредоточьтесь на экономике: учебное пособие для студентов экономических специальностей технических высших учебных заведений / А. М. Лазаренко. — 3-е изд. — Минск: Лексис, 2010. — 207 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-6923-09-3.

Лаптева, О. А. Горизонты = Horizons: словарный практикум для студентов специальности «Современные иностранные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / О. А. Лаптева, Е. В. Шарабчиева; [ответственный редактор: Петрашкевич Н. П.]. — 4-е изд. — Минск: Лексис, 2010. — 145 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-6932-10-9.

Немецкий язык: производственное общение: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Министерство сельства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра иностран-



Кнігарня «Раніца», г. Гродна Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Виктор Кисель. Памятники всемирного наследия. — Минск: Беларусь, 2010.

У кнізе беларускага гісторыка Віктара Кісяля сабраны цікавыя звесткі пра гісторыка-культурныя і прыродныя помнікі нашай планеты. Сярод іх — гістарычныя цэтры вядомых гарадоў, знакамітыя архітэктурныя ансамблі. Гэтыя аб'екты — здабыткі культуры, яны ўключаны ЮНЕСКА ў Спіс помнікаў Сусветнай спадчыны. Перавыданне кнігі (упершыню яна пабачыла свет у 2001 годзе) дапоўнена новым матэрыялам пра помнікі многіх краін Еўропы і іншых кантынентаў. Праста і даступна выкладанне, багаты ілюстратыўны матэрыял робяць кнігу цікавай для шырокага кола чытачоў.

2. Предыстория белорусов: с древнейших времен до XIII в. Сост. А. Е. Тарас. — Минск: Харвест, 2010.

3. История имперских отношений. Сост. А. Е. Тарас. — Минск: ФУА-информ, 2010.

4. Анатолий Тарас. Костёл в нашей жизни. — Минск: ФУАинформ, 2010.

5. Міхаіл Кацар. Беларускі арнамент. — Минск: Беларуская Энциклапедыя імя П. Броўкі, 2009.

6. Художественные изделия из соломки. — Минск: Беларусь, 2008.

7. Мікола Ермаловіч. Выбранае. — Минск: Кнігазбор, 2010.

8. Русские народные сказки. — Минск: МФЦП, 2010.

9. Генадзь Аўласенка. Вася Лайдачкін у краіне Шкодных Звычак. — Минск: Мастацкая літаратура, 2009.

10. Якуб Колас. На ростанях. — Минск: Мастацкая літаратура, 2007.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Элизабет Гилберт. Есть, любить, Москва: РИПОЛ классик, 2010.

2. Фредерик Бегбедер. 99 франков. — Москва: Иностранка, 2011.

3. Халед Хоссейні. Бегущий за ветром. — Москва: Эксмо, 2010.

4. Ирина Хакамада. Дао жизни. — Москва: Альпина Паблишерз, 2010.

5. Кристофер Паolini. Эрагон. — Москва: Росмэн, 2009.

6. Бернар Вербер. Империя ангелов. — Москва: РИПОЛ классик, 2011.

7. Стиг Ларссон. Девушка, которая играла с огнём. — Москва: Эксмо, 2010.

8. Ларс Кеплер. Гипнотизёр. — Москва: АСТ, 2010.

9. Валентин Пикуль. Фаворит. — Москва: АСТ, 2009.

10. Ричард Матесон. Куда приводят мечты. — Москва: Эксмо, 2010.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение "Кніжны свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

ных языков № 1; [составитель — Т. И. Лемеш]. — Минск: БГАТУ, 2010. — 18 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-519-267-2.

Немецкий язык: учебно-методическое пособие для студентов факультета механизации / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра иностранных языков № 1; [составители: А. В. Бань, Л. Г. Васильева]. — Минск: БГАТУ, 2010. — 105 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-519-279-5.

Петрашкевич, Н. П. Пособие по функциональной грамматике = Functional units: [для студентов]: в 2 ч. / Н. П. Петрашкевич, В. О. Французова, Л. А. Шелег. — Минск: Лексис, 2010.

Ч. 1. — 2010. — 319 с. — 700 экз. — ISBN 978-985-6932-06-2.

Петрашкевич, Н. П. Grammar-perfect: form to function: учебное пособие для студентов специальности «Современные иностранные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Н. П. Петрашкевич, Л. А. Шелег, И. В. Дмитриева. — 6-е изд. — Минск: Лексис, 2010. — 263 с. — 700 экз. — ISBN 978-985-6932-02-4.

Практика устной и письменной речи = Sprachpraxis Deutsch: учебно-методическое пособие: [для студентов]: в 2 ч. / [С. С. Гурьева и др.; под редакцией С. С. Гурьевой]; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — 2-е изд., дополненное и исправленное. — Минск: МГЛУ, 2010. — ISBN 978-985-460-381-0.

Ч. 1. — 2010. — 223 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-460-382-7.

Практическая фонетика английского языка: [вводно-коррективный и основной курсы]: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «Современные иностранные языки» / [Е. Б. Карневская и др.]; под общей редакцией Е. Б. Карневской. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 365 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-1835-1 (в пер.).

Системные явления немецкого языка в речевой реализации: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет; [редколлегия: Т. С. Глушак (отв. редактор) и др.]. — Минск: МГЛУ, 2010. — 122 с. — Часть текста на немецком языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-388-9.

Славянская фразеология и паремология в XXI веке: сборник научных статей / Международный комитет славистов, Комиссия по славянской фразеологии; под редакцией Е. Е. Иванова, В. М. Мокиенко. — Минск: З. Колас, 2010. — 307 с. — Часть текста на белорусском, сербско-хорватском, словацком, словенском, украинском и чешском языках. — 75 экз. — ISBN 978-985-6783-94-7.

Basics of academic writing / [Женский институт ЭНВИЛА; авторы-составители: Лисовская Елена Тимофеевна, Мартынова Ирина Владимировна]. — Минск: ЭНВИЛА, 2010. — 82 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-65-17-60-3.

English for economics students: пособие: [для студентов / С. М. Володько и др.]; под редакцией С. М. Володько; Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

Чытальня зала



Магчымасць пасмяцця

Віктар Лоўгач — вядомы сатырык і гумарыст з г.п. Акцябрскі, што на Гомельшчыне, аўтар кнігі «Таблеткі для сну», што некалі пабачыла свет у бібліятэцы часопіса «Вожык». Нягледзячы на тое, што гумар паступова — і недаравальна, заўважым! — знік са старонак многіх газет і часопісаў, творы Віктара Аляксандравіча ўсё-ткі трапляюць да чытача. Гомельскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі пачало выдаваць бібліятэку да альманаха «Літаратурная Гомельшчына», і адным з першых аўтараў яе стаў Віктар Лоўгач. У кнігу гумару «Эліксір здароўя» увайшла лепшыя творы пісьменніка — як старыя, што добра запомніліся чытачам, так і тыя, што напісаны апошнім часам. Вязанка гумарэсак атрымалася — будзь здароў!

У тых, каму трапіла ў рукі кніга «Эліксір здароўя» (Мазыр, КПУП «Калор», 2010), з'явілася магчымасць сур'ёзна пасмяцця.

Васіль ТКАЧОЎ

— Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 238 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-527-005-9.

Руская мова

Антипова, М. Б. Русский язык: учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения: в 2 ч. / М. Б. Антипова. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — ISBN 978-985-465-658-8 (в пер.). Ч. 2. — 2010. — 110 с. — 21-000 экз. — ISBN 978-985-465-660-1.

Балуш, Т. В. Русский язык на «отлично»: 5-й класс: пособие для учащихся: [содержит рабочую тетрадь] / Т. В. Балуш. — Минск: Харвест, 2010. — 238 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-16-8653-3.

Балуш, Т. В. Русский язык на «отлично»: 6-й класс: пособие для учащихся: [содержит рабочую тетрадь] / Т. В. Балуш. — Минск: Харвест, 2010. — 206 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-16-8714-1.

Барбушина, С. Г. Учимся грамотно писать: тетрадь по русскому языку для 2-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / С. Г. Барбушина. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: Новое знание, 2010. — 64 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-475-409-3.

Борисевич, Н. И. Рабочая тетрадь по русскому языку: 2-й класс: [к учебнику М. Б. Антиповой «Русский язык» / Н. И. Борисевич]. — Минск: Эксперспектива, 2010. — 18 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-330-9.

Борисевич, Н. И. Рабочая тетрадь по русскому языку: 3-й класс: [к учебнику А. В. Верниковской, Е. С. Грабчиковой, Н. П. Деминой «Русский язык» / Н. И. Борисевич]. — Минск: Эксперспектива, 2010. — 33 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-329-3.

Борисевич, Н. И. Рабочая тетрадь по русскому языку: 4-й класс: [к учебнику М. Б. Антиповой «Русский язык» / Н. И. Борисевич]. — Минск: Эксперспектива, 2010. — 43 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-331-6.

Вольнец, Т. Н. Русский язык: подготовка к тестированию / Т. Н. Вольнец, И. Э. Ратникова, Е. А. Тихомирова. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: Новое знание, 2010. — 603 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-475-424-6.

Грабчикова, Е. С. Рабочая тетрадь по русскому языку: 3-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. С. Грабчикова,

А. В. Верниковская. — Минск: Юнипресс, 2010. — 106 с. — 31-00 экз. — ISBN 978-985-532-347-2.

Грабчикова, Е. С. Развиваем речь: пособие для учащихся 2-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. С. Грабчикова. — Минск: Новое знание, 2010. — 55 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-418-5.

Грабчикова, Е. С. Развиваем речь: пособие для учащихся 3-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. С. Грабчикова. — Минск: Новое знание, 2010. — 70 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-419-2.

Грабчикова, Е. С. Русский язык: 3-й класс: опорные таблицы, памятки и схемы / Е. С. Грабчикова. — Минск: Пачатковая школа, 2010. — 39 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-42-4.

Грабчикова, Е. С. Русский язык: 4-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. С. Грабчикова. — Минск: Юнипресс, 2010. — 124 с. — 31-00 экз. — ISBN 978-985-532-326-7.

Грабчикова, Е. С. Русский язык: 4-й класс: рабочая тетрадь № 1: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. С. Грабчикова. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Новое знание, 2010. — 64 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-475-406-2.

Грабчикова, Е. С. Русский язык: 4-й класс: рабочая тетрадь № 2: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. С. Грабчикова. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Новое знание, 2010. — 77 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-407-9.

Груша, М. Ю. 150 упражнений на все правила русского языка: 3-й класс / М. Ю. Груша, И. Т. Суховерова. — Минск: Аверсэв, 2010. — 141 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-390-4.

Иванова, О. И. Проверьем домашние задания. Русский язык: 8-й класс: выполненные упражнения из учебных пособий: «Русский язык: культура устной и письменной речи»: учебное пособие для 8-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Л. А. Мурина [и др.]. Минск: Народная асвета, 2005; «Русский язык: культура устной и письменной речи»: учебное пособие для 9-го класса учреждений, обеспечивающих

получение общего среднего образования, с белорусским и русским языками обучения с 12-летним сроком обучения (базовый и повышенный уровни) / Л. А. Мурина [и др.]. Минск: Народная асвета, 2006; [учимся по новой программе] / О. И. Иванова. — 2-е изд., дополненное. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 127 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-495-0.

Международный форум русистов стран СНГ и Балтии (3 ; 2009 ; Минск). III Международный форум русистов стран СНГ и Балтии, Минск, 7-8 декабря 2009 года: сборник научных статей / [под общей редакцией Л. А. Муриной, В. Ф. Русецкого]. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 210 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-465-676-2.

Научный стиль речи: тексты для чтения (русский язык как иностранный): пособие: [для иностранных студентов] / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физического культуры; [составители: Г. Л. Комар, О. А. Мясникова]. — Минск: БГУФК, 2010. — 103 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-24-1.

Русский язык: 4-й класс: выполненные задания с подробными объяснениями: справочное пособие / [составитель Л. А. Петкевич]. — Минск: Кузьма, 2010. — 128 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-453-355-1.

Стариченок, В. Д. Деловое общение и речевая культура современного преподавателя: пособие / В. Д. Стариченок; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 258 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-501-892-7.

Беларуская мова

Баршчэўская, А. Л. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы: [у адпаведнасці з новымі «Правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»]: каля 42 000 слоў: новая рэдакцыя / Баршчэўская А. Л., Баршчэўскі Л. П. — 2-е выд. — Минск: Радыёла-плюс, 2010. — 556 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-448-106-7 (у пер.).

Барысевіч, Н. І. Рабочы шчытак па беларускай мове: 2-гі клас: [да падручніка І. І. Паўлоўскага, Л. Ф. Леўкінай «Беларуская мова. У 2 ч. « / Н. І. Барысевіч]. — Минск: Эксперспектива, 2010. — 29 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-332-3.

Барысевіч, Н. І. Рабочы шчытак па беларускай мове: 3-ці клас: [да падручніка В. П. Краснея, А. М. Рудэнікі «Беларуская мова. У 2 ч. « / Н. І. Барысевіч]. — Минск: Эксперспектива, 2010. — 47 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-333-0.

Барысевіч, Н. І. Рабочы шчытак па беларускай мове: 4-ты клас: [да падручніка І. І. Паўлоўскага «Беларуская мова. У 2 ч. « / Н. І. Барысевіч]. — Минск: Эксперспектива, 2010. — 45 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-334-7.

Валочка, Г. М. Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Г. М. Валочка, Я. М. Лаўрэль, С. А. Язерская. — Минск: Новое знание, 2010. — 706 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-405-5.



Кнігарня «Далеч», г. Мінск

Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Е. О. Хомич. Детская энциклопедия. Что? Зачем? Почему? — Минск: Харвест, 2010.

2. Беларускія народныя казкі. — Минск: Мастацкая літаратура, 2010.

3. Анатоль Клышка. Беларускія народныя казкі: Расказваў некай Міхалка з Данеяк. — Минск: Народная асвета, 2010.

Узборнік увайшлі казкі і пра жыўёл («Зайчык», «Сабачыя паперы», «Воўк-калядоўшчык»), і пралюдзей («Два браты», «Багацей і парабак», «Трывалы Васілька», «Выкрутлівы Якуб»). 3 трапным гумарам расказваюць казкі, як адвучыў бацька сына ад дрэннай звычкі («Крадзе нае не ідзе на карысьць»), стуга прымусяў застацца галодным ганарлівага пана («Як пан па-нямецку гаварыў»), жанчыны ў вёсцы кінулі пляткарыць («Чаму пляткары ў хустках ходзяць?»), а шчасце прыходзіць да таго, хто ад яго не адмаўляецца («Расказваў некай Міхалка з Данеяк»).

4. Родничок: хрестоматія для дзяцей маладшага школьнага ўзроста. — Минск: Радыёла-плюс, 2010.

5. Вышэйшыя ўзровень заведзеныя Мінска: спецыяльнасці, кваліфікацыя, конкурсы в 2010 годзе, проходныя баллы в 2010 годзе. — Мінск: Современная школа, 2011.

6. История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций. — Минск: Эксперспектива, 2010.

7. Е. К. Новик. История Беларуси. С древнейших времён до 2010 г. — Минск: Вышэйшая школа, 2011.

8. Г. М. Валочка. Беларуская мова. 5-9 класы. Вывучаем беларускі правапіс. — Мінск: НІА; Аверсэв, 2010.

9. Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету. Математика на уровне общего базового образования. — Минск: Народная асвета, 2010.

10. Т. Л. Качёва. Русский язык в таблицах и тестах: пособие для подготовки к экзамену. — Минск: Аверсэв, 2010.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Н. С. Жукова. Букварь. — Москва: Эксмо, 2010.

2. Волшебная ночь Музы. Клуб Winkx. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.

3. Борис Болотов. Здоровье человека в нездоровом обществе. — Санкт-Петербург: Питер, 2010.

4. Борис Болотов. 40 феноменов Болотова. — Санкт-Петербург: Питер, 2010.

5. Юрий Голицынский. Грамматика: сборник упражнений. — Санкт-Петербург: КАРО, 2010.

6. Н. Робертс. Рождённая в грехе. — Москва: Эксмо, 2010.

7. Стефани Майер. До рассвета. Недолгая вторая жизнь Бри Таннер. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.

8. Сергей Лукьяненко. Непоседа. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.

9. А. Шакилов. Каратели. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.


10. Александр Зорич. Полураспад. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.

Мастацтва кнігі-2010

Православные
Чудотворные иконы

Всему, как известно, есть начало. Начало имеют и иконы — изображения Иисуса Христа, Божией Матери, а также святых. Первые иконы были созданы в глубокой древности. Они известны со II столетия до н. э. Как обязательные же элементы храма официально были приняты на VII Вселенском соборе, который состоялся в 786 — 787 годах в городе Константинополе. В Беларуси, как считают исследователи, первые иконы появились в конце X столетия в самом древнем городе земли нашей Полоцке, а также в Турове.

Артём ВЛАДОВ



Борколабовская

комиться с самыми известными на сегодняшний день изображениями на православных образах облика Божией Матери. Как бы мини-энциклопедия получилась.

Составитель её иерей Александр Шимбалёв в небольшом предисловии замечает: “Данная книга (конечно, имеются в виду все три сборничка. — А. В.) представляет наиболее чтимые иконы Богородицы. В основу исторических описаний явления икон положены труды, появившиеся в начале XX столетия. Это книги прот. Иоанна Бухарева “Чудотворные иконы Пресвя-



Оршанская

Все иконы одинаково почитаемы, но особое отношение к тем из них, на которых отображена Божия Матерь. По христианскому преданию, первые изображения Богоматери исполнил последователь апостола Павла, врач по профессии, евангелист Лука. С того времени на этом духовном поприще успешно работали многие, считая счастьем для себя воссоздавать образ Богоматери. Однако само время, да и разные испытания, не пожалели эти иконы. Только немногие из них дошли до нас. Да и то те, которые появились значительно позже, ближе к нашим дням. Тем большее почитание их, тем трепетнее отношение к ним, ибо иконы с изображением Божией Матери чудотворны, являя различные чудеса, а ко всему это памятники искусства.

С отдельными из таких икон можно познакомиться благодаря трёхтомнику “Православные Чудотворные иконы Божией Матери”, увидевшему свет в Издательстве Белорусского Экзархата. Правда, трёхтомник — всё же громко сказано. Ибо такое определение можно употребить только исходя из количества книг. Это — не книги в обычном понимании данного слова, а книжечки — миниатюрные, которые легко даже в кармане помещаются. Ко всему — чудесно оформленные и изданные на высоком полиграфическом уровне. Подтверждение такой оценки — Диплом II степени, полученный при подведении итогов Национального конкурса “Искусство книги-2010” в номинации “Лучшее духовно-просветительское издание”.

Однако эти, образно говоря, золотники хотя малы, но дороги не только тем, что они мастерски воссозданы на иллюстрациях. Важен, конечно же, и сам рассказ о той или иной иконе, в результате чего появилась редкая возможность позна-

той Богородицы” и Е. Поселянина “Иконы Божией Матери”. С момента написания этих книг прошло немало времени, многие иконы были утеряны, но были явлены и новые. Мы постарались, насколько это было возможно, собрать новые сведения о старых образах и добавить описания икон, явивших чудеса в прошедшем XX столетии”.

Всего представлено более 300 изображений Божией Матери. Безусловно, православные нашей страны, да и те, кто интересуется национальной историей, с особым интересом познакомятся с иконами, которые в той или иной степени имеют отношение к белорусской земле (их около двух десятков). Каждый из этих образов по-своему интересен. Однако некоторые из икон настолько уникальны, что хоть садись за стол и начинай писать рассказ, положив в основу его факты, связанные с явлением того или иного образа.

Хотя же Полоцкой. Уникальность этого чудотворного образа, находящегося ныне в Государственном Русском музее в Петербурге и являющегося списком с Эфесской иконы Божией Матери, в том, что появился он в свое время в Полоцке благодаря святой Евфросинии Полоцкой. Она послала в Константинополь к императору Мануилу Комнину и па-

триарху Луке Хрисовергу со многими дарами инока Михаила. В своём послании просила прислать икону Одигитрии. Получив этот образ, преподобная украсила его золотом и драгоценными камнями и подарила мужскому монастырю. В 1239 году икону получила дочь полоцкого князя, родственница преподобной Евфросинии, Александра Брячиславна. Став женой Александра Невского, она перенесла икону Божией Матери в Торопец, где венчалась, и в память о торжественном случае в своей жизни оставила образ Богоматери в этом городе.

По-своему примечательна и судьба Борколабовской иконы Божией Матери, которая находилась в Борколабовском женском монастыре Быховского уезда Могилёвской губернии. Появление её в названной обители связано с именем некоего князя Пожарского. Когда Пожарский с этим образом прибыл 11 июля (по старому стилю) 1659 года к воротам монастыря, “икона стала неподвижно, и князь не мог сдвинуть её с места даже при помощи коней. Тогда он отдал её игумении Фотинии, сказав: “Возьмите икону Пресвятыя Богородицы, видно бо хоцет Мати Божия zde пребывати”. Есть сведения, что в этот образ были вложены частицы мощей Преподобной Евфросинии Полоцкой и Лонгина Сотника.

Еще одна интересная история связана с Оршанской иконой, которая была явлена чудесным образом при основании мужского Кутейнского Свято-Богоявленского монастыря в



«Призри на смирение»

1631 году на берегу реки Кутейнки. Когда игумен этого монастыря Турцевич не смог помочь преподобному мученику Афанасию Брестскому, Богоматерь явилась ему во сне, “словно сошла с иконы, и утешила подвижника. Она направила святого Афанасия подвизаться в Пинский Купятицкий монастырь, иноки которого и выбрали его игуменом”.

Да и каждая из икон Божией Матери, о которых рассказывается в книгах, являла собой чудеса. Среди них и “белорусские”: Бельничская, Коложская, Минская, Ново-Сверженская, Остробрамская, Пружанская... Читая обо всём этом, в мыслях благодаришь Издательство Белорусского Экзархата за тот подвижнический труд, благодаря которому становишься духовно богаче и нравственно чище.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Ермаловіч, М. Выбранае / Мікола Ермаловіч; уклад., камент. К. Цвіркi; прадм. А. Грышкевіча. — Мiнск: Кнiгазбор, 2010. — 640 с.

Пяцьдзясят шосты том кнiжнага праекта “Беларускі кнiгазбор” серыі “Гiсторыка-літаратурныя помнікі” склалі публіцыстычныя, літаратуразнаўчыя творы і эпістальярная спадчына Міколы Ермаловіча.

У выданне ўвайшла і найбольш грунтоўная і, бадай, самая вядомая даследчая работа гісторыка і пісьменніка — “Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае”. Са старонак гэтага выдання Мікалай Іванавіч паўстае і як паэт, чьё творчае “Я” клапаціць сацыяльныя праблемы і, натуральна, пытанні беларускай мінуўшчыны.



Белой вежы свет: зборнік поэзіі Брэсччыны / сост. і пер. с белар. Валерыя Грышковца. — Мiнск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 192 с.

Больш як сто імён, некалькі соцень твораў — вось змест гэтага па сутнасці анталогічнага зборніка. У яго ўвайшлі творы як нашых сучаснікаў, паэтаў-ураджэнцаў і жыхароў Брэсччыны, так і іх папярэднікаў. Паэт і перакладчык Валерый Грышкавец працаваў над кнiгай шмат год, уважліва адбіраючы і перакладаючы на рускую мову лепшыя вершы аўтараў-землякоў. Вось і атрымаўся зборнік, які пад адной вокладкай аб'ядноўвае творы Франца Савіча, Піліпа Пестрака, Міколы Засіма, Вялянціна Таўлая, Рышарда Капусцінскага, Вінанцы Бутрыма, Ніны Маціш, Любові Тарасюк, Алеся Каско, Віктара Гардзея, Алеся Бадака, Яна Збажыны, Ярыны Дашынай і многіх-многіх іншых.



Пазнякоў, М. П. Залаты ключык духоўнасці / Міхась Пазнякоў. — Мiнск: Чатыры чвэрці, 2010 г. — 280 с.

Новую кнігу Міхася Пазнякова склалі выбраныя літаратурна-крытычныя, літаратуразнаўчыя, культуралагічныя, мовазнаўчыя і публіцыстычныя артыкулы, выступленні, інтэрв'ю. У полі зроку аўтара — жыццё і творчасць М. Багдановіча, Ф. Цютчова, У. Гніламедава, Я. Сіпакова, Ю. Фатнева, У. Ліпскага, В. Ткачова, Г. Юрчанкі і іншых твораў. Пісьменнік разважае аб праблемах кнiгавыдання, літаратурнага працэсу, звяртае ўвагу на пытанні грамадскага жыцця, якія датычаць літаратуры, мовы, культуры.



Бегбедер, Ф. Идеаль / Фредерик Бегбедер; пер. с франц. М. Зониной. — Москва: Иностранка, 2010. — 352 с.

У гэтым рамане знакаміты і скандальны французскі пісьменнік вяртае на сцэну свайго ўласнага двайніка — Актава Паранго, героя рамана “99 франкаў”. Паспяхова і цынічны рэкламіст гэтым разам прыязджае ў Расію, дзе шукае новы “рэкламны твар” для сусветнага гіганта касметычнай індустрыі. Раман пададзены ў форме споведзі, парадаксальнай і іранічнай, у “рускім ключы”. Ён напісаны ў Расіі, і на радзіме пісьменніка, у Францыі, выхад кнiгі суправаджаўся, як гэта часта бывае з опусамі Бегбедэра, вялікім скандалам.

Водзукі дасылайце на электронны адрас аўтара: himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.